

**ІНАВАЦЫЙНЫЯ  
МЕТОДЫКІ Ў  
БЕЛАРУСКАЙ ШКОЛЕ**

**ЗБОРНІК АРТЫКУЛАЎ  
НАСТАЎНІКАЎ**

**Мінск  
2006**

УДК 371.14.001.76(072)

ББК 74.204

I65

I 65 Інавацыйныя методыкі ў беларускай школе. Зборнік артыкулаў настаўнікаў. – Мн.: ГГА «Цэнтар Супольнасць», 2006. – 144 с.

УДК 371.14.001.76(072)

ББК 74.204

## Змест

Некалькі словаў пра праграму «Настаўнік. Школа. Грамадства» .....	4
<b>А. Жук, М. Жук</b> Магчымасці прыстасавання актыўных метадаў навучання да стандартных умоваў адукцыі .....	7
<b>С. Саўко</b> Навучальны гурток як спосаб падтрымкі педагогаў, якія выкарыстоўваюць метады актыўнага навучання .....	16
<b>В. Быстрый</b> Спалучэнне актыўных метадаў навучання з тэставай сістэмай ацэнкі ведаў на прыкладзе выкладання англійскай мовы .....	31
<b>Г. Дрокіна</b> Педагагічная майстэрня .....	42
<b>Т. Лабанава</b> «Чалавек. Грамадства. Дзяржава». Распрацоўкі ўрокаў .....	47
<b>М. Булавацкі</b> Навучанне матэматыцы буйнымі блокамі. На прыкладзе тэмы «Прагрэсія» .....	73
<b>Т. Мацкевіч</b> Інавацыйныя тэхналогіі і беларуская рэчаіснасць. З досведу выкладання курса фізікі ў Беларускім гуманітарным ліцэі імя Я. Коласа .....	98
<b>Т. Барткевіч</b> Актыўныя методы ў выкладанні беларускай мовы і пазакласнай дзейнасці .....	107
<b>М. Жуковіч</b> Тэхналогія педагогічных майстэрняў. Майстэрня паводле аповесці Ул. Караткевіча «Сівая легенда» ў 9 класе. Урок пазакласнага чытання .....	123
<b>Ю. Сянкевіч</b> Школьны музычны клуб «Наша музыка». З досведу Аляхновіцкай сярэдняй школы .....	137
<b>Ж. Сяргеева</b> Актыўнае навучанне – шлях пашырэння свядомасці настаўніка і вучня .....	144

## **НЕКАЛЬКІ СЛОВАЎ ПРА ПРАГРАМУ «НАСТАЎНІК. ШКОЛА. ГРАМАДСТВА»**

Мэта праграмы «Наставнік. Школа. Грамадства» вельмі простая: зрабіць беларускую адукацыю сучаснай, прэстыжнай, канкурэнтназдольнай.

Сучаснасць школы немагчыма ўявіць без прагрэсіўных методык, дэмакратычных адносінаў і еўрапейскай арыентацыі.

Праца ў межах праграмы пачалася ў 1999 годзе з высвялення патрэбаў педагогаў, якія бесперапынна імкнуліся да ўдасканалення сваёй прафесійнай дзейнасці, ўдзельнічалі ў грамадской працы: вялі гурткі, рыхталіся да конкурсаў, працавалі з калегамі і бацькамі, выдавалі школьнія газеты і бюлетэні, выступалі з адукацыйнымі, экалагічнымі, сацыяльнымі ініцыятывамі. Выявіліся патрэбы ў інфармацыйнай і метадычнай падтрымцы іхных дзеянняў. Так узнікла праграма «Наставнік. Школа. Грамадства», – праграма метадычнай і грамадзянскай адукацыі настаўнікаў.

Шэраг грамадскіх арганізацый адукацыйнага кірунку, сярод якіх «Цэнтар Супольнасць», «Таварыства беларускай школы», «Таварыства беларускай мовы», «Новая Касталія», «Зваротная сувязь», «Чазенія» ды інш., пачалі арганізоўваць розныя адукацыйныя мерапрыемствы для педагогаў (семінары, замежныя стажыроўкі, міжнародныя канферэнцыі і абмен досведам), сталі дапамагаць у стварэнні настаўніцкіх клубаў, праводзіць педагогічныя майстэрні і інш. Падчас гэтых мерапрыемстваў настаўнікі авалодвалі рознымі сучаснымі адукацыйнымі тэхналогіямі і методыкамі, якія базуюцца на дэмакратычных каштоўнасцях, атрымлівалі грамадзянскія веды і кампетэнцыі, што падвышала іх матывацый да выкарыстання гэтых методык і, нарэшце, яны бачылі прыклады актыўнай жыццё-

вой пазіцыі калегаў, набіраліся адзін ад аднаго аптымізму.

За 7 год існавання ўдзельнікамі праграмы «Наставнік. Школа. Грамадства» сталі каля 2000 настаўнікаў. Некалькі сотняў настаўнікаў здолелі наведаць замежныя краіны, пазнаёміцца з сістэмамі адукацыі, метадамі навучання, абмяняцца досведам з калегамі. Важным здабыткам праграмы можна лічыць рэальная створаную кааліцыю грамадскіх арганізацый, у якую ўваходзяць нефармальныя настаўніцкія асяродкі, настаўніцкія клубы, асобныя школы і навучальныя ўстановы, дзе кіраўніцтва зацікаўлена ў паляпшэнні становішча ў сістэме адукацыі і грамадстве, асобныя прадстаўнікі дзяржаўных адукацыйных чыноўнікаў усіх узроўняў, навукоўцы і выкладчыкі педагогічных ВНУ. Гэта створаная сетка рэальная працуе, абменьваецца інфармацый, дапамагае сваім асобным сябрам. Агульнымі намаганнямі настаўнікаў-наватараў быў створаны сайт Nastaunik.info – своеасаблівае перанясенне ў інтэрнэту сконцэнтраваную прастору адукацыйнага досведу праграмы, які назапасілі за 7 год яе існавання педагогі з усіх рэгіёнаў краіны.

Сучасныя адукацыйныя тэхналогіі, якімі авалодваюць удзельнікі праграмы, прадугледжваюць навучанне перш за ўсё грамадзянскім кампетэнцыям, дазваляюць выхаваць новае пакаленне на дэмакратычных каштоўнасцях. Яны дазваляюць выхаваць асобу не толькі адукаваную, але і самастойную, адказную, здольную прымучаць рашэнні, развязваць праблемы, працаваць у камандзе, супрацоўнічаць з іншадумцамі.

Аўтарытартызм і дыктатура не могуць доўга існаваць у цэнтры дэмакратычнай Еўропы. Праграма «Наставнік. Школа. Грамадства» дапамагае настаўнікам усвядоміць свою місію: ужо зараз клапаціцца пра выхаванне грамадзян для незалежнай дэмакратычнай Беларусі, інтэграванай у агульнаеўрапейскую культурную, эканамічную і аду-

кацыйную прастору.

Гэты зборнік складаецца з артыкулаў беларускіх настаўнікаў – ўдзельнікаў праграмы «Настаўнік. Школа. Грамадства», якія асвоілі і пачалі карыстацца актыўнымі метадамі навучання, адаптавалі гэтыя метады да беларускай рэчаіснасці і атрымалі добрыя вынікі. Ён будзе карысны ўсім тым, хто зацікаўлены ў паляпшэнні адукацыі ў краіне. Распрацоўкі заняткаў, прыведзеныя ў артыкулах, можна выкарыстаць у навучальнай і пазакласнай працы.

**Алена Кулавея, Тамара Мацкевіч,  
каардынаторы праграмы  
«Настаўнік. Школа. Грамадства»**

**Алег Жук,  
настаўнік СШ № 7 г. Баранавічы  
Марына Жук,  
настаўніца СШ № 18 г. Баранавічы**

**МАГЧЫМАСЦІ ПРЫСТАСАВАННЯ  
АКТЫЎНЫХ МЕТАДАЎ НАВУЧАННЯ ДА  
СТАНДАРТНЫХ УМОВАЎ АДУКАЦЫИ**

Ва ўсе часы адукацыя з'яўлялася неабходнасцю не толькі развіцця, але і існавання цывілізацыі. Любое грамадства існуе дзякуючы зносінам, абмену інфармацыяй, перадачы інфармацыі па ланцугу ад старэйшых пакаленняў да маладзейшых. Гэта дае магчымасць цывілізацыі развівацца, захоўваючы такім чынам сваё існаванне. Цывілізацыя без далейшага развіцця прыйдзіць у стан стагнацыі і рана ці позна дэградуе ці проста знікае. Гэта аб'ектыўны працэс, які неаднаразова даказаны гісторыяй, і таму кожная краіна, любая грамадская ячэйка ў тым ці іншым выглядзе зацікаўленая ў адукацыі сваіх суб'ектаў і займаеца гэтым у той ці іншай ступені.

Спакон веку пад адукацыяй разумелася перадача наўкаў, спосабаў, метадаў і ведаў, неабходных асомнаму індывиду дзеля ўладкавання ўласнага жыцця, развіцця светапогляду, павышэння ўзроўню гуманнасці, вынікам чаго з'яўляецца паляпшэнне жыццёвых умоваў у краіне. На самой справе, напрыклад, каб злавіць рыбіну, чалавек павінен умець зрабіць вудзіла, прычапіць кручок, начапіць на яго чарвяка, закінуць вуду і чакаць, пакуль пачне брацца. Кожнае пакаленне можа выдумляць гэтую працэдуру нанова, кожны раз экспериментаваць, якая прынада падыходзіць для рыбы. Зразумела, што на гэткія вынаходніцтвы пакаленне будзе траціць увесе свой адукацыйны рэсурс, і не будзе нікага руху наперад. Іншы варыянт, калі бацька пе-

радасць свае веды сыну: дзеля якой мэты рабіць вуду, як яе рабіць і куды ісці, каб злавіць рыбу. Чалавецтва можа развівацца, выкарыстоўваючы толькі другі варыянт, – гэта аксіёма. Але і другі варыянт можа быць здзейснены парознаму.

Выкарыстанне залежыць ад таго, якія мэты закладваюцца ў адукацыю, і якія вынікі вы хочаце атрымаць.

У большасці краінаў мэты адукацыі на макраўзору́ні супадаюць, бо кожная дзяржава зацікаўлена ў эканамічным развіцці, навукова-тэхнічным прагрэсе, у фінансавай стабільнасці. Дзеля ўсяго гэтага неабходны высокі ўзровень адукацыі эліты і сярэдні (дастатковы збольшага для арыентацыі ў грамадстве і для выканання простых тэхнічных задачаў) узровень астатніх прадстаўнікоў грамадства. На падтрымку такой палітыкі накіравана прагматысцкая адукацыя. Асноўныя пастулаты палягаюць ў тым, што пераважная большасць людзей замест сур'ёзной інтэлектуальнай зацікаўленасці мае толькі практычныя схільнасці. Прыкладна такая схема існавала ў Беларусі, калі яна ўваходзіла ў склад СССР. Як бачым, у гэтай простай схеме, якая толькі ў пэўнай ступені спрыяе навукова-тэхнічнаму парагрэсу, адсутнічае важнае звязанне, што забяспечвае паспяхове развіццё эканомікі, стабільнасць фінансаў, паскарэнне навукова-тэхнічнага прагрэсу. Гэтае звязанне – прадпрымальніцтва, якое ў развітых краінах складае большую частку сярэдняга класу.

Пасля распаду СССР і ліквідацыі камуністычнай сістэмы маладым краінам давялося будаваць сваю эканоміку, дзеля чаго спатрэбілася развіваць прадпрымальніцтва. Узнікла неабходнасць у вялікай колькасці людзей, якія па сваіх прыродных дадзеных – могуць, па сваіх інтэлектуальных здольнасцях – умеюць, па сваёй адукацыі – ведаюць, як рухаць прагрэс.

Такім чынам, цяпер краіна павінна быць не толькі зацікаўлена ў высокаадукованай эліце, але і ў адукаўным, камунікацыйным, гуманітарным скіраваным сярэднім класе. Акрамя чиста прагматычных мэтаў грамадства павінна мець зацікаўленасць у большай гуманітарызацыі.

Але ўнутры краіны ёсць розныя суб'екты суіснавання з рознымі зацікаўленасцямі. У залежнасці ад іх у гэтых групах і ўласныя мэты адукацыі. Вызначым гэтыя асноўныя групы:

- Дзяржава як механізм кіравання.
- Грамадства як механізм самакіравання.
- Суб'екты адукацыі (вучні і іх бацькі).

Гэтыя групы, на наш погляд, маюць розныя мэты і зацікаўленасці.

Дзяржава зацікаўлена ў выхаванні законапаслухмянных спецыялістаў у галіне гаспадаркі, культуры, навукі і г. д. Прычым у большай ступені ўхіл робіцца на падпарадкаванасць уладзе. Напрыклад, недэмакратычны парадак ў школе памнажаюць армію «вінцікаў». Вучні рэальна не маюць ніякага ўплыву на ўнутрышкольнае жыццё, яны абавязаныя выконваць загады настаўнікаў, а тыя, у сваю чаргу, з'яўляюцца выканаўцамі загадаў «зверху». І, каб не псаваць адносіны з настаўнікам, класным кіраўніком ці дырэкторам школы, вучань падпарадкоўваецца і, да прыкладу, запісваецца пад націскам у якую-небудзь арганізацыю, як ад яго патрабуюць. Так паступова паралізуецца воля чалавека, расце перакананне, што загаданае «зверху», нават самае незразумелае, пераадолець немагчыма. Так вучань прыходзіць у дарослае жыццё з сіндромам пасіўнасці і, безумоўна, *прыніжсанасці*.

Малаадукаваныя, слаба адукаўныя гуманітарныя, неактыўныя ў жыццёвой пазіцыі, з нешырокім кругаглядам, з павярхоннымі прававымі ведамі грамадзяне выгадныя аў-

тарытарнай дзяржаве, таму што імі лёгка кіраваць, яны няздатныя да змагання за свае інтэрэсы, нават за такія, як падвышэнне зарплаты ці скарачэнне працоўнага дня. Што і выкарыстоўваюць пэўныя сілы, як у эканамічным, так і палітычным плане.

Грамадства павінна быць зацікаўленым у адукацыі, якая стварае актыўных, з дастаткова шырокімі ведамі ў розных галінах, камунікалельных грамадзянаў. Бо толькі такія могуць, па-першае, забяспечыць сябе і сваю сям'ю ўсім неабходным для нармальнага жыцця, а не проста існавання. Па-другое, значную частку сваіх здабыткаў яны праз падаткі аддадуць сваёй дзяржаве. Толькі актыўныя людзі могуць праявіць ініцыятыву, узяць на сябе адказнасць за нейкае дзеянне, рашэнне, а калі да актыўнасці дадаць трывалую, шырокую адукацыю, у тым ліку і гуманітарную, то гэта аўтаматычна вядзе да прагрэсу, як мінімум – у эканоміцы. І гэта тычыцца нават недэмакратычнага грамадства, як, да прыкладу, піначэтайскага Чылі. Адзінае выключэнне – краіны, дзе пануе камуністычная дыктатура, якая прычувае ненавідзець багацейшых, разумнейшых, прадпрымальных, – але ўсё гэта вядзе да гібелі рэжыму.

Разгледзім, як паводзілі б сябе ў нашым прыкладзе з вудой два чалавекі: адзін выхаваны на прынцыпах, у якіх зацікаўлена недэмакратычная ўлада, г.з. на прынцыпах «вінціка», другі – на тых інтэрэсах, у якіх зацікаўлена грамадства. Першаму сказаі: «Вось вуда, вось чарвяк, лаві рыбу ў гэтым месцы. Чым больш зловіш, тым больш атрымаеш манет». Другому сказаі тое самае, але ён сам зрабіў яшчэ некалькі вудаў, накапаў шмат чарвякоў, і закінуў вуды ў розных месцах. Першы злавіў адну рыбіну, і атрымаў адну манету, а другі – шмат рыбы. Такім чынам мы бачым, што ініцыятыўныя грамадзяне нясуць карысць усёй краіне, а не толькі сабе, таму ў іх зацікаўлена грамадства.

З гэтага самага прыкладу мы бачым, што ў першую чаргу акутыўны чалавек нясе карысць сабе. Таму трэцяя група – суб'екты навучання, зацікаўленыя ў адукацыі, якая дае магчымасць стаць актыўным, камунікалельным, прадпрымальным чалавекам. З гэтай прычыны самі вучні патрабуюць ад адукацыі і глыбокіх ведаў, і ўмення здабываць гэтыя веды, а іх бацькі ў дадатак зацікаўленыя ва «ўваходзе» дзяцей у жыццё, прычым пры захаванні добрага здрав'я.

У дэмакратычных краінах гэтыя тры зацікаўленні ў мэтах навучання канкуруюць і ўраўнаважваюць адзін аднаго. Пры штучным узмацненні аднаго кірунку аўтаматычна ўзманяе іншы. Да прыкладу, калі школьнага навучання не дае дастатковай адукацыі, то гэта кампенсуецца рэпетыгарствам, прыватным навучаннем і ўзрастаннем кошту на яго. Такім чынам, усе тры з'явы існуюць у грамадстве, і сістэма адукацыі павінна ўлічваць іх дзеля існавання і збалансаванаці самой сістэмы.

Для гэтих мэтаў розныя суб'екты адукацыі замаўляюць розныя метады. Метады можна падзяліць на два кірункі:

- актыўныя (нетрадыцыйнае навучанне),
- традыцыйнае навучанне.

Дзеля стварэння паслухмянай, падпрацаванай, несамастойнай у шырокім сэнсе слова, здольнай у асноўным толькі да выканання ў загадаў асобы пасуюць традыцыйныя метады навучання. Калі ж на мэце ставіць выхаванне актыўнай, самастойнай у прыняцці рашэнняў, здольнай як да кампрамісаў, так і да адстойвання сваёй думкі асобы, то для гэтага лепш пасуюць *актыўныя метады навучання*.

Традыцыйнае навучанне дае добрыя вынікі ў набыцці энцыклапедычных ведаў, выпрацоўцы алгарытмаў для развязання стандартных задачаў. А актыўнае навучанне дае

добрая вынікі ў навучанні пошукаў гэтых ведаў і алгарытмаў, вучыць свабоднаму мысленню, мастацтву зносінаў, кампраміснасці, уменню несці адказнасць за прынятых рашэнні.

У невялікай ступені актыўнае навучанне выкарыстоўваецца і ў традыцыйнай школе, але ў такім малым аб'ёме, эпізадычна, што пра тое і гаварыць не варта.

Параўнаем метады навучання паводле табліцы А. Вярбіцкага «Псіхолага-педагагічныя асновы адукацыі дарослых: кантэкстны падыход».

Класічная парадыгма	Новая парадыгма
Веды з мінулага («школа памяці»).	Веды з будучыні («школа мыслення»).
Адукацыя – перадача вучню вядомых узору ведаў, уменняў, навыкаў.	Адукацыя – стварэнне чалавекам узору свету ў адпавед-насці са сваёй прадметнай, сацыяльнай і духоўнай культурай.
Вучань – аб'ект педагогічнага ўздзеяння. Яго вучаць.	Вучань – суб'ект пазнавальнай дзейнасці. Ён вучыцца.
Суб'ект-аб'ектныя зносіны педагога і навучэнца. Аднабаковая камунікацыя.	Суб'ект-суб'ектныя зносіны педагога і навучэнца. Двухбаковая камунікацыя.
Зваротная рэпрадуктыўная дзейнасць навучэнца.	Актыўная творчая дзейнасць навучэнца.

Як паказвае досвед, беларускія настаўнікі ўсё часцей спалучаюць розныя методыкі. Навыкі, набытыя метадам традыцыйнага навучання, даюць магчымасць вучням ляг-

чай засвоіць, зразумець і выкарыстаць тыя рэчы, якія іншым шляхам, як традыцыйнай «зуброжкай» не возьмеш. Напрыклад, правілы арфаграфіі.

У наш час існуюць супярэчнасці паміж праграмамі, паводле якіх праводзяцца заняткі, і іспытамі, якія патрабуюць зусім іншага ўзору ведаў, напрыклад – цэнтралізація тэставанне па беларускай мове. Вучань старэйших класаў павінен авалодаць вялізным аб'ёмам ведаў, пры гэтым колькасць гадзінаў па мове ў 10-11 класах агульнаадукацыйнай школы роўная адной гадзіне на тыдзень. За гэты час настаўнік павінен загрузіць у вучня ўесь моўны курс, прычым многія веды не паўтараюцца. Вядома, вучням прапануюць курсы на выбар – дзеля павелічэння колькасці гадзінаў, якія не ўнесены ў сетку раскладу. Акрамя таго, настаўнік не можа спланаваць працу так, каб гэтыя гадзіны ўключалі тэмы, што не выкладаліся на ўроках, бо курсы на выбар наведвае малая колькасць вучняў.

Настаўнікі вельмі рэдка выкарыстоўваюць актыўныя методы ў перагруженых рознымі прадметамі старэйших класах, больш часу скроўваюць на механічнае запамінанне матэрыялу, каб вучнімаглі паспяхова здаць тэставанне. Але традыцыйныя методыкі не могуць забяспечыць поўнай падрыхтоўкі нават да тэставання, таму што ў тэстах шмат заданняў, якія патрабуюць логікі, рознабаковых падыходаў, умення выбіраць і проста прымаць рашэнне.

І яшчэ: традыцыйнае навучанне, у адрозненні ад актыўнага, не рыхтуе вучня да адпаведных *паводзінаў* у *грамадстве*. Як вядома, актыўная сістэма навучання, росквіт якой прыйшоўся на 20-30 гады XX стагоддзя, перакуляла Амерыку. Яна цалкам «змяніла школьнную атмасферу, зрабіла яе свабоднай, рухомай, сканцэнтравала ўвагу настаўнікаў на вучнях і іх інтарэсах». Скончыўшы такую школу, дзеці былі камунікабельнымі і ініцыятыўнымі, падрыхтаванымі

да жыцця. Дзякуючы гэтай сістэме мы бачым сёння Амерыку такой, якая яна ёсць.

Аднак ужо ў канцы 30-х гадоў ХХ ст. стала заўважна зніжэнне ўзроўню адукацыі, за што бацьку прагматычнага, актыўнага навучання Джона Д'юі моцна крытыковалі. Таму, на наш погляд, найлепшым варыянтам была б адаптацыя абодвух метадаў навучання адзін да аднаго і іх сполучэнне, да чаго ў свой час прыйшла Амерыка і Еўропа.

У кароткатэрміновым плане развязанне вышэй пералічаных проблемаў палягае ў максімальным задавальненні неафіцыйных суб'ектаў (вучняў і бацькоў) пры абавязковым выкананні вучэбных стандартоў афіцыйных суб'ектаў і поўнай перавазе патрабаванняў грамадства і дэмакратіі ў выхаваўчай дзейнасці. Гэта можа выяўляцца ў максімальным выкарыстанні актыўных метадаў навучання ў любых класах і на любых прадметах.

У кожным прадмеце, асабліва гуманітарным, заўсёды ёсць тэмы, якія не патрабуюць назапашвання пэўнай колькасці ведаў або «зубрэжкі» нейкіх алгарытмаў. Вось на такіх тэмах і трэба карыстацца актыўнымі метадамі.

Калі разглядаць курс фізікі, то, напрыклад, у 9 класе можна метадам дыскусіі, працай у групах, метадам мазгавога штурму, і г. д. вывучаць тэму захавання і ператварэння энергіі, рэактыўны рух, працяканне вадкасці па трубах. У 10 класе – распаўсюджванне ваганняў, у 11 класе – некаторыя тэмы з оптыкі, другі пачатак тэрмадынамікі. У 7-8 класах такіх тэмаў больш. Трэба адзначыць, што такая абавязковая ў фізіцы рэч, як лабараторная праца, з'яўляецца актыўным метадам навучання.

Аднак карысць ад выкладання актыўнымі метадамі асобных тэмаў невялікая, таму што няма сістэмнасці ў самастойнай працы. На асобных выпадковых занятках нельга выхаваць у вучняў камунікалельнасць, ініцыятыўнасць і інш.

Таму, каб выпускніцы са школы падрыхтаваных да жыцця, дэмакратычных, незакамплексаваных, самастойных людзей, трэба змяніць сістэму адукацыі сярэдняй школы і перайсці на еўрапейскую, сэнс якой у тым, што пачатковая школа і сярэдняе звязно (гімназія) пераважна карыстаюцца актыўнымі методыкамі. Праграмы прадметаў гнуткія, утрымліваюць веды, патрэбныя для штодзённага жыцця. У школу дзеці ходзяць не за наборам паглыбленых ведаў пра ўсё. На гэтым этапе галоўным з'яўляецца не адзнака, а сам працэс навучання – назапашванне навыкаў, якія садзейнічаюць прыстасаванню да жыцця. У старэйшых класах навучанне можа ісці традыцыйнымі, камбінаванымі або лекцыйнымі методамі. Такая сістэма дае магчымасць рознабаковаму развіццю вучняў, атрыманню патрэбнага аб'ёму ведаў, якія дазволяюць працягнуць вучобу ў ВНУ.

З гэтага вынікае, што ўвядзенне і больш шырокое і сістэматычнае выкарыстанне актыўных метадаў навучання залежыць не столькі ад настаўніка, а ад правядзення рэформы адукацыі з боку Міністэрства, рэформы рэальнай, каб была ахопленая ўся сістэма адукацыі, пачынаючы ад карынальной змены праграмаў і заканчваючы зменай у фінансаванні школ. Павінен быць зусім іншы падыход да таго матэрыялу, які мусіць ведаць вучні, павінны быць змененныя крытэрыі ацэнкі якасці адукацыі, г. зн. патрабаванні да вучняў, а таксама сістэма ўрокаў наогул.

Калі гэтага не адбудзецца, нашай краіне цяжка будзе наблізіцца да еўрапейскіх стандартоў не толькі ў адукацыі, але і ў жыцці.

#### Літаратура:

1. Малькова З.А. Современная школа США. – М.: Педагогика, 1971.
2. Вербицкий А.А. Психолого-педагогические основы образования взрослых: контекстный подход. – М.: Высшая школа, 1991.

**Саўко Сяятлана,  
педагог-псіхолаг гімназіі г. Белааэзёрска**

## **НАВУЧАЛЬНЫ ГУРТОК ЯК СПОСАБ ПАДТРЫМКІ ПЕДАГОГАЎ, ЯКІЯ ВЫКАРЫСТОЎВАЮЦЬ МЕТАДЫ АКТЫЎНАГА НАВУЧАННЯ**

«Но вновь найти смысл в знании необходимо как для учеников, так и для учителей, для которых образование все так же требовательно. А это позволило бы им самим конструировать концептуальную проблематику, которую они будут применять в деле и смогут затронуть каждого обучающегося».

Одett Бассис.

Сёння настаўнік мае вялікую колькасць розных крыніцаў інфармацыі для прафесійнага і асабістага росту – гэта літаратура, прадметныя часопісы, курсы падвышэння кваліфікацыі, семінары, трэнінгі. Аднак сярод гэтай разнастайнасці найбольш эфектыўнымі, паводле водгукаваў шматлікіх маіх калег, ёсьць семінары-трэнінгі па актыўных методах навучання. Колькасць педагогаў, якія прыйшли праз семінары такога кшталту даволі вялікая, яшчэ больш тых, хто штосьці чуў, чытаў і зацікавіўся гэтымі методамі.

Але, на мой погляд, калі справа даходзіць да практичнага выкарыстання стратэгіі актыўнага навучання, шмат у каго ўзнікаюць праблемы, з якімі самастойна справіцца даволі цяжка. Пра гэта ідзе гаворка і ў кнізе «Навучаем інакш. Стратэгія актыўнага навучання». Аўтары сцвярждаюць: «Педагогі, якія выкарыстоўвалі ў сваёй дзейнасці методы актыўнага навучання, з аднаго боку, фіксуюць, што актыўнае навучанне дазваляе змяніць адукацыйны працэс, рухацца да тых мэтаў, якія з’яўляюцца недасягальнымі пры-

традыцыйным навучанні. З іншага боку, яны падкрэсліваюць шэраг праблемаў, вырашэнне якіх патрабуе арганізацыі рознанакіраванага руху: працяг тэарэтычнай расправоўкі ідэі актыўнага навучання; стварэнне нейкай «сервіснай» службы, якая дапамагала б, аптымізавала працэс выкарыстання адпаведных методаў; намаганні па стварэнні супольнасці, якая падтрымлівае педагогаў у іх інавацыйным руху і стварала ўмовы для з’яўлення ў педагогаў асабістых метадычных і тэарэтычных ідэяў». (3, с. 154)

Акрамя таго, выказываюцца меркаванні, што актыўныя методы патрабуюць надта шмат часу на падрыхтоўку, узімаюць праблемы з ацэньваннем вучняў, і, самае галоўнае, новая форма працы вымагае асабістых зменаў у свядомасці настаўніка, развіцця навыкаў рэфлексіі і крытычнасці ў стаўленні да сябе – такім чынам, у некаторай ступені можна казаць пра неабходнасць разбурэння стэрэатыпаў, да чаго шмат хто не готовы.

Таму часта ў педагогаў «апускаюцца руکі», і ўзнікае спакуса вярнуцца на накатаную сцяжынку традыцыйнага навучання. Аднак трэба падкрэсліць, што «актыўнае навучанне не можа быць эпізадычным: сёння педагог выкарыстоўвае методы актыўнага навучання, а заўтра зноўку вяртаецца да традыцыйнай сістэмы арганізацыі адукацийнага працэсу. Гэты працэс непарыўны і паступова змяняе ўсю дзейнасць суб'ектаў навучальнага працэсу». (3, с. 21)

Такім чынам, сцвярджэнне таго, што настаўніку, які пачаў выкарыстоўваць актыўныя методы, неабходная падтрымка, відавочнае. Аналіз выказвання педагогаў на OPEN SPACE семінара «Актыўнае навучанне: ад досведу да будучыні» дазволіў вылучыць некалькі аспектаў гэтай праблемы. Па-першае, неабходная маральная, псіхалагічная падтрымка адзінадумцаў, калег, адміністрацыі навучальнай установы. Па-другое – інфармацыйна-метадычная, бо

літаратуры на гэтую тэматыку ўсё ж не так шмат, акрамя таго неабходныя кансультацыі спецыялістаў, трэнераў. Па-трэцяе, тэхнічна і матэрыяльная дапамога: перш за ўсё тут маецца на ўвазе магчымасць карыстання кампютарам, капіявальнай тэхнікай. Па-чацвёртае – каардынацыйная падтрымка, бо, сапраўды, вельмі цікава даведацца, як атрымліваеща ў іншых, а такая інфармацыя дае глебу для аналізу і параўнання.

Якім чынам ўсё гэта можна ажыццяўіць у рамках канкрэтнай адукацийнай установы? Варыянтаў шмат. Гэта можа быць і метадычнае аб'яднанне прадметнікаў, і творчая група, і настаўніцкі клуб, а таксама навучальны гурток, на якім я хачу спыніцца больш падрабязна.

Навучальны гурток – адзін са спосабаў самаадукцыі дарослых, які вельмі папулярны ў Скандинавскіх краінах, дзе гісторыя нефармальнае адукцыі налічвае больш за 150 год. Тры чвэрці насельніцтва Швецыі бралі або бяруць удзел у навучальных гуртках, сотні тысячаў маюць досвед іх правядзення, таму можна сказаць, што навучальныя гурткі сталі характэрнай асаблівасцю шведскага ладу жыцця.

«Класічны шведскі навучальны гурток уяўляе сабой невялікую группу людзей, якія сістэматычна сустракаюцца для правядзення сумесных заняткаў па пэўным прадмеце або праблематыцы. У адрозненне ад традыцыйнай, іерархічнай мадэлі, у якой веды распаўсюджваюцца зверху ўніз, навучальны гурток заснаваны на груповай самаадукцыі, на абмене між сябрамі группы асабістым досведам і ведамі. Таму іх называюць не вучнямі, а ўдзельнікамі, адзін з якіх з'яўляецца каардынаторам і адміністраторам. Яго называюць лідэрам гуртка. Пры неабходнасці запрашаецца спецыяліст або госьць гуртка». (2, с. 7)

Дзеля эфектыўнай працы гуртка неабходна прытрымлівацца наступных прынцыпаў:

- дабраахвотнасць удзелу;
- роўнасць удзельнікаў і адсутнасць традыцыйнай іерархii «выкладчык – вучні»;
- нефармальная і дабразычлівая атмасфера;
- мэта вызначаеца ўдзельнікамі гуртка і мусіць улічваць іх жаданні і патрабаванні;
- супрацоўніцтва ў дасягненні пастаўленых агульных мэтаў, а таксама адказнасць кожнага ўдзельніка;
- актыўная пазіцыя ўдзельнікаў, якая спрыяе асабістаму росту кожнага;
- наяўнасць навучальных матэрыялаў;
- навучанне ў гуртку арганізаванае і спланаванае з самага пачатку, тэмы заняткаў ухваленыя або складзеныя ўдзельнікамі гуртка.

Колькасць ўдзельнікаў гуртка – ад 7 да 12 чалавек, уключна лідэрам. Гэта спрыяе актыўнасці кожнага і дазваляе падтрымліваць дабразычлівую атмасферу. Навучанне адбываеца на працягу 8-10 сустрэчаў з перыядычнасцю 1 раз на тыдзень. Працягласць заняткаў вызначаюць самі ўдзельнікі, але часцей за ўсё гэта 2-3 гадзіны.

Скончыночы экспкурс у гісторыю навучальнага гуртка, можна зрабіць высьнову, што дзейнасць у ім заснаваная на «трох кітах»: лідэрах, ўдзельніках і навучальным матэрыялам. Прычым «гэтыя тры элементы цесна звязаныя паміж сабой, з адукацийнай атмасферай і групавымі працэсамі». (4, с. 202)

Ідэя выкарыстання метада навучальнага гуртка падчас працы з настаўнікамі прыйшла не адразу. Трэба зазначыць, што раней ёй папярэднічалі, а цяпер паралельна існуюць і традыцыйныя метадычныя аб'яднанні, і тэарэтычныя семінары, і творчыя групы. Кожная з гэтых формаў мае свае плюсы і мінусы, а таксама з'яўляецца досыць эфектыўнай.

Аднак калі ўзгадаць асноўныя прынцыпы навучаль-нага гуртка і актыўных метадаў навучання, можна знайсці вельмі шмат падабенства.

Зыходзячы з усяго вышэйсказанага, можна зрабіць выснову, што навучальны гурток – гэта менавіта тая форма работы, якая дазваляе падтрымліваць педагогаў. Адбываеца гэта таму, што яна не так фармалізаваная, як метадычныя аб'яднанні і іншыя традыцыйныя формы навучання, больш дэмакратычная і спрыяе праве актыўнасці і творчасці кожнага ўдзельніка (тым больш гэта важна, калі гаворка ідзе аб вывучэнні актыўных метадаў). Менавіта ў навучальнym гуртку «можна прывесці ўдзельнікаў да аднастайнасці ў нейкім пытанні або ўздзейнічаць на іх інтэлектуальна, сумесна знайсці развязанне агульной праблемы або ўмацаваць іх веру ў сябе і падвысіць іх здольнасць паведамляць і прыматць новую інфармацыю». (4, с. 200)

Навучальны гурток	Метады актыўнага навучання
Роўнасць ўдзельнікаў і адсутнісць іерархіі «выкладчык-вучні»	Суб'ект-суб'ектная стасункі педагога і вучня
Нефармальная і дабразычлівая атмасфера	Шматбаковая камунікацыя
Наяўнасць навучальнага матэрыяла, тэмы заняткаў ухваленыя або складзеныя сябрамі гуртка	Канструяванне ведаў навучэнцамі
Супрацоўніцтва ў дасягненні пастаўленых агульных мэтаў, а таксама адказнасць кожнага з ўдзельнікаў	Выкарыстанне самацэнкі і зваротнай сувязі
Актыўная пазіцыя ўдзельнікаў	Актыўнасць навучэнцаў

Статыстычны даследаванні паказваюць, што 50% ўдзельнікаў прыходзяць у гурткі па сацыяльных прычынах, гэта значыць, што для іх зносіны, узаемадзеянне, сустрэча з новымі людзьмі з'яўляюцца больш важнымі, чым пазнавальныя матывы. Апытацца настаўнікаў паказваюць, што больш за ўсё ім патрэбная маральна-псіхалагічная падтрымка. Атрымліваецца, што гурток цалкам можа «ўзяць на сябе» гэту функцыю.

Каб падмацаваць свае слова, я звярнуся да выказванняў ўдзельнікаў гуртка «Актыўныя метады навучання»:

«Для мяне каштоўныя заняткі і зместам і стасункамі з ўдзельнікамі. Адчуваю сябе больш упэўненай не толькі ў прафесійным плане, але і ў жыцці».

«Я адпачыла – раз! Даведалася нешта новае – два! Убачыла калегаў такімі разняволенымі – тры! І гэта выдатна!»

«Зносіны, адпачынак, разрадка, магчымасць даведацца шмат новага – гэта выдатны вынік. Я задаволеная».

«Пошуку новага – гэта заўсёды цікава і карысна. Знайшла вырашэнне шматлікіх праблем, даведалася шмат новага».

«Заняткі дзейсныя, таму добра запамінаюцца, а спрыяе гэтаму зычлівая атмасфера».

«З нецярплівасцю чакаю наступных заняткаў, сёе-тое ўжо ўжываю на практыцы».

«Вельмі спадабалася добрая атмасфера ўзаемінаў. Акрамя гэтага, заняткі прымушаюць «варушыць звлінамі».

«Заняткі праводзяцца цікава, шмат гульнёвых момантаў. Вельмі падабаецца, што раздаецца тэарэтычны матэрыял, а таксама імпануе зычлівая атмасфера».

Большасць ўдзельнікаў вельмі станоўча ацанілі такі кампанент навучальнага гуртка, як навучальны матэрыял. У заключнай анкеце яны выкарысталі наступныя характа-

рыстыкі: цікавы, якасны, зразумелы. Наогул роля навучаль-нага матэрыяла ў гуртку вельмі вялікая. Дзякуючы яму на-стайнікі папаўняюць сваю «метадычную скарбонку», да якой змогуць звярнуцца ў любы момант. Акрамя таго, на-вучальны матэрыял спрыяе ўводзінам у новую тэму ў па-чатку занятку, стварае ўмовы для дыскусіі, аналізу, дапама-гае яскрава, запамінальна скончыць тэму.

Для ілюстрацыі можна прывесці такі факт. Адказваю-чы на пытанне ў сярэдзіне працы гуртка (прамежкавая зва-ротная сувязь): «Што б я захаваў/ла ў працы гуртка?», прыкладна 40% адказалі, што раздаткавы матэрыял, нагляднасць, яшчэ 40% выказаліся, што захавалі б усё. Акрамя гэтага, выказваліся пажаданні захаваць зычлівую атмасферу, ка-лектыв і спосаб зносінаў, метады працы, дабразычлівасць лідэра, гульнёвыя моманты, тэмп працы.

На гэтым этапе работы ўдзельнікам было зададзенае яшчэ адно пытанне: «Што б я змяніў/ла ў працы гуртка?» І вось якія адказы былі атрыманыя (усяго ў гуртку ўдзельні-чала 12 чалавек):

- «Можна паскорыць тэмп», «больш інтэнсіўна можна працаўваць», «праца павінна быць больш канкрэтнай і дакладнай» (3 чалавекі);
- «Вызначыць больш цяжкія віды працы» (1 чалавек);
- «Неабходна змяніць свой удзел» (1 чалавек);
- «Вынесці адзін занятак у нестандартнае становішча» (1 чалавек);
- «Нічога змяніць не трэба», «усё пакінуць так як ёсць» (6 чалавек).

Самымі шматлікімі паводле колькасці выказванняў ака-зліся першая і апошняя групы, і гэтаму ёсць сваё тлума-чэнне. Толькі адна з харектарыстык дзейнасці групы – тэмп работы – сталася тым момантам, які адныха хочуць заха-ваць, а іншыя – змяніць. Усе тры ўдзельнікі гуртка, якія

лічаць, што тэмп работы неабходна паскорыць, удзельні-чалі ў семінарах-трэнінгах па актыўных метадах, маюць некаторыя веды і досвед іх выкарыстання ў практычнай дзейнасці. А адказ «нічога змяніць не трэба» ў асноўным далі тыя ўдзельнікі, якія ўпершыню пазнаёміліся са стратэ-гіяй актыўнага навучання. Гэта азначае, што ўзнікае пра-лема ўзаемадзеяння ўдзельнікаў гуртка з розным досведам:

- тыя, хто нічога не ведае аб актыўных метадах;
- тыя, хто чуў, чытаў аб іх, але на практыцы не ўжывае;
- тыя, хто выкарыстоўвае стратэгію актыўнага навучан-ня.

На першы погляд развязанне гэтай проблемы вельмі простае – неабходна ствараць групу, зыходзячы з досведу ўдзельнікаў. Аднак мне больш падабаецца той варыянт, які атрымаўся на практыцы, бо, нягледзячы на некаторыя мінусы, плюсаў у яго значна больш. Перш за ўсё, у такой групе можна падзяліцца сваім досведам і ведамі з іншымі, – гэта значыць, што ўдзельнікі атрымліваюць інфармацыю не толькі ад лідэра, але і ад іншых удзельнікаў. Настаўнікі, якія маюць досвед працы, могуць дапамагчы ў правядзенні некаторых заняткаў, гульняў, падрыхтоўцы навучальных матэрыялаў. Такім чынам, «агульныя веды групы перавы-шаюць веды кожнага з удзельнікаў» (4, с. 204), а гэта адна з галоўных умоваў эфектыўнай працы.

Яшчэ адзін важны момант, на які варта звярнуць ува-гу пры фармаванні групы. Тут магчымыя два падыходы: арганізацыя «зборных» групаў, у якіх удзельнічаюць педа-гогі з розных установаў, або набор удзельнікаў з аднаго ка-лектыву. На мой погляд, другі варыянт пераважае «ў плане ўстойлівасці вынікаў работы, падвышэння эффектунасці наступнай сумеснай працы ўдзельнікаў і ўкаранення іна-вацыйных тэхналогіяў» (1, с. 216). Бо калі ў работе ўдзель-нічала група педагогаў адной установы, «то яна ўжо можа

стаць у сваім калектыве своеасаблівым ядром, якое ініцыюе новаўвядзенні, арыентаваным на працу ў гуманістычнай парадыгме, здольным кардынальна змяніць становішча ў арганізацыі» (1, с. 216).

Даследаванні на радзіме навучальных гурткоў у Швейцарыі паказваюць, што большасць удзельнікаў вяртаюцца ў новыя навучальныя гурткі. Гэту тэндэнцыю можна адзначыць з удзельнікамі гуртка «Актыўныя метады навучання». Амаль усе гаварылі аб сваёй ахвоце працягнуць працу, як у гэтым кірунку, так і ў новай тэматыцы. Пачатак пакладзены, і не дарма Лукіян калісці сказаў: «Пачатак – палова ўсяго».

#### Літаратура

1. Вачков И.В. Групповые методы в работе школьного психолога: Учебно-методическое пособие. – М.: «Ось-89», 2002.
2. Навучальны гурток: ад тэорыі да практыкі. Метадычны дапаможнік.
3. Е. Григальчик, Д. Губаревич, И. Губаревич, С. Петrusев. Обучаем иначе. Стратегия активного обучения. – Мн., 2003.

#### Дадатак 1

##### План працы гуртка «Актыўныя метады навучання»

**Мэта:** спрыяць асабоваму і прафесійнаму росту настаўнікаў.  
**Задачы:**

развіваць сумеснымі высілкамі ўяўленне настаўнікаў аб магчымых формах урока;  
 навучыць педагогаў метадам навучання, якія падвышаюць цікавасць і актыўнасць вучняў на ўроці;  
 развіваць здольнасці да рэфлексіі ўласнага досведу работы ў педагогаў.

**Перыядычнасць сустрэчаў:** 1 раз на тыдзень (сакавік-красавік)

##### Тэматычнае планаванне

№	Тэма заняткаў	Колькасць гадзін
1	Праца над навучальным планам.	2
2	Стылі набыцця ведаў.	2
3	Формы арганізацыі камунікацыі. Метады стварэння спрыяльнай атмасфери ў групце.	2
4	Метады групавой працы і спецыфіка іх выкарыстання.	4
5	Кааператыўнае навучанне.	2
6	Метад інтэрактыўнай гульні і ўмовы яго эфектыўнага выкарыстання.	2
7	Метады актывізацыі навучання ў працэсе лекцыі.	2
8	Механізм выбару метадаў актыўнага навучання.	2
9	Метады атрымання зваротнай сувязі.	2
	Ацэнка працы, абмеркаванне планаў на будучыню. Свята.	2
	Разам:	20 гадз.

## **Дадатак 2**

### **Планы заняткаў**

#### **Занятак 1**

##### **Складанне навучальнага плана гуртка.**

*Пачатак – палова ўсяго.  
Лукаін*

**Задачы:** вызначыць чаканні ўдзельнікаў, выявіць правілы працы ў групе.

##### **Змест занятка:**

1. Метад «Візітоўка».
2. Метад «Метаплан». Кожны ўдзельнік мусіць адказаць на пытанні:
  - Назавіце самае важнае, што вы хочаце даведацца пра предмет навучання.
  - Што вам неабходна зрабіць, каб дапамагчы сабе дасягнуць гэтай мэты?
  - Чаго вы чакаецце ад іншых сяброў групы для дасягнення сваёй мэты?
3. Выпрацоўка групавых нормаў.
4. Гульня «Дакрануцца да ...»

#### **Занятак 2**

##### **Стылі набыцця ведаў.**

*Праўда павінна быць перажытая, а не выкладзеная.  
Чжусан-цы*

**Задачы:** вывучыць стылі набыцця ведаў паводле Колба, вызначыць стыль набыцця ведаў кожнага ўдзельніка групы.

##### **Змест занятка:**

1. Метад «Дрэва» (індывідуальна для кожнага ўдзельніка).
2. Апытальнік «Стылі набыцця ведаў».

3. Абмеркаванне вынікаў дыягностикі.

4. Тэорыя аб цыкле навучання з дапамогай досведу.

5. Гульня «Вечер дэльне на ...»

#### **Занятак 3**

##### **Формы арганізацыі камунікацыі.**

##### **Метады стварэння зычлівой атмасфери ў групе.**

*Тысячы шляхоў вядуць да аблуды, да праўды толькі адзін.*

*Ж.-Ж. Руссо*

**Задачы:** вывучыць арганізацыю працэса камунікацыі з пазіцыі стратэгіі актыўнага навучання, феномены ў дзеянасці групы; пазнаёміцца з айсбрэйкерамі – метадамі стварэння зычлівой атмасфери ў групе.

##### **Змест занятка:**

1. Метад «Дрэва» (агульнае для ўсіх).
2. Мадэль шматбаковай камунікацыі.
3. Феномены ў дзеянасці групы.
4. Метад «Адшукай каго-небудзь».
5. Метад «4 куты».
6. Гульня «Сонейка».

#### **Занятак 4**

##### **Метады групавой працы і спецыфіка іх выкарыстання.**

*Чалавек, які жадае перацягнуць гору, пачынае з таго, што пераносіць дробныя камяні.  
Кітайская прымаўка*

**Задачы:** пазнаёміцца з правіламі групавой працы; вывучыць метады групавой працы падчас работы з тэкстам.

##### **Змест занятка:**

1. Метад «Графік тэмператураў».

2. Інтэрактыўная гульня «Разбітыя квадраты».
3. Метад «Мазаіка». Тэкст «Аб сіндроме «прафесійнага выгарання» і тэхніцы бяспекі ў працы педагогаў і іншых спецыялістаў сацыяльнай сферы».
4. Гульня «Піп».
5. Складанне спісу метадаў.
6. Гульня «Пабудавацца па ...»

## **Занятак 5 Кааператыўнае навучанне.**

*Скажы мне, я забуду. Пакажы мне, я запомню.  
Дазволь мне зрабіць гэта, і гэта стане майм назаўсёды.  
Кітайская прымаўка*

**Задачы:** пазнаёміцца з асноўнымі прынцыпамі кааператыўнага навучання; вывучыць аспекты эфектыўнага выкарыстання метадаў групавой працы; вызначыць уласную ролю ў групе.

**Змест занятку:**

1. Метад «Тэрмометр».
2. Прамежкавая зваротная сувязь. Пытанні:
  - Ці спрадзіліся вашыя чаканні ад працы гуртка? У чым гэта выказвалася?
  - Што б я захаваў у працы? Чаму?
  - Што б я змяніў у працы гуртка? Чаму?
3. Метад «1+2+4».
4. Гульня «Заапарк».
5. Тэст «Вызначэнне ролі ў групе».
6. Абмеркаванне вынікаў тэставання.

## **Занятак 6**

### **Метад інтэрактыўнай гульні і ўмовы яго эфектыўнага выкарыстання.**

*Xто жадае, а не дзейнічае, той пладзіць чуму.*

*B. Брэйк*

**Задачы:** вызначыць адрозненне інтэрактыўнай гульні ад іншых актыўных метадаў, вывучыць перавагі, недахопы і пытанні, якія ўзнікаюць з прычыны выкарыстання гэтага метаду.

**Змест занятку:**

1. Аналіз зваротнай сувязі.
2. Адзнака навучальных матэрыялаў.
3. Інтэрактыўная гульня «14 прадметаў».
4. Гульня «Сям’я Маер».
5. Крыжаваныя группы 3+4/4+3. Неабходна скончыць сказ: «Інтэрактыўная гульня – гэта...»
6. Гульня «Жыхары. Хаткі. Землятрусы»

## **Занятак 7**

### **Метады актыўізацыі навучання ў працэсе лекцыі.**

*Хочаш быць разумным, навучыся разумна пытавацца,  
уважліва слухаць і перастаць размаўляць, калі больш няма чаго  
сказаць.*

*I. Ляфатэр*

**Задачы:** вывучыць метады, якія падвышаюць выніковасць лекцыі і якія дазваляюць актыўізаваць навучэнцаў.

**Змест занятка:**

1. Піраміда запамінання.
2. Метад лекцыі з даведнікам. Тэма: «Механізмы міжасобаснага ўспрымання».
3. Метад лекцыі з працэдурай паўзаў.
4. Метад лекцыі з візуалізацый.

## **Занятак 8**

**Механізм выбара метадаў актыўнага навучання.**

**Метады атрымання зваротнай сувязі.**

*Пакуль мы дыхаем, мы можам дзеянічаць творча і змяняць свой свет.*

*M. Энкельман*

**Задачы:** прааналізаць магчымасці выкарыстання актыўных метадаў на розных этапах урока, у розных выглядах дзеянасці; вывучыць метады, якія дазваляюць вызначыць эфектыўнасць работы.

**Змест занятка.**

1. Гульня «Іпадром».
2. Пісьмовыя дэбаты «Плюсы і мінусы актыўных метадаў на вучання».
3. Метад «Маўклівае галасаванне».
4. Метад «Крок наперад».
5. Метад «Яблыня».
6. Гульня «Тры крэслы».

## **Занятак 9**

**Ацэнка працы, абмеркаванне планаў на будучыніо.**

**Свята.**

*Толькі адукаваныя свабодныя.  
Сайрус*

**Задачы:** падвесці вынікі працы гуртка.

**Змест занятка:**

1. Наведванне рэстарана.
2. Анкетаванне ўдзельнікаў.
3. Падвядзенне вынікаў працы. Узнагароджванне.

**Валянціна Быстырык,  
настаўніца СШ № 5 г. Навагрудка**

## **СПАЛУЧЭННЕ АКТЫЎНЫХ МЕТАДАЎ НАВУЧАННЯ З ТЭСТАВАЙ СІСТЭМАЙ АЦЭНКІ ВЕДАЎ НА ПРЫКЛАДЗЕ ВЫКЛАДАННЯ АНГЛІЙСКАЙ МОВЫ**

Некалькі словаў пра тэставую ацэнку ведаў.

«Іспыты ў ВНУ ў форме цэнтралізаванага тэставання скончыліся, а на календары толькі пачатак ліпеня», – зазначыла для сябе з вялікім задавальненнем. Чым хутчэй, тым лепей. Менш хваляванняў, напружанаасці. Хутчэй даведашся пра вынікі. Больш часу для манёураў, асабліва для вучняў, якія могуць заяўвіць вынікі цэнтралізаванага тэставання. Больш аб'ектыўнасці пры ацэньванні работ. На мой погляд, гэта ўсё бяспрэчныя плюсы новых умоваў пасуплення ў ВНУ.

Але вынікі цэнтралізаванага тэставання, змешчаныя ў прэсе, расчараўвалі грамадскасць: лічаныя дзесяткі, зусім мала дзесятак, вялікі працэнт ніzkіх балаў. Ну што ж! Гэта, як кажуць, дыагназ, ад гэтага слупа трэба танчыць. Міністэрства адукацыі, спадзяюцца настаўнікі, зробіць дакладны анализ сітуацыі, дасць рэцэпты падрыхтоўкі вучняў сярэдняй школы да акадэмічных іспытаў. З вынікаў жа відаць, дзе як вучаць. Досвед лепшых школаў і настаўнікаў – гэта нацыянальны скарб, які трэба рупліва збіраць і зберагаць.

Пашырыўшы шматкроць сетку сярэдніх прафесійных навучальных установаў, даўшы школам права прымаць вучняў у 10-12 класы на конкурснай аснове, зацікавіўшы добрых настаўнікаў, ужо за некалькі гадоў можна значна палепшыць вынікі тэставання, зрабіўшы вучняў канкурэн-

тназдольнымі і паспяховымі. Такім чынам, непасільная праца кіраваць, выхоўваць, ацэньваць школы з іх дырэкторам, намеснікам, настаўнікамі магла быць знятай з кровых плячай раённых аддзелаў адукцыі з-за непатрэбы.

Тэсты ў школьнім жыцці – з'ява адносна новая. Мануць яны і прыхільнікаў, і праціўнікаў. З уласнай працы ведаю, якое напружанне, дадатковыя высілкі спатрэбіліся, каб забяспечыць контроль усіх відаў дзеяніасці (іх чатыры ў прадмеце «замежная мова»), прымняючы пяцізроўневыя тэсты. Настаўнік сутыкнуўся з сітуацыяй, калі не было дадатковых ведаў пра методыку складання тэстаў. А колькі часу гэта патрабавала! Да таго ж, кожны год прыходзіцца складаць новы камплект тэстаў, таму што ў кожным класе свая сітуацыя, час вывучэння матэрыялу не супадае. Становішча палепшилася, калі былі апубліканыя пэўныя матэрыялы ў «Настаўніцкай газеце», настаўнікі атрымалі тлумачэнні, рэкамендацыі, узоры тэстаў. У сувязі з гэтым, на маю думку, можна сумнівацца ў аб'ектыўнасці праверкі ведаў пры дапамозе тэстаў, складзеных самім настаўнікамі. Нават калі настаўнік не палягчае заданні наўмысна, то ён падсвядома падладжвае іх пад узровень ведаў сваіх вучняў.

Што да вучняў, тэсты выклікалі неадназначную рэакцыю. Многім яны спадабаліся як гульня з хуткім вынікам. Іншым было прыемна, што ў любым выпадку можна даць нейкі адказ. Для многіх, аднак, было цяжка прызычыцца да задання, якое адрознівалася ад традыцыйнага, напружваў вялікі аб'ём матэрыялу, што правяраўся ў перыядычных выніковых тэстах. Адным словам, тэсты былі ўсё ж пагрозай для зоны вучнёўскага комфорту. Задачай настаўніка было пашырыць яе межы, даць вучню адчуваць сябе ў бяспечы ў новай сітуацыі.

Метадысты лічаць, што два галоўных фактары могуць паўплываць на паспяховасць вучня: цяжкасць зместу і ступень асабістай рызыкі.

Узгадваецца яшчэ адна думка пра неабходнасць стварыць у вучня пачуццё прыналежнасці да групы, у якой ён працуе, да справы, якую ён выконвае. Калі падлетак адчувае сябе ў камандзе, робіцца больш хуткім працэс навучання, павялічваецца здольнасць вучня да засваення новых ведаў.

Хачу падзяліцца сваім досведам працы з вучнямі 9-х класаў у курсе англійскай мовы. Па-першае, мне хацелася даць добрыя веды па тэмах, увесці ва ўжытак спецыяльныя тэрміны. Па-другое, падрыхтаваць дзяцей да тэставай сістэмы ацэнкі. Па-трэцяе, ведаючы пра ключавыя кампетэнцыі, якія становяцца асновай зместу базавай адукцыі ў Еўропе, мы планавалі развіццё і паглыбленне некаторых элементаў у нашай краіне. Актыўныя метады навучання павінны былі дапамагчы ў гэтым вучням і настаўніку.

Група складалася з 12 вучняў. Пачынаючы з пятага класа, мы пераважна карыстаємся актыўнымі метадамі, працуем паводле падручніка Т. Кляменцьевай і Б. Монк, які заснаваны на камунікатыўным метадзе. Таму нават на адкрытых уроках дзеці заўсёды трymаюцца натуральна, яны ніколі не працуюць «на публіку» ці на адзнаку.

Дзеці прызычыліся карыстацца замежнай мовай, як сродкам выказаць уласныя думкі. Яны ведаюць шмат прыёмаў актыўнай методыкі «Find Someone Who», «Sense Associations», «My View of You», «Noughts and Crosses», «One Question Survey», «Jig Saw Reading». Яны прызычыліся працаваць са складанымі тэкстамі і выконваць разнастайныя заданні. Яны прывыклі актыўна ўдзельнічаць у працэсе навучання, і падчас правядзення апісанага ў гэтым арты-

куле ўрока паказалі валоданне ў пэўнай ступені некалькімі кампетэнцыямі: моўнай (уся дзейнасць праходзіла на англійскай мове), працоўнай (кожны падрыхтаваў заданні для 12 чалавек – гэта афармленне капэртаў, складанне схемаў, малюнкаў), камунікатыўнай (вучні размаўлялі, выказвалі свае думкі, тлумачылі іншым, суцяшалі, падтрымлівалі, давалі інструкцыі), інфармацыйнай (рыхтавалі матэрыялы з дапамогай камп’ютэра), грамадзянскай (аналізавалі і па-раўноўвалі адукатыўныя сістэмы розных краінаў, сваёй утым ліку, разважалі пра ідэальную школу і шляхі паліпшэння адукатыўнай), культурнай (ідэнтыфіковалі сябе носьбітамі ёўрапейскай демакратычнай традыцыі). Вучні прадэманстравалі здольнасць працаўаць з першакрыніцамі, навыкі адаптациі і арыентацыі. Я лічу, што вучні вельмі добра правялі сябе на ўроках, складаных і структурай, і паводле ўзору матэрыялу, беручы ўдзел у разнастайных формах дзейнасці.

Думаючы пра шлях, які мы прайшлі разам з імі, я разумею, што самай галоўнай цяжкасцю для мяне былі рамкі праграмы, сеткі гадзінаў і вучэбнага плана, якія не даюць магчымасці для манёура. Трэба было асмеліцца выйсці з гэтага палону і ўбачыць канкрэтны клас, канкрэтных вучняў, іх магчымасці, і адважыцца ісці з імі ў адным тэмпе.

А ў падрыхтоўцы да ўрока, апісанага ніжэй, цяжкасці вынікалі з таго, што ад дзяцей патрабавалася большая ступень самастойнасці. Дзесяцам патрэбна было выканаць папярэднюю працу у выглядзе праекта. Канешне, узнікалі некаторыя проблемы (занадта цяжкія арыгінальныя тэксты, часам няўмела сформуляванае заданне). Гэтыя цяжкасці здымаўся шляхам індывидуальных кансультацый.

Падчас падрыхтоўчай працы былі патрэбныя некаторыя матэрыяльныя выдаткі: плата за інтэрнэт, папера і г. д. Але выйгрыш, на маю думку, у шмат разоў перавышае вы-

даткі. Навучанне ў гэтым выпадку прыносіць радасць і задавальненне ўсім удзельнікам працэсу.

### **Урок па тэме**

#### **«Адукацыя ў ЗША, Вялікабрытаніі, Беларусі»**

##### **Мэты ўрока**

Мэтай урока было зрабіць само паняцце тэстаў больш зразумелым для вучняў, дэталізаваным. Дзеля гэтага пілнавалася пагуляць з гэтым паняццем, паставіць вучня ў ролю настаўніка, аўтара тэста. Яшчэ адной мэтай было правесці гэты ўрок як частку паседжання метадычнага аб'яднання настаўнікаў англійскай мовы. Таму ўрок піланаўся як адкрыты. На яго былі запрошаны ўсе настаўнікі замежнай мовы ў школе.

Заняткі пілнавалася правесці з дапамогай актыўных метадаў навучання: ролевай гульні, дыскусіі і інш.

##### **Падрыхтоўчая работа**

Тэксты, прысвечаныя амерыканскай школе, былі піланаваныя з уроку № 4 падручніка «Happy English Book 2» Т. Кляменцьевай і Д. Шэнан. Пасля засваення адпаведнай лексікі і граматычнага матэрыялу, вучні пазнаёміліся з шэрагам тэкстаў пра школьны дзень у амерыканскай школе, пра змест вучэбнай праграмы, школьнія правілы і г.д. Былі вывучаныя моўныя фразы для вядзення ўрока. У тэкстах згадваліся тры віды тэстаў, якімі карыстаюцца ў амерыканскай школе, вучні зацікаўліся незвычайнімі тэрмінамі Multiple-Choice, Fill-in-the-Blank Test і г.д. Я падумала, што з гэтай зацікаўленасці можа ўзнікнуць шэраг урокаў.

У якасці хатняга задання я піланавала наступныя назвы тэстаў: Close Tests, Grouping Test, Rearrangement, Changing Format, Making Pictures, Chants, Diagrams, Transformation, Reordering, Role-play і г.д. Абапіраючыся на назыву, на логіку, вучні павінны былі растлумачыць, у чым

сэнс задання ў кожным дадзеным тэсце. На наступным уроку ўсе віды тэстаў былі абмеркаваныя ў дэталях, я адказала на пытанні вучняў. Я прапанавала як невялікі праект распрацаўць адзін з тэстаў па тэме «Адукацыя ў ЗША, Вялікабрытаніі, Беларусі» (вучні выбіраюць адзін з тэстаў). Для выкарыстання былі прапанаваныя тэсты з падручніка, з якім клас не працаўваў, дадатковы матэрыял (Britain Explored. Paul Harvey. Education; The Little Hawk Iowa City High Newspaper; Teen 2,6,8/1996; The Sandcastle by Iris Murdoch). На падрыхтоўку праектаў было адведзена 2 тыдні. Вучні мелі магчымасць атрымаць індывідуальную кансультацыю падчас выканання задання. Часткаю задання была таксама падрыхтоўка ролевай гульні «Настаўнік-клас».

### **Ход урока**

Урок пачынаецца з словаў настаўніка:

– Ok, class, stop talking and listen to me attentively. I am going to check your projects. To tell the truth, I am afraid the task was too difficult for you and I don't whether you have coped with it. Well let's see.

Я спыняюся і паварочваюся на 360 градусаў, усміхаюся і зноў зварочваюся да класа.

– Good day, friends, I am glad to see you. We are great company today and we have exiting work to do. I know the task was a challenge. But I do know you have worked thoroughly and with interest. So let's enjoy the results.

Вучні зразумелі ўжо, што гэта жарт да нейкай ступені. Я запыталася, які пачатак ўрока яны выбіраюць і чаму. Яны прывялі свае доказы. «Урок павінен пачынацца «in friendly, optimistic and encouraging way», – сказалі вучні. Такім чынам было знята напружанне першых хвілін, вучні забыліся пра тое, што на ўроці чужыя людзі і пераключыліся на тэму «Адукацыя».

OK. I am going to offer you something really encouraging. There are lines by Phabe Cary. You are to create the poem together with the author (you will work in a small group. The task is to remember).

Вучні працуюць у малых групах па 4 чалавекі. Кожны мае 2 хвіліны, каб запомніць 2 радкі верша. Наступныя 5 хвілін ідуць на тое, каб навучыць адзін аднаго ўсім 8 радкам, скласці з іх верш. Кожная група чытае свой варыянт верша «If you've tried».

Let's see what are the most useful and interesting ways to check the knowledge of material learnt. Would you represent your projects?

Вучні прадстаўляюць matching, grouping, making charts, questionnaire, open-ended question, reordering test (аформленыя па-рознаму: у файлах, у капэртах, 2 на асобных аркушах; заданні разлічаныя на 12 чалавек).

*Каця Калодка:* I am going to represent an information gaps test. Its aims to check reading skills and the knowledge of peculiarities of the British education system.

*Вадзім Дзедаўець:* I have chosen a matching test. It checks reading skills, the knowledge of new words.

*Максім Карбавець:* I want to offer to make a chart on the topic. I want you to compare Belarusian and American curricula. Your task is to show in the form of chart what subjects are taught in the USA and Belarus in what form and what age. I would like you to compare the two systems and to say in what country it is easier to study.

*Эльвіра Бахар:* My test is a questionnaire. I want you to answer quickly and spontaneously. This is test will help to study the classroom atmosphere. I am going to check reading skills too.

У ролі настаўніцы *Вольга Чыркова*.

*Вольга Чыркова:* I have prepared an open-ended questions test. I am going to check speech skills. Яна праводзіць «Open-ended questions».

У хуткім тэмпе вучні па чарзе адказваюць на пытанні. Калі пытанне зацікавіла клас, і ёсць жадаючыя, то адказваюць некалькі чалавек. Настаўніца вядзе ўрок, выкарыстоўваючы моўныя фразы, прапанаваныя ў 4-м уроку падручніка. Напрыканцы практикавання дзякуе ўдзельнікам.

Наступная настаўніца *Эльвіра Бахар* просіць вучняў падрыхтаваць сышткі і прапануе анкету.

*Эльвіра Бахар:* I think, questionnaires are made up for us to know as much as possible about ourselves. My questionnaire is aimed at studying classroom atmosphere. Эля чытае свае пытанні і прапануе варыянты адказаў. Збірае сышткі, абяцае прааналізаваць адказы і паведаміць класу пра вынікі (забягаючы наперад, перад канцом урока дзяўчынка праінфармавала, што большасць вучняў адчувае сябе ў класе камфортна).

Заканчваецца першы ўрок.

Другі ўрок пачынаецца з практикавання з серыі «Total physical response». Стоячы, мы дэкламуем верш «There was an old lady», інсцэніруючы назоўнікі і дзеясловы з яго. Гэта весела. Усе актыўныя, ўдзельнічаюць у практикаванні з задавальненнем. Здымаецца хваляванне. Харавая дэкламацыя – гэта добрая фанетычная моўная зарадка. Працягваецца ролевая гульня.

Настаунік *Кастусь Сіліч*.

Ён у сваю чаргу прапануе класу ролевую гульню «Press Conference».

Клас разбіваецца на тры групы: прадстаўнікі міністэрстваў адукацыі Беларусі, Вялікабрытаніі, журналісты. Журналісты атрымліваюць заданне падрыхтаваць 6 пытанняў пра адукацыйныя сістэмы ў дзвюх краінах. Адукатары павінны пералічыць усе плюсы сваіх сістэм (вучні працујуць у групах 5-7 хвілінай).

*Кастусь* аб'яўляе пачатак прэс-канферэнцыі, запрашае двух прадстаўнікоў краін. Журналісты задаюць свае пытанні пра вучэбны план, пра школьнью форму, пра школьнія абеды і г. д. Настаўнік дзякуе ўсім ўдзельнікам, гаворыць, што ён задаволены ўзроўнем засваення інфармацыі, прадэманстраваным валоданнем мовай. Презентацыя працягваецца да той пары, пакуль усе вучні не прадставяюць свае тэсты. Назвы тэстаў у выглядзе картак размяшчаюцца на дошцы. Лічылка «Hickory, dickory, dock» дапамагае вызначыць, хто першы пачынае ролевую гульню.

Я дзякую ўсім ўдзельнікам, прапаную працу ў малых групах (тры групы па 4 вучні).

**Заданні:** размясціць абмеркаваныя тэсты на 5 узроўнях, растлумачыць сваё рашэнне. Пасля працы (5 хвілінай) у групах, пачынаецца агульная дыскусія. Групы прапануюць свае версіі. Агульная выснова такая:

I узровень: Multiple-Choice, True/False Statements;

II узровень: Grouping, Matching, Yes/ No, Or Questions;

III узровень: Wh- Questions, Making Pictures, Charts, Diagrams;

IV узровень: Close Tests, Transformation, Informational Gaps, Rearrangement;

V узровень: Why-and-How Questions, Role Play, Open Ended Questions.

Узнікалі супяречнасці наконт некаторых відаў тэстаў. Вучні, напрыклад, выказвалі думкі, што Informational Gaps, Questionnaires, Rearrangement, Role Play, Multiple Choice, Grouping, Fill in могуць быць выкарыстаныя на некалькіх узроўнях у залежнасці ад складанасці лексіка-граматычнага матэрыялу, засваенне якога правяраеца. Галоўнае, вучні пазнаёміліся з шэрагам навуковых тэрмінаў, зразумелі раз-

ніцу паміж творчым прымяненнем ведаў і простым выбарам правільнага ці няправільнага адказу.

Я прывяла парады з «Настаўніцкай газеты», зазначыла, што нельга вельмі дакладна размисціць тэсты па ўзору-нях, – гэта значыць, мы зрабілі правільныя высновы.

Напрыканцы прашу вучняў падумаць пра асацыяцыі, якія выклікае школа. Вось некалькі з іх:

School is a beehive,  
It looks like a football team,  
It smells of fresh paint,  
It tastes of fried fish,  
It is white.  
School is science,  
It looks like home,  
It smells of chalk,  
It taste of tea,  
It is greenish grey.

У якасці задання на дом прапаную эсэ па сітуацыі з Case Study.

Працягваючы працу над тэмай «Адукацыя», я выкарыстала ўсе тэсты, падрыхтаваныя вучнямі групы. Праца заўсёды прымалася з энтузіязмам. Кожнаму было вельмі цікава выступіць у ролі аўтара задання. Гэта дазволіла доўгі час падтрымліваць высокую зацікаўленасць у работе.

Мэта ўроку была выкананая. Вучні засвоілі вялікі аб'ём матэрыялу. Як вядома, самае якаснае засваенне ведаў адбываецца падчас іх выкарыстання на практыцы, калі сам навучаеш іншых. Разнастайныя актыўныя метады дапамаглі кожнаму вучню пабыць творцам і выканаўцам: скласці тэст і выступіць у ролі настаўніка. Знаёмства з відамі тэстаў было вельмі карысным. Гэта была новая інфармацыя для вучняў, якія высветлілася пазней, засвоеная трывала. Усе вучні актыўна ўдзельнічалі ў іншамоўнай камунікацыі на праця-

гу двух урокаў, пацвердзіўшы сваю моўную кампетэнцыю. Пры традыцыйных адносінах настаўніка і вучня, на маю думку, гэта было б немагчыма.

*Аўтар распрацоўкі – Галіна Дрокіна,  
настаўніца гімназіі №1 г. Маладзечна*

## **ПЕДАГАГІЧНАЯ МАЙСТЭРНЯ<sup>1</sup>**

### **Геалагічная дылема**

Фрагмент урока геаграфіі ў 10 класе.

**Тэма ўрока.** Рэсурсы і забеспячэнне.

**Навучальная мэта.** Гатоўнасць дзяцей сформуляваць асноўныя паняцці тэмы, адказаць на пытанне як і з якіх складнікаў фарміруецца кошт і попыт.

**Задачы асабовага развіцця.** Стварыць умовы для развіцця крытычнага мыслення, умения рабіць выбор.

**Падрыхтоўка да ўрока.** У сёмым класе мы з вучнямі падлічылі, на колькі гадоў хопіць прыродных рэсурсаў (пры ўмове, што не будзе павялічвацца спажыванне і не будуць разведаныя новыя радовішчы). Мы прыйшлі да вынікі, што каменнага вугалю хопіць на 250 гадоў, прыроднага газу – на 62 гады, а нафты – на 45 гадоў. Для правядзення ўрока патрабуюцца пацеркі трох розных колераў: напрыклад, чорныя, якія адпавядаюць каменнаму вугалю, блакітныя – прыроднаму газу, і зялёныя – нафце. Пацеркі бяруцца ў адвольнай колькасці, але працэнтныя суадносіны павінны адпавядаць працэнтным суадносінам прыродных рэсурсаў.

**Правядзенне дзелавой гульні.** У 10 класе, калі ўзроўень ведаў і мыслення ўжо іншы, я з вучнямі праводжу дзелавую гульню. Я рассыпаю пацеркі, якія адпавядаюць розным прыродным рэсурсам, па класе і прашу дзяцей уявіць, што гэта наша планета. А мы з вамі яе жыхары і павінны

<sup>1</sup> Тэкст спісаны з відэазапісу майстэрні для настаўнікаў. Стыль аўтара захаваны. Арыгінальныя метады могуць быць адаптаваны для выкладання іншых прадметаў.

здабываць прыродныя рэсурсы. Клас дзеліцца на 3 каманды, кожная група шукае толькі адзін з прыродных рэсурсаў. Дзецям даецца пэўны час. Затым я спыняю гульню і задаю пытанні дзецям: колькі пацерак сабрала кожная команда, якіх пацерак больш за ўсё? Вядома, што чорных пацерак будзе больш, таму што запасы каменнага вугалю найбольшыя.

Цяпер я даю дзецям дадатковы час і дазваляю карыстальніцу падручнымі матэрыяламі: шчотачкамі, лінейкамі, асадкамі... для пошуку астатніх пацерак. Падчас гульні дзецы адсоўваюць парты, пераварочваюць қрэслы, псуюць падлогу, г. зн. ствараюць экалагічныя праблемы на нашай плянеце. Мы з дзецемі канстатуем факт, колькі працэнт аўтадылі рэсурсаў выбрана і колькі засталося.

Паўстае дылема, што нам рабіць:

- Ці захоўваць экалагічную бяспеку?
- Ці цярпець недахоп энергетычных рэсурсаў?

Затым я задаю пытанні:

- А які будзе кошт нашага выбору?
- Што выкарыстоўвалі?
- Колькі затрацілі часу?
- Якая тэхніка ўжывалася пры пошуку?
- Якія навуковыя даследаванні правялі?

Пасля прашу вучняў дапамагчы мне навесці парадак у класе.

- Хто мне дапаможа задарма?
- А ці ёсць ахвочыя дапамагчы за дзесяць рублЁў?
- А за дзесяць даляраў?

Такім чынам мы бачым, як фарміруецца кошт і попыт на ту ж самую нафту.

Гэты метад развівае крытычнае мысленне і дапамагае вучням лёгка засвоіць тэму. Метад па магчымасці можна змадэляваць на іншыя прадметы.

## Гульня “Акіян”

Фрагмент урока геаграфії ў 9 класе.

**Тэма.** Эканамічна сістэма дзяржавы. Рыначная і дзяржаўная сістэмы ўласнасці.

**Навучальная мэта.** Гатоўнасць прааналізаваць эканамічныя сістэмы, вызначыць іх перавагі і недахопы.

**Задачы асабовага развіція.** Стварыць сітуацыю для засваення дзецьмі каштоўнасці прыватнай уласнасці.

**Падрыхтоўка да ўрока.** Для правядзення ўрока патрабуецца вялікі аркуш паперы фармату А1, набор дробных предметаў.

**Правядзенне.** У цэнтры пакоя ставіцца стол, на які кладзецца вялікі аркуш паперы. «Уявіце сабе, што гэта акіян», – кажа настаўнік. Запрашаюцца 4 дабраахвотнікі, якія выступаюць у ролі рыбакоў. На стол кладуцца розныя дробныя предметы, напрыклад гузікі, цукеркі, сашчэпкі, шышкі – гэта рыбы розных відаў, што жывуць у акіяне. Па камандзе настаўніка пачынаецца рыбалка. Звычайна, рыбакі вылоўліваюць з акіяну амаль усю рыбу. Настаўнік просіць кожнага растлумачыць свае дзеянні.

Напрыклад, першы ўдзельнік лавіў рыбу дзеля цікаўасці, другі – дзеля колькасці, трэці – любіць есці рыбу, чацвёртаму – падабаецца працэс лоўлі.

Пасля тлумачэння ўсім рыбакам, што і чому лавілі, настаўнік не дае ніякіх каментарыяў. Ён дзеліць тэрыйторыю акіяна з дапамогай маркера на 4 роўныя часткі і абвяшчае, што кожны гулец мае зараз прыватную ўласнасць. Па камандзе зноў пачынаецца рыбалка. У гэты раз сітуацыя змяняецца: хтосьці хутка ловіць рыбу на сваёй тэрыйторыі, потым пачынае частку адпускаць. Хтосьці пачынае лавіць у суседзяў. Праз некаторы час «рыбакі» разгубіліся і не ведалі, што рабіць далей. Яны началі вяртаць рыбу назад. У выніку кожны вылавіў усяго па некалькі рыбак са

свайго басейна. Настаўнік папрасіў ўдзельнікаў растлумачыць іх дзеянні. Першы ўдзельнік сказаў, што вылавіў некалькі рыбак для селекцыі, другі – не лавіў, пакінуў на развод, трэці – вылавіў найменшых на продаж, а чацвёрты – вылавіў некалькі рыбак для ежы.

**Каментар настаўніка.** Такім чынам, мы бачым, як змяняюцца адносіны людзей да ўласнасці, калі яна не агульная, а прыватная.

Адсюль вынікаюць тэзісы, якія ляжаць у аснове рыначнай эканомікі:

- Кожны выбар мае цену.
- Вынікі нашага выбару знаходзяцца ў будучыні.
- Усе людзі эканомяць.
- Дабраахвотны абмен садзейнічае ўзбагачэнню абодвух бакоў.
- Эканамічна сістэма ўплывае на выбар.

Настаўнік прапануе пракаментаваць гэтыя тэзісы.

Далей настаўнік просіць парыўнаць дзве эканамічныя сістэмы – рыначную эканоміку і дзяржаўную.

Гульня дапамагае дзесям зрабіць высновы, прааналізаваць эканамічныя сістэмы, убачыць іх перавагі і недахопы.

## Універсальная гульня

Фрагмент урока геаграфії ў 7 класе.

**Тэма.** Паўднёвая мацерыкі.

Гульню зручна праводзіць у канцы года ці пасля выучэння аб'ёмных тэмаў для сістэмазызацыі і падагульнення ведаў. Я праводжу гэту гульню ў 7 класе пасля вывучэння тэмы «Паўднёвая мацерыкі». Загадзя рыхтую карткі, на якіх напісаныя тэрміны і асноўныя паняцці. Картак павінна быць даволі шмат, я кладу іх у скрынку, затым падыходжу да кожнай парты і раздаю па жмені. Затым я даю

вучням заданне раскладці карткі на дзве групы: напрыклад, усё, што адносіцца да Афрыкі – у адну групу, усё, што не адносіцца – у іншую. Далей мы працуем з гэтымі ж карткамі, я проста мяняю заданне: напрыклад, знайдзіце ўсе карткі, якія адносяцца да прыроднай зоны. Можна пакінуць заданне, але вучні мяняюцца карткамі, і праца ідзе далей.

Гульню можна выкарыстоўваць на розных прадметах, яна дапамагае настаўніку ўбачыць, як вучні засвоілі тэму.

### ***Сістэма ацэнкі пры выкарыстанні актыўных метадаў навучання (АМН).***

Падчас выкарыстання АМН важна стымуляваць актыўнасць вучня, ацэньваць не толькі веды, але і ўменне сформуляваць думку, праявіць лідерскія якасці, канструктыўнасць і добразычлівасць у стасунках.

Дзеля гэтага, акрамя класнага журнала, я вяду свой, дзе знакамі «+» і «-» пазначаю працу дзяцей на ўроках. Гэта могуць быць не толькі веды па прадмеце, але і дасведча-насць у тэме, іх асабістыя погляды і думкі, цікавыя прапановы, нестандартныя рашэнні. Калі вучань працаваў на ўроку недастаткова, каб паставіць яму адзнаку, я стаўлю яму «+». Калі набіраецца дзесяць плюсікаў, гэта эквівалент адзнакі 10. Калі ж вучань не адказаў на пытанне, ён атрымлівае «-». Адзін «мінус» скасоўвае адзін «плюс». Мінусы таксама могуць назапашвацца і перарастаць у дрэннуюю адзнаку.

Такая сістэма стымулюе працу вучняў на ўроку, робіць іх больш актыўнымі і ўважлівымі, развівае креатыўнае мысленне.

**Таццяна Лабанаева,  
настаўніца СШ №22 г. Барані**

### **«ЧАЛАВЕК. ГРАМАДСТВА. ДЗЯРЖАВА» РАСПРАЦОЎКІ ЎРОКАЎ**

9 клас. Тэма. Цяжкасці міжасобасных зносінаў (Канфлікты ў нашым жыцці).

Урок можна правесці разам з псіхолагам.

#### ***Мэты***

1. Абапіраючыся на веды і досвед вучняў, разгледзець паняцце «канфлікт» і яго структуру, а таксама механізмы регулявання канфлікту.
2. Спрыяць развіццю ўменняў вучняў выбіраць галоўнае, аналізаваць, правільна будаваць вусны адказ.
3. Выходуваць навыкі камунікатыўных зносінаў.

#### ***Эпіграф урока***

«Я вырашу ў прысвяціць жыццё высвяленню пытання,  
чаму людзі ведаюць, як трэба рабіць, а робяць наадварот».

*Сакрат*

На пачатку ўрока дзеці сядают у кола. Пасля званку адчыняюцца дзвёры, і ўваходзіць «вучань, які спазніўся». Рэзыграваецца маленькая канфліктная ситуацыя. Пасля тлумачэння вучням, што гэта ўсяго толькі гульня, пачынаецца ўрок.

#### ***I. Мэты і задачы.***

- паведамленне асноўных мэтаў і задач урока.
- знаёмства з асноўнымі паняццямі тэмы: канфлікт, прычины канфлікта, канфліктная ситуацыя, кампраміс, дыскусія.

*Паведамленне асноўных этапаў урока:*

1. Я малюю канфлікт.
2. Мазгавы штурм.

3. Псіхалагічна консультацыя.

4. Тэорыя і практыка.

5. Дапамажы сабе сам.

*Разбор асноўных паняццяў і пытанняў тэмы:*

1. Канфлікт, яго прычыны і складнікі.

2. Паводзіны людзей у канфлікце.

3. Як выйсці з канфліктнай сітуацыі?

4. Месца канфлікту ў нашым жыцці.

## ***II. Асноўная частка.***

### ***1 этап. «Я малюю канфлікт».***

Навучэнцам прапаноўваецца адлюстраваць ідэю канфлікту ў малюнку, а затым растлумачыць свой малюнак (гэта рабіцца па жаданні). Час на працу – 5 хвілінаў. Пасля ўсе малюнкі вывешваюцца на дошцы.

### ***2 этап. Мазгавы штурм.***

1. Вучням прапаноўваецца выцягнуць каляровыя паперкі і сфарміраваць групы.

2. Затым групам прапаноўваецца на працягу 3 хвілінаў папрацаваць разам і вызначыць, што яны ўкладаюць у паняцце «канфлікт» (неабходна падабраць 5-6 асацыяцый і запісаць іх).

3. Групы прадстаўляюць сваю працу.

4. Фармулюецца паняцце.

**Канфлікт** (ад лац. *conflictus* – сутыкненне) – гэта сутыкненне процілегла скіраваных мэтаў, інтэрэсаў, пазіцыяў, меркаванняў або поглядаў апанентаў ці суб'ектаў узаемадзеяння.

У аснове любога канфлікту ляжыць сітуацыя, якая вынікае з супяречлівых пазіцый бакоў, процілеглых мэтаў ці сродкаў іх дасягнення, несупадзення інтэрэсаў, жаданняў, прыхільнасцяў апанентаў і да т.п.

Далей ідзе праца з паняццем, выдзяленне галоўнага слова і характеристыстык паняцця.

### ***3 этап. Псіхалагічная консультацыя.***

Гэты этап урока праводзіць псіхолаг, які дае вучням інфармацыю пра сутнасць канфлікту, крыніцы канфлікту (гл. *Дадатак 1*), праводзіць практыкаванне «Фізічныя рэакцыі на канфлікт», пры гэтым тлумачыць, чаму наш арганізм так рэагуе на канфлікт.

Затым ён прапаноўвае выкананць практыкаванне «Большасць людзей у канфлікце» (гл. *Дадатак 2*).

Урок працягвае настаўнік, ён знаёміць вучняў з графікам Томаса-Кілмана, які дае ўяўленне, як людзі паводзяць сябе ў канфліктных сітуацыях (гл. *Дадатак 3*).

**Выснова.** Большаясць людзей бачаць у канфлікце непрыемную, непажаданую сітуацыю, а не магчымасць росту і развіцця. Але ёсць і іншы (адваротны) бок канфлікту. Канфлікт дае магчымасць чалавеку задумацца пра свае недахопы, няслушныя паводзіны, маральня прынцыпы. Дзякуючы канфлікту чалавек можа змяніць свае перакананні, прынцыпы, погляды на жыццё. Канфлікт часм вядзе да прагрэсу.

### ***4 этап. Тэорыя і практыка.***

Вучні мяняюцца групамі.

Далей даецца заданне прааналізаваць некалькі канфліктавых сітуацый, прапанаваць іх решэнне, апісаць пачуцці людзей – удзельнікаў сітуацыі.

### ***5 этап. Дапамажы сабе сам.***

Вучням прапаноўваецца правілы паводзінаў у канфлікце.

Псіхолаг рэкамендуе, як пазбегнуць канфлікту.

## ***III. Падвядзенне вынікаў.***

1. Настаўнік падсумоўвае працу на ўроці, адзначае добрыя адказы, ацэньвае актыўнасць класа.

2. Дзесяцям прапаноўваецца ацаніць працу ў групах.

3. Настаўнік дае хатнє заданне.

#### **IV. Рэфлексія.**

Вучням прапаноўваецца адказаць на пытанні:

1. Якую карысную інфармацыю вы атрымалі на ўроку?
2. Якая інфармацыя для вас была непатрэбная?
3. Якія пытанні патрабуюць дадатковай працы?

Адказы вучняў размяшчаюцца на вялікім ватмане, дзе намаляваныя:

1. Чамадан.
2. Сметніца.
3. Мясарубка.

#### **Дадатак 1**

##### **Чым выкліканыя нашыя канфлікты?**

Існуе шэсць крыніцаў, з якімі звязана большасць канфліктаў:

1. Штодзённыя патрэбы – тое, што нам нехходна для жыцця, напрыклад, ежа, вада і паветра.
2. Адрозненні ў каштоўнасцях, напрыклад, розныя каштоўнасці ў людзей розных веравызнанняў.
3. Адрозненні ва ўспрыманні ўзнікаюць, калі людзі па-рознаму думаюць пра што-небудзь. Напрыклад, два чалавекі могуць спрачацца пра колер кашулі (яны неаднолькава ўспрымаюць яе колер).
4. Адрозненні інтэрэсаў узнікаюць у людзей, якія цікавяцца рознымі рэчамі. Напрыклад, два вучні могуць спрачацца пра тое, куды пайсці – на вечарынку або ў кіно.
5. Недахоп рэурсаў. Канфлікт узнікае ўтым выпадку, калі чагосьці замала.
6. Псіхалагічныя патрэбы – гэта тое, што нам трэба, каб адчуваць сябе ўпэўненымі, патрэбнымі і здаровымі. Напрыклад, ва ўсіх нас ёсць патрэба быць каҳанымі.

#### **Дадатак 2**

##### **Падчас канфліктаў большасць людзей:**

(выберы 5 сцверджанняў)

1. Спрачающа.
2. Спрабуюць зразумець адзін аднаго.
3. Дапамагаюць адзін аднаму.
4. Крычаць.
5. Супрацоўнічаюць.
6. Спрабуюць згладзіць канфлікт (аджартавацца).
7. Уважліва слухаюць адзін аднога.
8. Падазраюць адзін аднаго.
9. Спрабуюць перамагчы.

10. Прабачаюць адзін аднаму.
11. Спрабуюць дапамагчы супрацьлегламу боку перамагчы.
12. Давяраюць адзін аднаму.
13. Ілгуть адзін аднаму.
14. Усміхаюцца.
15. Спаборнічаюць паміж сабой.
16. Б'юцца.
17. Б'юць посуд.
18. Імкнуща разам вырашыць канфлікт.
19. Спрабуюць зразумець пачуці.
20. Вінавацяць адзін аднаго.
21. Звяртаюцца да іншых па дапамогу.
22. Імкнуща скончыць размову.
23. Крыўдзяцца.
24. Кпяць.
25. Патрабуюць перамогі.

### **Дадатак 3**

**Вызначэнне стылю паводзінаў у канфліктных сітуацыях. Схема Томаса-Кілмана.**



Ступень задавальнення інтарэсаў іншага боку

### **10 клас. Тэма. Выбарчае права**

#### **Мэты**

1. Гатоўнасць вучняў напрыканцы ўрока растлумачыць, што такое выбарчае права, якія яго прынцыпы, якія існуюць выбарчыя сістэмы, вызначыць іх перавагі і недахопы.
2. Стварыць умовы для ўзаеманавучання школьнікаў, для развіцця даследчых здольнасцяў школьнікаў, стварыць ситуацыю рэфлексіі з нагоды самавызначэння навучэнцаў і працы ў групах.

#### **Асноўныя паняцці**

- выбарчы цэнз
- выбарчае права
- прынцыпы выбарчага права
- рэферэндум
- выбары

#### **Документы**

Усеагульная дэкларацыя правоў чалавека, Канстытуцый Рэспублікі Беларусь, Выбарчы кодэкс.

#### **Мадэль урока**

1. Вызначэнне мэтаў
  - Уступнае слова
  - Мэты ўрока
  - Знаёмства з формамі працы
2. Асноўная частка. Новая тэма
 

Семінар, дзе будуць разгледжаныя 4 пытанні, папярэдне падрыхтаваныя групамі навучэнцаў. Дзеці прадстаўляюць міні-проекты па кожным пытанні:

  - Навошта патрэбныя выбары? Што такое выбарчае права? Удзел у выбарах – права ці абязязак?
  - Принцыпы выбарчага права.
  - Выбарчы працэс. Рэферэндум.
  - Выбарчыя сістэмы.

3. Практыкум. Праца з асноўнымі пытаннямі тэмы (заданні прыкладаюцца).

4. Падвядзенне вынікаў. Выстаўленне адзнак.

5. Рэфлексія.

6. Хатніе заданне.

### ***Падрыхтоўчая работа.***

- Анкетаванне навучэнцаў па пытаннях «Навошта патрэбныя выбары?», «Удзел у выбарах – права ці абавязак?»
- Праца ў групах (сумесная праца з псіхолагам).
- Праца з навучэнцамі па асноўных пытаннях тэмы, складанне макета праектаў, стварэнне калажоў на тэму «Што такое выбары?»
- Падрыхтоўка картак з заданнямі.

### ***I. Арганізацыйны момант.***

Уступнае слова.

Сёння на ўроку мы працягнем вывучэнне тэмы «Канстытуцыя Рэспублікі Беларусь» у курсе «Чалавек. Грамадства. Дзяржава» 10 класа. І мы пагаворым пра выбарчае права.

Права выбару – адно з фундаментальных правоў чалавека. У артыкуле 21 Усебагульной дэкларацыі правоў чалавека запісана: «Кожны чалавек мае права прымаць удзел у кіраванні сваёй краінай непасрэдна або праз свабодна абраных прадстаўнікоў».

Напэўна, кожны чалавек у сучасным грамадстве ведае, што такое выбары. Адны заўсёды прымаюць у іх удзел, іншыя робяць гэта час ад часу, трэція – назіраюць за гэтым працэсам збоку. Ва ўйлennі звычайнага грамадзяніна выбары часта зводзяцца да простай працэдуры запаўнення бюлетэня, што не больш як эпізод у іх паўсядзённым жыцці. Значнасць выбараў многія недаацэннююць.

Ці справядліва гэта? Паспрабуем знайсці адказ на гэтае пытанне. А таксама яшчэ на некаторыя пытанні:

1. Навошта патрэбныя выбары? Што такое выбарчае права? Удзел у выбарах – права ці абавязак?
2. Прынцыпы выбарчага права.
3. Выбарчы працэс. Рэферэндум.
4. Выбарчыя сістэмы.

Для больш эфектыўнай працы мы загадзя стварылі творчыя групы, якія абмяркоўвалі пытанні, прыведзеныя раней. Тоё, што ў іх атрымалася, яны нам прадэманструюць. Першая частка нашага ўрока – гэта тэорыя, другая частка ўрока будзе насыць практычнымі характаром, і я думаю, што ўсе мы атрымаем несумненнную карысць ад сённяшняга занятку.

### ***II. Асноўная частка. Новая тэма.***

*Справаздача 1 групы. Выбары і выбарчае права.*

*І вучань. Што такое выбары?*

**Выбары** – гэта юрыдычна зацверджаная працэдура, у рамках якой грамадзянне вызначаюць, хто будзе прадстаўляць іх інтарэсы ў тых або іншых органах улады. Але выбары – гэта не толькі мерапрыемства, падчас якога высвятыяцца, хто зойме дэпутацкае крэсла або стане презідэнтам. Палітычная місія выбараў значна большая.

Па-першае, выбары ўмацоўваюць веру простых людзей у тое, што яны маюць магчымасць кантроліраваць кіраўніцтва і прынятыя ім рашэнні.

Па-другое, выбары дапамагаюць людзям выказаць падтрымку або расчараванне кіраўніцтву, якое знаходзіцца пры ўладзе.

Па-трэцяе, выбары – гэта эфектыўны спосаб палітычнай асветы народа.

Па-чацвёртае, выбары – гэта барометр грамадскага меркавання.

Такім чынам, кожны адказны грамадзянін павінен разумець, што яго голас заўсёды вельмі важны пры назначэнні ўлады ў дзяржаве.

Агучванне вынікаў папярэдняга анкетавання.

Як жартаваў Б. Шоў, «дэмакратыя – гэта вынаходніцтва, якое забяспечвае нам кіраўніцтва, якое мы заслужылі».

*2 вучань. Што такое выбарчае права?*

Каб прымаць удзел у выбарах, трэба валодаць выбарчым правам.

**Выбарчае права** – гэта права грамадзяніна абіраць і быць абраным у дзяржаўныя органы. Выбарчае права можа быць актыўным і пасіўным.

**Актыўнае права** – гэта права выбіраць і адклікаць дэпутатаў, удзельнічаць у рэферэндумах.

**Пасіўнае выбарчае права** дапускае, што грамадзянін можа быць вылуччаны на пасаду дэпутата або кіраўніка дзяржавы.

Сёння ў большасці дзяржаваў свету існуе выбарчае права. Аднак для гэтага спатрэбілася больш чым 200 год барацьбы. Звернем увагу на тое, што да пачатку XX стагоддзя правам голасу валодалі выключна мужчыны, дэмакратыя насіла «мужчынскі» харктар. У ЗША жанчыны атрымалі выбарчае права ў 1920 г., Грэцыі – у 1956 г., Швейцарыі – у 1971 г.

Варта адзначыць, што і сёння ва ўсеагульным выбарчым праве існуюць абмежаванні або цэнзы.

*Цэнз грамадзянства*, г. зн. прымаць удзел у вылуччэннях могуць толькі грамадзяне дзяржавы.

*Цэнз асегасці*, г. зн. галасаваць могуць тыя, хто праўжоў у дзяржаве пэўны час.

*Маёмасны цэнз* – забарона на ўдзел у выбарах тых, хто абанкруціўся.

*Маральны цэнз* – забарона на ўдзел у выбарах тых, хто пазбаўлены волі за здзяйсненне злачынства.

*Адукацыйны цэнз* – патрабаванне да кандыдатаў у дэпутаты мець адпаведны ўзровень адукацыі.

У Беларусі:

- удзельнічаць у выбарах маюць права асобы, якія дасягнулі паўнолецця (арт. 64 Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь);
- з 18-гадовага ўзросту можна абірацца дэпутатам мясцовых саветаў;
- з 21 года – дэпутатам Палаты прадстаўнікоў;
- з 30 гадоў – дэпутатам Савету Рэспублікі;
- з 35 гадоў – презідэнтам краіны.

Некаторыя асобы абмежаваныя ў праве абіраць і быць абранымі:

- асобы, прызнаныя судом недзеяздольнымі;
- асобы, якія адбываюць пакаранне ў месцах пазбаўлення волі.

*З вучань. Удзел у выбарах – права ці абавязак?*

Людзі па-рознаму ставяцца да выбараў. У апошні час некаторыя краіны сутыкаюцца з проблемай пасіўнасці насельніцтва, калі ў выбарах удзельнічае менш за палову выбаршчыкаў. Няўдзел грамадзян у выбарах называецца *палітычным абсентэізмам*. Удзел у выбарах – гэта, у першую чаргу, канстытуцыйнае права грамадзян. Разам з тэм, нельга ігнараваць тое, што многія людзі зусім адмаўляюцца ад выканання свайго грамадзянскага абавязку. Таму ў шмат якіх краінах галасаванне на выбарах разглядаецца як грамадзянскі абавязак. Напрыклад, у Аўстраліі, Грэцыі, Чылі на выбаршчыкаў, якія не ўдзельнічалі ў галасаванні, накладаецца штраф. У Італіі ўхіленне ад выбараў фіксуецца ў судзебных органах на працягу 5 гадоў, акрамя таго мэр камуны складае спісы тых, хто не ўдзельнічаў у выбарах.

Гэтыя спісы вывешваюцца для ўсеагульнага агляду (маральнае пакаранне для несвядомых грамадзян).

Падвядзенне вынікаў анкетавання.

*Справаздача 2 групы. Прынцыпы выбарчага права.*



**Прынцыпы выбарчага права** – гэта тыя патрабаванні, пры захаванні якіх выбары прызнаюцца законнымі.

*Усеагульным выбарчым правам* (пры пэўных цэнзах) валодаюць паўнапестнія грамадзяне мужчынскага і жаночага полу.

Выбары з'яўляюцца *роўнымі*. Усталёўваецца адзіная норма прадстаўніцтва, паводле якой ствараюцца прыкладна роўныя па колькасці выбарчыя акругі, выбаршчык уключаеца толькі ў адзін спіс для галасавання. Кожны мае права галасаваць толькі за сябе.

Выбары з'яўляюцца *прамымі*. Дэпутаты і презідэнт абіраюцца грамадзянамі беспасярэдне.

Шляхам ускосных выбараў фармуеца верхняя палата парламенту – Савет Рэспублікі. З 64 сябраў – 56 абіраюцца на паседжаннях Саветаў дэпутатаў базавага ўзроўню, 8 – прызначаюцца прэзідэнтам Рэспублікі Беларусь.

Выбары з'яўляюцца *свабоднымі*. Выбаршчык сам вырашае: удзельнічаць яму ў выбарах ці не. Галасаванне – *таемнае*. Кантроль за волевыяўленнем выбаршчыкаў выключаеца. Аднак гэта не пазбаўляе выбаршчыка права выказацца, як ён прагаласаваў.

*Справаздача 3 групы. Выбарчы працэс. Рэферэндум.*

**Выбарчым працэсам** мы называем дзеянні ўсіх палітычных суб'ектаў, якія так або інакш звязаныя з выбарамі. Уесь выбарчы працэс можна ўмоўна падзяліць на 3 стадыі.

1. *Стадыя падрыхтоўкі*, куды ўключаюцца такія дзеянні, як прызначэнне даты выбараў, стварэнне выбарчых акругаў і выбарчых камісіяў (тэрытарыяльных, акруговых, участковых), складанне спісаў выбаршчыкаў, вылучэнне і регістрацыя кандыдатаў.

2. *Выбарчая кампанія*, якая ўключае агітацыяна-прапагандысцкія дзеянні кандыдатаў або палітычных партый, якія ўдзельнічаюць у выбарах.

3. *Галасаванне, падлік галасоў, агульнае падвядзенне вынікаў*.

Выбарчы працэс ва ўсіх краінах рэгулюеца Канстытуцыяй і Выбарчым кодэксам.

**Рэферэндум** – гэта непасрэдны зварот да выбаршчыкаў з мэтай прыняція рашэння па якім-небудзь пытанні. Калі выбары – гэта механізм прадстаўнічай дэмакратыі, то рэферэндум – элемент непасрэднай дэмакратыі.

У Беларусі могуць праводзіцца рэспубліканскія і мясцовыя рэферэндумы. Рэспубліканскі рэферэндум прызначаецца прэзідэнтам. Рашэнне аб яго правядзенні ён можа прыняць па сваёй ініцыятыве або па прапанове дзвюх палатаў Парламента, а таксама па прапанове насельніцтва (не менш за 450 тысяч грамадзян, якія маюць права голасу). Прchyым, ад кожнай вобласці і ад Менска павінна быць не менш за 30 тысяч подпісаў.

Рашэнне аб правядзенні мясцовага рэферэндума прымае ўпаўнаважаны мясцовага Савету. Правядзенне рэферэндума засноўваецца на тых жа прынцыпах, што і выбары (усеагульнасць, роўнасць, свобода, таемнае галасаванне).

Радзімай рэферэндума лічынца Швейцарыя. У нас першы рэферэндум быў праведзены ў сакавіку 1991 года па пытанні захавання СССР. Затым у траўні 1995 года – па пытанні ўвядзення новай сімволікі, надання рускай мове роўнага статусу з беларускай, у лістападзе 1996 года – прыняцце новай рэдакцыі Канстытуцыі.

*Справа здача 4 групы. Выбарчыя сістэмы.*

Для таго, каб лепш арыентавацца ў выбарчым працэсе, трэба разумець, што многія асаблівасці звязаныя з тым, у межах якой выбарчай сістэмы праходзяць выбары.

Выбарчыя сістэмы ў залежнасці ад спосабу галасавання падзяляюцца на **мажарытарныя і прапарцыйныя**.

Пры **мажарытарнай выбарчай сістэме** (Беларусь, ЗША, Вялікабрытанія, Францыя) ад кожнай выбарчай акругі абіраецца адзін дэпутат. І, значыць, вылучэнне кандыдатаў адбываецца ў акругах, на якія разбіваецца краіна. Пераможцам становіцца кандыдат, які атрымаў большасць галасоў выбаршчыкаў. Мажарытарная сістэма можа быць **абсалютнай** або **адноснай** большасці. Сістэма абсолютнай большасці патрабуе, каб кандыдат падчас вылучэнняў набраў 50 % галасоў + 1 голос. Калі гэтага не адбываецца, то прызначаецца другі тур выбараў, у якім супернічаюць кандыдаты, якія набралі большасць галасоў у першым туры. Як правіла, сістэма абсолютнай большасці працугледжвае другі тур, бо практична ніхто з кандыдатаў не здольны атрымаць падтрымку ў 1-ым туры. А ў другім туры дастаткова атрымаць большасць галасоў.

Сістэма адноснай большасці дазваляе вызначыць пераможцу ў 1-ым туры. Ім становіцца кандыдат, які атрымаў найбольшую колькасць галасоў у парашунні з іншымі. Пры гэтым у некаторых краінах усталёўваецца неабходны мінімальны працэнт удзелу выбаршчыкаў у галасаванні для

таго, каб выбары былі прызнаныя сапраўднымі. У некаторых краінах гэтая ўмова адсутнічае.

**Пропарцыйная выбарчая** сістэма (Фінляндыя, Швейцарыя, Нарвегія, Аўстрыйя, Бельгія, Іспанія, Швейцарыя, Нідерланды, Чехія) заснаваная на галасаванні не за кандыдата, а за спіс кандыдатаў – прадстаўнікоў пэўнай партыі. У гэтым выпадку для ўсіх выбаршчыкаў краіна становіцца быццам бы адной вялікай акругай, у якой супернічаюць палітычныя партыі. Гэтая сістэма працугледжвае пэўную гатоўнасць выбаршчыкаў да аналізу палітычных праектаў партыяў у рамках існага палітычнага спектру.

Абедзве сістэмы, безумоўна, маюць свае перевагі і недахопы, таму ў некаторых краінах ужываюць **змешаную сістэму**, заснаваную на прынцыпах мажарытарнай і пропарцыйнай сістэм (ФРГ, Італія, Польшча).

Выбар спосабу галасавання шмат у чым залежыць ад традыцыяў палітычнай культуры той або іншай дзяржавы, а таксама ад формы кіравання і расстаноўкі палітычных сілаў.

*Прамежская рэфлексія.*

Вучням прапануецца выцягнуць з канверта пытанні і адказаць на іх.

- Ці можа краіна абысціся без выбараў?
- Ці можна стаць презідэнтам РБ без вышэйшай адукацыі?
- Якія існуюць выбарчыя сістэмы?
- Задай пытанне па тэме суседу справа.
- Ці могуць у дэмакратычнай дзяржаве ўдзельнічаць у выбарах людзі, якія маюць мінімальны ўзровень прыбыткаў?
- Пералічыце прынцыпы выбарчага права.
- Ці могуць жанчыны галасаваць на выбарах?

- Вы прыходзіце на выбары, а каля кабінкі стаіць чалавек, які паказвае вам, за каго галасаваць. Ці правамерна гэта?
- Ці можна вынесці на рэферэндум пытанне пра зніжэнне шлюбнага ўзросту?

### **III. Практыкум.**

Адпрацоўка асноўных пытанняў па тэме.

#### **Заданне 1**

Знайдзіце недахопы і вартасці мажарытарнай выбарчай сістэмы, прааналізавашы вынікі выбараў у краіне N з выдуманай назвай «Мажарытарыя».

На презідэнцкіх выбарах балатавалася пяць кандыдатаў: А, В, С, Д, Е. Для перамогі ў першым туры неабходна было атрымаць звыш 50% галасоў выбаршчыкаў. Кандыдат А атрымаў 35%, В – 25%, С – 15%, Д – 12%, Е – 10% галасоў выбаршчыкаў, якія прыйшлі на выбарчыя ўчасткі. Такім чынам, ніводзін з кандыдатаў не здолеў атрымаць неабходнай падтрымкі. Спагрэбіўся другітур выбараў, у які прайшлі кандыдаты А і В. У выніку паўторнага галасавання перамогу атрымаў кандыдат А, які атрымаў 29% галасоў выбаршчыкаў краіны. Кандыдата В падтрымаў толькі 21% выбаршчыкаў.

Праз год у краіне адбыліся парламенцкія выбары па мажарытарнай сістэме адноснай большасці. У выбарах прынялі ўдзел 45 % выбаршчыкаў, якія жывуць у гэтай дзяржаве. У выніку быў сформаваны парламент, у якім большасць дэпутатаў прадстаўлялі адну партыю. Гэта дазволіла сформаваць аднапартыйнае кірауніцтва, якое кіравала краінай на працягу ўсяго тэрміну парламенцкай кадэнцыі.

#### **Заданне 2**

Знайдзіце перавагі і недахопы ў працпарцыйнай сістэме, прааналізавашы наступную сітуацыю ў краіне N з выдуманай назвай «Пратарцыяналія».

У парламенцкіх выбарах удзельнічала 10 партыяў, сем з якіх здолелі прысці ў заканадаўчы орган.

Партыя А атрымала 22% галасоў і адпаведна 25% месцаў у парламенце, В – 19% галасоў (20% дэпутацкіх манадатаў), С – 15% (15%), D – 11,5% (12%) і г. д.

Такім чынам, ніводная партыя не мела большасці галасоў, неабходнай для фармавання кірауніцтва. Прынамсі, трох партыі павінны былі дамовіцца між сабой і стварыць кааліцыю. Але праграмы партыяў былі настолькі розныя, што па кожным моманце ўзнікала непаразуменне. За паўгода кірауніцтва ўрад памянняўся трох разы. Дэпутаты рабілі спробы ўтварыць стабільны ўрад, але беспаспяхова. Пасля чарговага распаду кааліцыі кіраунік дзяржавы быў вымушаны распусciць парламент і абвясціць аб датэрміновых парламенцкіх выбарах.

#### **Заданне 3**

**Складанне памяткі «Што павінен ведаць пра выбары грамадзянін, і якія ён мае права як выбарчык?»**

**Мэта:** Праверыць веды вучняў па выбарчым заканадаўстве.

#### **Асноўныя патрабаванні да памяткі:**

- Выкарыстаць усе магчымасці стылю памяткі-звароту.
- Зафіксаваць права выбаршчыкаў.
- Данесці інфармацыю пра ўмовы галасавання.
- Памятка можа ўтрымліваць рэкамендацыі і заклікі да грамадзян.

#### **IV. Падвядзенне вынікаў. Выстаўленне адзнакаў**

#### **V. Рэфлексія**

Вучням прапаноўваецца ацаніць сваю працу на ўроці, выказацца пра якасць урока, ступень цяжкасці матэрыялу, ступень засваення тэмы.

#### **VI. Хатніе заданне**

Падрыхтавацца да гульні «Выбары».

Кожная група атрымлівае заданне:

- вылучыць з групы кандыдата ў дэпутаты.
- скласці перадвыбарчую ўлётку.
- падрыхтаваць даклад на 1-2 хвіліны, у якім кандыдат звяртаецца да выбаршчыкаў.

## 10 клас. Тэма. Чалавек у натоўпе

Урок праводзіцца ў форме групавой працы.

### Мэты

1. Разгледзець паняцце «натоўп», яго структуру, віды натоўпу, спосабы маніпуляцыі натоўпам, паводзіны чалавека ў натоўпе.
2. Развіваць уменні вучняў аналізуваць дакументы, факты, выбіраць галоўнае, правільна будаваць вусны адказ.
3. Спрыяць развіццю навыкаў камунікатыўных зносінаў.

### Эпіграф урока

*«Калі сто чалавек стаяць поруч,  
кожны губляе свой разум і атрымлівае нейкі іншы»*  
Ф. Ніцшэ

*Настаўнік:* Напрыканцы ўрока мы пацвердзім або аспрэчым думку Ф. Ніцшэ, які так казаў пра паводзіны чалавека ў натоўпе.

### I. Мэтавызначэнне.

- агучванне асноўных мэтаў і задачаў урока (калі вучні досьціць падрыхтаваныя, то яны самі могуць вызначыць мэты і задачы ўрока).
- агучванне асноўных паняццяў тэмы: *афект*, натоўп, геаграфія натоўпу, лідэр, устаноўка.
- агучванне асноўных этапаў урока і спосабаў узаемадзеяння на кожным этапе:

1. Мазгавы штурм «Што такое натоўп?»
2. Тэорыя і практыка.

3. Рэфлексія.

4. Хатнє заданне.

### II. Асноўная частка.

#### *1 этап. «Мазгавы штурм»*

Вучні прапаноўваюць асацыятыўны шэраг, звязаны з паняццем «натоўп» і спрабуюць знайсці азначэнне гэтаму паняццю.

Настаўнік знаёміць з азначэннямі паняцця «натоўп», узятымі з розных энцыклапедычных і тлумачальных слоўнікаў.

#### *2 этап. «Тэорыя і практыка»*

1. Настаўнік знаёміць вучняў з «геаграфіяй натоўпу»: Геаграфія натоўпу (асабліва выразна бачная пры аэрафотаздымцы) вызначаеца адрозненнем паміж больш шчыльным ядром і разрэджанай перыферыяй. У ядры акумулюеца эффект «эмациянальнага кружэння», і той, хто апынуўся там, мацней адчувае яго ўплыў. Напрыклад, тыповая карціна масавых пагромаў такая. Беспасярэднімі гвалтаўнікамі і пагромшчыкамі аказваеца парадынальна невялікая частка індывідаў, якія складаюць натоўп. Астатнія іх актыўна падрымліваюць (заахвочвальными выкрыкамі, улююканием і г.д.), яшчэ больш людзей падрымліваюць пасіўна, а на самай перыферыі – проста цікаўныя. Але ўся гэтая маса надае ядру сілу матываціі, дапоўненую пачуццём апанімнасці і беспакаранасці...

У рамане «Хаджэнне па пакутах» А. Талстога ёсьць такі эпізод. Камандзір баявога атраду Сарокін выклікаў лютае абурэнне байцоў сваімі сумнеўнымі дзеяннямі. Калі ён апынуўся перад агрэсіўна настроеным натоўпам падначаленых і быў не ў стане бегчы або абараніцца, ён імгненна зарыентаваўся ў сітуацыі, выбраў у натоўпе самы злобны твар, паказаў на яго пальцам і гучна закрычаў: «Вось вов

раг!», – і натоўп накінуўся на іншую ахвяру. Сам Сарокін з аб'екту агрэсіі ператварыўся ў лідэра агрэсіўнага натоўпу...

2. Настаўнік прапаноўвае прааналізаць урывак з артыкулу псеўдолога Эліяса Канэці і вызначыць прыкметы натоўпу.

*Заданне:* Назавіце прыкметы натоўпу.

Эліяс Канэці лічыць натоўп самастойным арганізмам. Ён праводзіць адрозненне паміж групамі людзей, якія выпадкова апынуліся ў нейкі час у пэўным месцы, і сапраўдным натоўпам, што ўтвараецца вакол цэнтральнага пункту, які называецца крышталем натоўпу. Фармаванне і рост натоўпу – універсальная і таямнічная з'ява. Яна можа ўзнікнуць паўсюль. Спачатку натоўп складаецца з асобных індывідаў, але раптам адбываецца пераход да ўзгодненых дзеянняў, калі рухі адных частак арганізма нібы самі перадаюцца ўсім астатнім, нагадваючы хвалі нервовых імпульсаў у медузы. Людзі, з якіх складаецца натоўп, часта не ведаюць, што, уласна, адбылося, і калі ў іх запытацца пра гэта, не змогуць адказаць, але, tym не менш, яны спяшаюцца да іх агульнай нябачнай мэты. У такім стане натоўп уяўляе неакрэсленую існасць, якае ўсмоктвае людзей. У пачатковай фазе ім валодае адзіны інстынкт – прага росту. Ён імкнецца захапіць кожнага сустрэчнага, не ведаючы межаў, але нават у гэты арганізацыйны перыяд ён не губляе ўспрымальнасць. Паводле словаў Канэці, у натоўпе заўсёды жыве прадчуванне пагрозы распаду. З дапамогай хуткага росту ён з усёй моць імкнецца пазбавіцца гэтай пагрозы; ён паглынае ўсіх і менавіта таму непазбежна павінен разваліцца.

Арганізм натоўпу існуе датуль, пакуль не дасягне мэты. Мэта можа быць кароткатэрміновай, як, напрыклад, забойства або разбурэнне будынку, або доўгатэрміновай, як мара або зямлі запаветнай, дзе збяруцца ўсе дзецы Ізраіля. Від на-

тоўпу можна класіфікаць у адпаведнасці з яго мэтамі, але ўсе яны маюць агульныя ўласцівасці. Усярэдзіне натоўпу асобныя людзі губляюць свае асабовыя якасці, свае імёны, эканамічны і сацыяльны статус, ператвараючыся ў роўныя часткі новай істоты. Гэта настолькі магутнае пачуццё, што ўсе заклікі да справядлівасці і ўсе тэорыі роўнасці, магчыма, заснаваныя на tym адчуванні братэрства, якое знаёма кожнаму, хто пабыў у натоўпе. У яго незвычайнай шчыльнасці бурацца ўсе ўяўленні пра асабістую прастору, і ў новай супольнасці знікае страх дотыку і контакту. У натоўпе людзі зліваюцца ў адзіную шматгаловую, шматрукую і шматногую істоту. У некаторых відах натоўпу, утвораных вайной або рэлігіяй, можна заўважыць пэўныя дзеянні або рытуалы.

3. Настаўнік знаёміць вучняў з відамі натоўпу, адзначаючы, што ў аснове дзеяння любога натоўпу ляжыць матыў.

### **Віды натоўпу.**

**Аказіянальны натоўп** (ад англ., *occasion* – выпадковасць) – скапленне людзей, якія сабраліся паглядзець на выпадковае здарэнне. Гэта самая звычайная з сітуацый стыхійных масавых паводзінаў, якую даводзілася ў жыцці бачыць любому дарослому чалавеку.

**Канвенцыйны натоўп** (ад англ., *convention* – умоўнасць) збіраецца з нагоды загадзя абвешчанай падзеі: пеўневыя або сабачыя двубоі, баксёрскі або футбольны матч, мітынг, канцэрт рок-гурта і г. д.

Тут ужо пераважае больш накіраваны інтарэс, і людзі да пары гатовыя падпарадкоўвацца пэўным умоўнасцям (канвенцыям).

**Экспрэсіўны натоўп** (ад англ., *expression* – выраз), рытмічныя выражают тую або іншую эмоцыю: радасць, запал, абурэнне і г. д. Як бачна, спектр эмацыйных дамінан-

таў тут вельмі шырокі, а галоўная адметная рыса – рыйтмічнасць выражэння. Лёгка здагадацца, што гаворка ідзе пра людзей, якія скандуюць лозунг на мітынгу або маніфестацыі, ці гучна падтрымліваюць любімую каманду на стадыёне.

**Агрэсіўны натоўп**, эмацыянальная дамінанта якога (раз’юшанасць, злосць), роўна як і накіраванасць дзеянняў, празрыста выяўленая ў назве.

**Панічны натоўп** ахоплены жахам, імкненнем кожнага пазбегнуць рэальны або ўяўнай небяспекі.

**Прагны натоўп** утвараюць людзі, якія ўступілі ў неарганізаваны канфлікт за ўладанне нейкай каштоўнасцю. Дамінуючай эмоцыяй тут звычайна становіцца сквапнасць, прага ўладання, да якой часам дадаецца страх. Прагны натоўп часам твораць брокеры, калі на біржы праняслася чутка пра тое, што нейкія акцыі хутка растуць у кошце. У савецкія часы ўзнікалі такія натоўпы («Даюць!»), калі на прылавак «выкідалі» дэфіцитны тавар.

**Паўстанцкі натоўп** паводле шэрагу прыкметаў падобны да агрэсіўнага (пераважае пачуццё незадаволенасці), але адрозніваецца ад яго сацыяльна справядлівымі характарам абурэння. Хрэстаматыйным прыкладам служыць паўстанне на расійскім браняносцы «Потемкін» у 1905 годзе.

4. Вучням даецца магчымасць прааналізаваць прапанаваныя сітуацыі і вызначыць від натоўпу.

**Заданне:** Вызначце від натоўпу.

а) Пасля Маскоўскага фестывалю моладзі і студэнтаў (1957 год), пачала прыўзнімацца «жалезнай заслона»; на вуліцах савецкіх гарадоў з’явіліся першыя «жывыя» замежнікі, якіх старэйшыя жыхары не бачылі з часоў вайны, а дзеці ведалі пра іх існаванне толькі з кніжак. Замежнікаў тады можна было лёгка адрозніць ад нашых суайчыннікаў па адзенні,

але асаблівай папулярнасцю карысталіся негры. Вось замалёўкі з жыцця тых гадоў. Ідзе вуліцай цёмнаскуры хлопец, а за ім натоўп дарослых і дзяцей. Усе вельмі добразычліва настроеныя, хтосьці прапаноўвае яму ў падарунак значок, хтосьці просіць на памяць замежную манетку, хтосьці просіць разам сфатографавацца.

б) Раніца. На пероне стаіць мноства пасажыраў. Набліжаецца электрычка. У ёй відавочна не хопіць на ўсіх месцаў. А ехаць хочацца ўсім.

в) На апошній хвіліне матча доўгачаканы гол быў-такі забіты, выклікаўшы бурлівую рэакцыю заўзятараў, якія скандавалі: «БАТЭ – чэміён!».

г) На працягу месяца ў сродках масавай інфармацыі ішла рэклама канцэрта вядомага рок-гурта. У дзень канцэрта на стадыёне сабраўся велізарны натоўп.

д) Падчас канцэрта раптам абвясцілі, што ў будынку канцэртнай залі пачаўся пажар. Спалоханыя людзі кінуліся да выхаду.

е) «Хто не бачыў карнавала ў Рью-дэ-Жанэйра, той не бачыў нічога», – сцвярджае бразільская народная мудрасць. І сапраўды, відовішча ўражвае, калі велізарны святочны натоўп танчыць палымяны нацыянальны танец.

ж) У 73 г. да н. Хр. у Рыме пачалося паўстанне пад кіраўніцтвам Спартака. Натоўпы нявольнікаў змагаліся за вызваленне ад тыраніі рымлянаў, за вызваленне ад прыгнёту.

з) 30 кастрычніка 1938 года ў Каліфорніі па радыё ішоў радыёспектакль паводле раману Г. Уэлса «Вайна сусветаў», дзе, паводле сюжэту, страшныя марсіяне-крывасмокі, прыляицеўшы на Зямлю, пачынаюць нішчыць чалавечтва. Галоўныя падзеі, праўда, былі перанесеныя з Англіі ў Амерыку. Перадача была зроблена такім чынам, што ў слухача стваралася ўражанне прамога рэпартажу. Па-майстэрску было спланавана і нагнятанне трывогі: па радыё казалі

пра тое, што паніка ахапіла ўрад ЗША. У выніку многія прынялі спектакль за чистую манету, пакідалі хаты і маё масць і выбеглі на вуліцы, утварыўшы шматтысячны на тоўп. Такога «поспеху» аўтары спектаклю не чакалі...

і) У 20-х гадах ХХ стагоддзя ў парку невялікага горада было знайдзена цела чатырнаццацігадовай белай дзяўчынкі, з якой перад смерцю па-зверску здзекваліся. Чуткі пра страшную знаходку хутка распаўсюдзіліся па горадзе, і ў парку стаў збірацца на тоўп. Першапачатковая цікаўнасць переходзіла ў абурэнне, а здагадкі будаваліся і перерасталі ў чуткі: «Негры!». Стыхійная маніфестацыя рушыла да будынка мэрыі пад акампанемент расіецкіх лозунгаў і патрабаванняў да гарадскіх уладаў. Па дарозе на тоўпу сустрэліся два маладыя чарнаскурыя хлопцы, і маніфестанты сталі груба іх зневажаць. Адзін з хлопцаў асмеліўся абурыцца – і адбыўся суд Лінча.

5. *Заданне групам*: «На аснове ўласнага досведу, досведу назіральнікаў, выкарыстоўваючы тэкст падручніка, апішыце стан чалавека ў на тоўпе».

6. Настаўнік знаёміць з прыёмамі маніпуляцыі на тоўпам.

### **Спосабы маніпуляцыі на тоўпам.**

#### **A. Пераключэнне ўвагі на тоўпу на іншы аб'ект**

... У 1974 годзе група партугальскіх вайскоўцаў здзейсніла пераварот, пазбавіўшы краіну ад шматгадовага дыктатарскага рэжыму А. Салазара–М. Каэтану. Адчыніўся шырокі абсяг для дзейнасці партыяў, асабліва партыі камуністаў, якія раней працавалі ў глыбокім падполлі. Масавыя настроі віравалі, прамовы аб «сацыялістычнай рэвалюцыі» і «дыктатуры пралетарыяту» прамаўляліся ўсюды. І вось замалёўка з аднога бурлівага мітынгу падчас страйку лісабонскіх працоўных. «Энергічныя аратары «заводзяць» на тоўп, які скандуе самия рашучыя лозунгі, і далейшы ход

падзей цяжка прадказальны. Мітынгоўцы акружаныя паліцыйскім ланцугом, але дыктатуры ўжо няма, і задача паліцыйскіх памагчымасці пазбегнуць прымянення сілы. Ад паліцыйскага ланцуза аддзяляецца адзінокі афіцэр, тримаючы ў руках транзістарны прыймач, па якім перадаюць пррамы рэпартаж з матчу паміж папулярнымі футбольнымі камандамі «Порту» і «Лісбоа». Праз хвіліну сотні людзей, што толькі што выказвалі святы гнеў і гатоўнасць да самых рашучых дзеянняў, звяртаюцца да афіцэра з пытаннямі: «Які лік? Хто выйграе?» Яшчэ некалькі падобных цэнтраў адцягнення ўвагі – і на тоўп амаль не реагуе на гарачыя заклікі аратараў».

#### **B. Выкарыстанне музычнага рытму**

Уздзеяннем гучнай рытмічнай музыкі або (калі яе няма) рытмічным скандаваннем атрымоўваецца ператварыць агрэсіўны, панічны або прагні на тоўп у экспрэсіўны, калі людзі мімавольна пачынаюць танцы і расходваюць напашаную энергію ў рытмічных рухах. Пры гэтым важна падабраць адэкватны рытм. Так, для барацьбы з агрэсіўным на тоўпам выкарыстоўваецца хуткі рытм рок-музыкі. Масавую паніку здольны збіць больш марудны рытм маршу або гімну.

#### **C. Ператварэнне на тоўпу ў некалькі аказіянальных на тоўпай**

Для гэтага выкарыстоўваюць вадамёты, слезацечны газ, і інш. Часцей ужываецца такі прыём: у на тоўпе размяшчаюцца добра заўажныя камеры і высылаюцца мабільныя группы хмурых тэлеаператараў, якія нібыта фіксуюць самых актыўных індывидуаў. На самой справе гэты прыём мае псіхалагічнае дзеянне і накіраваны на зніжэнне калектывнага эфекту.

#### **3 этап. «Рэфлексія»**

Для правядзення гэтага этапу выкарыстоўваецца ме-

тад «Графікі», дзе на гарызантальнай восі адкладзеныя асноўныя крытэрыі ацэнкі работы, а на вертыкальнай восі – пяцібалльная шкала адзнакі. Крытэрамі ацэнкі работы могуць быць:

1. Работа класа.
2. Работа группы.
3. Работа настаўніка.
4. Узровень засваення матэрыяла.

Настаўнік падводзіць вынікі ўрока і просіць ізноў звязніца да эпіграфа занятку і паразважаць, ці меў рацыю Ф. Ніцшэ.

#### 4 этап. «Хатніе заданне»

У якасці асноўнага хатніага задання прапаноўваецца параграф падручніка, адказ на пытанні пасля параграфа.

Можна задаць таксама творчае або рознаўзроўневае заданне.

Літаратура:

1. Назаретян А.П. Агрессивная толпа, массовая паника, слухи. Лекции по социальной и политической психологии. – СПб: «Питер», 2003.

*Mіхась Булаевацкі,  
настаўнік вышэйшай катэгорыі,  
выкладчык БГЛ імя Я. Коласа*

## **НАВУЧАННЕ МАТЭМАТЫЦЫ БУЙНЫМІ БЛОКАМИ** **на прыкладзе тэмы «Прагрэсія»**

Працэс навучання ўяўляе сабой пераважна працэс перадачы інфармацыі. Калі нехта захоча паспрачацца са мной аб гэтым, то я гатовы выслухаць яго аргументы, але пакуль спынімся на гэтай тэзе. З такога пункту гледжання навучэнец павінен:

- 1) успрыняць інфармацыю;
- 2) асэнсаваць яе;
- 3) запомніць;
- 4) узнаўляць запомненае ў патрэбны момант;  
i  
5) прымяняць
  - у стандартных сітуацыях,
  - у нестандартных сітуацыях,
  - і творча (г.зн. перапрацоўваць інфармацыю, здабываць з набытай інфармацыі новую інфармацыю).

Не абавязкова гэтыя дзеянні адбываюцца ў пазначанным парадку. Досьць часта ўспрыняцце і асэнсаванне адбываюцца адначасова. Здараецца, што запамінанне папярэднічае асэнсаванню (гэтая з'ява ў школьніцкім атачэнні набыла назыву «зубрежка» і пераважная большасць настаўнікаў успрымае яе з'едліва-іранічна, але ў асобных выпадках згодныя пагадзіцца хаця б на такое). Я б не стаў кіць з «зубрежкі» хаця б з-за таго, што ведаю, як наша славутая зямлячка Соф'я Корвін-Крукоўская (па мужу – Кавалеўская) стала матэматыкам. Каб абклейць сцены яе дзіцячага пакоя, бацькі з-за недахопу сродкаў на шпалеры падралі

стары падручнік матэматыкі. І незразумелыя значкі інтэгралаў і дыферэнцыялаў штодзень былі перад вачыма малой дзяўчынкі. Учэпістая дзіцячая памяць адзін за адным паглынала гэтыя значкі без малейшага іх асэнсавання. Але калі Соф'я вырасла і стала займацца матэматыкай, запомненае, хоць яй неасэнсаванае ў дзяцінстве значна дапамагала ёй разумець мудрагелістасці высокай навукі.

Таму я дапускаю як адзін з магчымых варыянтаў навучання ў асобных выпадках пачатковое запамінанне інфармацыі без яе асэнсавання.

Такім чынам, пералік этапаў навучання не трэба прымаць у жорстка зададзеным парадку; варыянтаў, як бачым, шмат, і для кожнага з навучэнцаў трэба шукаць свой найбольш падыходны варыяント (дый ён сам інтуітыўна шукае гэткі варыянт). Настаўнік павінен накіроўваць і рэгуляваць гэтыя працэсы, імкнучыся рабіць гэта як найменш прыкметна.

У савецкай сістэме адукцыі (не толькі матэматычнай) лічылася, што для найлепшага ўспрынняці і ўсведамлення матэрыял павінен падавацца вучню дробненькім «порціямі», з якіх потым і ўтворыцца сістэма неабходных ведаў. Кожная такая «порція» павінна грунтоўна засвойвацца, чаму павінны былі спрыяць сістэма выбарачнага вуснага кантролю і набор практиканняў на ўроку з дапамогай настаўніка, а таксама практиканні дома, якія павінны былі падрыхтаваць вучня да завяршальнай дзеі – кантрольнай працы. Па напісанні кантрольнай працы лічылася, што матэрыял вучнем засвоены. І настаўнік пераходзіў да наступнай тэмамі...

Вынікам такой сістэмы было тое, што на вывучэнне кожнай такой «порціі» вучэбнага матэрыялу затрачваўся значны час (да прыкладу, 2-3 урокі на вывучэнне тэарэмы аб суме вуглоў трохвугольніка, калі гэта можна без цяжкас-

цяў усвядоміць за 15-20 хвілін), і веды ў свядомасці вучня заставаліся наборам адасобленых звестак, не прыведзеных у больш-менш стройную сістэму.

Неразумнасць такой сістэмы навучання затуманьвалася не менш неразумнай сістэмай дзяржаўнага ўпарадкавання, пры якой важней было пракрычаць пра поспехі, чым іх мець (такая сістэма набыла пазней назывы «паказуха» ці «очковтирательства»).

Тым не менш, на тле гэтага трывумфа паказушнасці ў працы лепшых настаўнікаў зараджалася іншая сістэма навучання, заснаваная на супрацьлеглых падыходах. Напрыклад, вядомы ўкраінскі настаўнік Віктар Шаталаў сцвярджаў, што навучальны матэрыял трэба даваць буйнымі блокамі, не патрабуючы на першым этапе грунтоўнага і глыбокага яго засваення. Тут важней шырыня ахопу тэмамі, калі вучань бачыць яе часткі ва ўзаемасувязях (пакуль што без дэтальнага ўсведамлення, якое прыдзе пазней). Далей праз *сістэму шматразовага паўтарэння* і прадуманую *сістэму заданняў* нарастальнай складанасці дэталі навучальна-га матэрыялу пачынаюць праяўляцца ў свядомасці вучня ў і паступова замацоўвацца.

Новая сістэма перадачы інфармацыі патрабуе і новых метадычных падыходаў. Якім чынам даваць вучню буйны блок інфармацыі, каб ён не «спалохаўся», а зацікаўлена ўспрымаў яе, спрабуючы ўсвядоміць і запомніць?

Па-першое, настаўнік павінен падаваць вучэбны матэрыял так, каб вучню было цікава яго ўспрымаць, каб ён выклікаў у вучня нейкія станоўчыя эмоцыі (пазначым гэтае патрабаванне як *прынцып I*). Эмацыйнае ўспрынняцце больш выніковае, чым безэмацыйнае, – гэта ўжо неаспірэчны факт псіхалогіі. Сваю ролю тут адыгрываюць і бадзёры ўпэўнены голас настаўніка, і яго жарты, жэсты, міміка, і гістарычныя ці міфалагічныя адступленні, і нечаканыя

вобразы і параўнанні, ды шмат чаго іншага. Праўда, пры гэтым пажадана не пераступіць меры, калі ў шматлікіх жартоўных паралелях і вобразных параўнаннях губляеца сутнасць разгляданай тэмы, калі вучань пасля ўрока можа перадаць змест нейкай расказанай настаўнікам цікаўай гісторыі і не можа распавесці аб tym, якая тэма на гэтым уроку вывучалася. І яшчэ: захапленне настаўнікам эмацыйнымі дадаткамі можа прывесці да значнага падаўжэння часу на перадачу вучню патрэбнай інфармацыі, што зноў жа толькі на школу, а не на карысць працы. Чалавек звычайны пасля 13-14 год можа больш-менш уважліва ўспрымаць інфармацыю на працягу прыблізна 17 хвілін (менавіта гэтым абгрунтоўваў Міхail Шчачнін мэтазгоднасць пераходу ў школах на 35-хвілінныя ўрокі: два разы па 17 хвілін з неўлічкім перапынкам для адпачынку мозгу; тут яму, праўда, можна запярэчыць, што гэтая мэтазгоднасць тычыцца толькі тых урокаў, на якіх адбываецца ўспрыніцце вучнямі новай інфармацыі; да ўрокаў трэнажу ў выкарыстанні новай інфармацыі, да ўрокаў справаўдакальных, контрольных ды іншых гэта не адносіцца). І калі настаўнік зацягвае ў часе свае тлумачэнні, то вучань можа ў канцы проста забыць аб tym, з чаго ўсё пачыналася, і гэта значна абцяжарыць усведамленне інфармацыі.

Таму істотна для настаўніка – перадаць інфармацыю як найкараець па часе (*прынцып 2!*)! Непрацяглай ў часе прамова настаўніка, складзеная з кароткіх сказаў, у якіх выкарыстаныя добра знаёмыя слухачам слова, выклікае ў вучня адчуванне лёгкасці, дасягальнасці разумення ім гэтага вучэbnага матэрыялу. Калі ж настаўнік няўдала падбірае фразы, якія гучаць доўга і ствараюць уражанне слоўнага нагрувашчвання, то вучань хутка губляе цікаўасць да такой інфармацыі, бо яна здаецца яму занадта складанай і недасягальнай для яго разумення.

Выкажу яшчэ адно спрэчнае сцверджанне (спрэчнае таму, што, як паказвае мой досвед кантактавання з настаўнікамі, сярод іх знаходзіцца шмат нязгодных з гэтым сцвярджэннем). Пры тлумачэнні новага матэрыялу настаўніку пажадана або цалкам адмовіцца ад формы дыялогу з вучнямі, або значна абмежаваць гэты варыянт. Прычын да таго некалькі. Па-першое, дыялогавая форма перадачы інфармацыі падаўжае час на яе ўспрыніцце і ўсведамленне вучнямі (што супярэчыць выказанаму тут *прынцыпу 2*). Па-другое, настаўнік можа прыгожа і дакладна сфармуляваць пытанне, але вучань наўрад ці зможа даць гэткі ж прыгожы і дакладны адказ. Таму інфармацыя, атрыманая з адказаў вучняў, даходзіць да іх аднакласнікаў не ў лепшым выглядзе. І нават калі настаўнік «перакладзе» пачуты адказ, удакладніць і эмацыйна ўпрыгожыць яго, то для вучняў застаецца няпростая псіхалагічная проблема: забыць першы адказ, пачуты з вуснаў вучня, і запомніць, другі, апрацаваны настаўнікам. (*Гэтая проблема цікава абыграная ў легендзе пра Насрэтдзіна. Калі захварэламу шаху не змаглі дапамагчы прыдворныя лекары, то паклікалі Насрэтдзіна, і шах сказаў яму: «Ці ты мяне вылечыши, ці памрэши раней за мяне!» Бачыць Насрэтдзін, што выбар невялікі і кажа: «Я вылечу цябе, але пры адной умове: пакуль буду лячыць, ты не павінен думаць пра белую малту!..» Паспрабуйце зараз паставіць сябе на месца шаха, паспрабуйце забыць пра нейкую белую малту, не думаць пра яе.*)

Не менш важны фактар – запісы настаўніка на дошцы. Яны таксама не павінны ствараць уражання нагрувашчвання. У запісах павінен быць парадак, паслядоўнасць, выкарыстаная сімваліка павінна быць добра патлумачанай і зразумелай вучням, найбольш істотныя элементы пажадана выдзяляць колерам ці іншымі сродкамі. І! – настаўнік павінен добра ўсведамляць, **што** застанецца на дошцы пры

заключным слове яго тлумачэння (*прынцып 3*). Гэты канцавы выгляд запісаў павінен быць загадзя прадуманым і вывераным. В. Шаталаў называе такі канцавы выгляд запісу **лістом апорных сігналаў** (ЛАС).

ЛАС – гэта зрокавы вобраз пэўнага блока інфармацыі. Паколькі чалавек прывыкае большую частку інфармацыі атрымоўваць праз зрок, то гэты вобраз становіцца істотным фактам якасці ўспрынняцца інфармацыі. На гэтым вобразе грунтуецца значная частка далейшай працы па ўсведамленні і запамінанні атрыманай вучнем інфармацыі.

ЛАС да вывучанай тэмам вучань атрымае адразу пасля таго, як настаўнік закончыць свой расповед. Вучань ведае пра гэта і таму не запісвае следам за настаўнікам, а толькі глядзіць і слухае, спрабуючы зразумець. Адсутнасць патрэбівесці запісы за настаўнікам вырашае некалькі пытанняў. Па-першае, вучань не рассейвае сваёй увагі паміж рознымі дзеяннямі (слухаць, успрымаць і запісваць). Па-другое, настаўнік мае магчымасць не замаруджваць сваю гаворку, каб вучні паспелі запісаць, а гаварыць з імі на звычайнай хуткасці, да ўспрынняцца якой людзі досыць рана прывыкаюць (гэта таксама ў рэчышчы *прынцыпа 2*). Акрамя таго, «шпаргалка» да тэмам, падрыхтаваная вопытным настаўнікам, будзе несумненна больш якаснай, чым тая ж «шпаргалка», зробленая вучнем. (Аб мастацтве складання ЛАС гаворка асобная).

Разгледзім гэты падыход на прыкладзе тэмам «Прагрэсія» (алгебра, 9 клас; 13 гадзін па праграме гуманітарных класаў, з якіх адна гадзіна адводзіцца на контрольную працу).

Папярэднічае знаёмству з тэмай серыя традыцыйна тэставых заданняў на падаўжэнне лікавых паслядоўнасцяў, у якіх можна заўважыць туго ці іншую заканамернасць (23; 19; 15... або: 4; 9; 16; 25... або: 5; 6; 8; 11; 15... або: 1; 1;

2; 3; 5; 8...). Калі вучні крыху прыстасуюцца заўважаць наядуныя заканамернасці і, магчыма, нават выражают некаторыя з іх формуламі, то гэта можна лічыць дастатковым для падрыхтоўкі ўсведамлення тэмам «Прагрэсія». На такія заданні не трэба адводзіць цэлы ўрок. Лепш рассыпаць іх па некалькіх папярэдніх уроках і чым раней такія заданні будуць прапаноўвацца вучням, тым лепш. Па дзве-тры мінuty на два-тры такія заданні.

На чарговым уроку настаўнік адразу пераходзіць да сутнасці новай тэмам. Ён гаворыць аб tym, што некаторыя лікавыя паслядоўнасці атрымоўваюцца дадаваннем аднаго і таго ж ліку да папярэдняга або множаннем папярэдняга на адзін і той жа лік. Першы ж лік выбіраецца адвольна (у другім выпадку не роўны нулю). Такія паслядоўнасці называюць прагрэсіямі, у першым выпадку – **арыфметычнай**, у другім – **геаметрычнай**. На дошцы, падзеленай папалам вертыкальной рысай, паказваюцца прыклады прагрэсій:

### Прагрэсія

#### Арыфметычная

$23; 16; 9; 2; -5; -12; -19; -26; -33; -40; -47\dots$	$0,25; -0,5; 1; -2; 4; -8; 16; -32; 64; -128; 256\dots$
---	---

#### Геаметрычная

Далей настаўнік распавядае пра **рэзансію** арыфметычнай і **назоўнік** геаметрычнай прагрэсіі і звязаны з гэтым характар манатоннасці прагрэсій. Запіс на дошцы папаўняецца:

### Прагрэсія

#### Арыфметычная

$23; 16; 9; 2; -5; -12; -19; -26; -33; -40; -47\dots$

рэзансія  $d = -7 (< 0)$ ,  $d > 0$ ,  $d = 0$

спадае      нарастает

#### Геаметрычная

$0,25; -0,5; 1; -2; 4; -8; 16; -32; 64; -128; 256\dots$

назоўнік  $q = \pm 1$   
 $q = -2$   
 $q = 5$   
 $|q| > 1$

спадае  
 $q = 0,7$   
 $q = -0,5$   
 $|q| < 1$

На дошцы пры гэтым могуць з'яўляцца іншыя прыклады прагрэсій з рознымі харктарамі манатоннасці, але яны потым выціраюцца, для ўсведамлення далейшага дастаткова аднаго прыкладу.

Формула агульнага члена звычайна не выклікае проблем пры яе ўсведамленні. Тут настаўнік можа перайсці на невялічкі дыялог: «Каб атрымаць другі член арыфметычнай прагрэсіі, трэба да першага дадаць  $d$ , каб атрымаць трэці, трэба да першага дадаць  $2d$ , чацвёрты – да першага дадаць  $3d$ , пяты –  $4d\dots$ . А каб атрымаць трэццаць трэці член?..» Звычайна вучні без затрымкі знаходзяць патрэбны адказ і, маючи хаця б невялікі досвед абагульненнем (пра што гаварылася на пачатку артыкула), хутка абагульняюць яго формулавай  $a_n = a_1 + (n-1)d$ , якую карысна даабагульніць у такім выглядзе:  $a_n = a_k + (n-k)d$ . Можна звярнуць увагу на тое, што апошняя формула справядлівая нават калі  $n < k$ . Адпаведны працэс паўтараецца і пры атрыманні формулы агульнага члена геаметрычнай прагрэсіі  $a_n = a_k \cdot q^{n-k}$ .

Цяпер натуральна перайсці да харктастычнай уласцівасці адной і другой прагрэсіі, паказаўшы яе спачатку на лікавым прыкладзе з наступным абагульненнем, падмацаваным адпаведным разважаннем. «Возьмем які-небудзь член арыфметычнай прагрэсіі, напрыклад  $a_4 = 2$ . Сума суседніх яго членаў:  $a_3 + a_5 = 9 + (-5) = 4$ . Гэта падвоены лік 2. Такую ж суму атрымаем і пры складанні другога і шостага членаў, першага і сёмага членаў. Увогуле, любы падвоены член арыфметычнай прагрэсіі роўны суме суседніх або роўнаадлеглых членаў:  $2a_n = a_{n-k} + a_{n+k}$ , бо для атрымання першага складніка трэба ад  $a_n$  адняць  $kd$ , а для атрымання другога трэба да  $a_n$  дадаць  $kd$ , сума пры такім змяненні складнікаў не зменіцца. Цяпер возьмем які-небудзь член геаметрычнай прагрэсіі, напрыклад  $a_5 = 4$ . Здабытак суседніх з ім членаў:  $a_4 \cdot a_6 = (-2) \cdot (-8) = 16$ . Гэта квадрат ліку 4.

Такі ж здабытак атрымаем і пры множанні трэцяга члена на сёмы член, другога на восьмы і г.д. Увогуле, квадрат любога члена геаметрычнай прагрэсіі роўны здабытку суседніх або роўнаадлеглых членаў:  $a_n^2 = a_{n-k} \cdot a_{n+k}$ , бо для атрымання першага множніка трэба  $a_n$  падзяліць на  $q^k$  (паможыць на  $q^k$ ), а для атрымання другога трэба  $a_n$  паможыць на  $q^k$ , здабытак пры такім змяненні множнікаў не зменіцца».

Істотна тут тое, што тэкст, які прагаворвае настаўнік для арыфметычнай і геаметрычнай прагрэсіі збудаваны амаль аднолькава, каб вучні маглі звяртаць увагу на адрозненні.

Прагрэсіі	
Арыфметычная	Геаметрычная
23; 16; 9; 2; -5; -12; -19; -26; -33; -40; -47...	0,25; -0,5; 1; -2; 4; -8; 16; -32; 64; -128; 256...
разнасць $d = -7 (< 0)$ , $d > 0$ , $d = 0$	$q = \pm 1$
спадае      нарастае	$q = 0,7$ $q = -0,5$
$a_2 = a_1 + d$ , $a_3 = a_1 + 2d\dots$	спадае      нарастае
$kjd$	$q = -2$ $q = 5$
$2a_n = a_{n-k} + a_{n+k} = (a_n - kd) + (a_n + kd)$	$ q  > 1$ $ q  < 1$
$a_n = a_{n-k} \cdot a_{n+k} = (a_n \cdot q^{-k}) \cdot (a_n \cdot q^k)$	

**Застаўся расказаць аб суміраванні членаў арыфметычнай і геаметрычнай прагрэсій.** І адказ на пытанне, ці трэба гэта рабіць на дадзеным уроку, настаўнік павінен убачыць па паводзінах вучняў і па сваіх адчуваннях. Калі вучням тэма не падалася складанай, калі яны не губляюць увагі і актыўна (без стомленасці!) успрымаюць новыя звесткі (што якраз і будзе выразна праглядвацца ў іх вачах), і калі пададзеная вышэй інфармацыя не заняла больш за дзесяць хвілін, то настаўнік мае ўсе козыры, каб раскрыць перад вучнямі апошнія аспекты тэмы. Калі ж настаўнік не адчувае патрэбнай увагі і дастатковай актыўнасці ўспры-

няцца ад вучняў, калі яму даводзіцца раз-пораз рабіць паўзы, каб вярнуць страчаную ўвагу асобных вучняў, і гэтыя паўзы падоўжылі яго расповед болей як на дзесяць хвілін, то мэтазгодна тут спыніцца, адклушы знаёмства з астатнім часткам тэмы на другі дзень (вельмі пажадана, калі б гэты дзень быў назаўтра, каб уражанні ўспрыняцца першай часткі былі яшчэ дастаткова свежымі).

Перад пачаткам расповеду пра суміраванне членаў арыфметычнай прагрэсіі настаўнік можа расказаць эпізод з дзяцінства Карла Гауса. *Настаўнік матэматыкі, прапанаваўшы вучням на ўроку паскладваць лікі ад 1 да 100, думаў, што заняў гэтай задачай іх час надоўга, і быў вельмі здзіўлены, калі праз хвіліну адзін з іх падняў руку і назваў правільны адказ. А вучань проста заўважыў аднолькавыя папарныя сумы ( $1+100 = 2+99 = 3+98 = \dots$ ), якіх тут налічваеца роўна 50. Праз гэтую гісторыю ямчай успрымаеца вывад формулы сумы членаў арыфметычнай прагрэсіі.*

З геаметрычнай прагрэсіяй так проста не атрымаецца, але й там знаходзіцца цікавы і лёгкаўспрымальны падыход да спрашчэння патрэбнага вылічэння. І грэх зробіць настаўнік, калі не раскажа пасля з'яўлення гэтай формулы легенду пра стварэнне шахмат з падрабязным матэматычным каментарам старажытнай гісторыі (тое, што вучні будуць гэта зацікаўлена слухаць, няма сумнення).

*Калі індускаму цару Шэрому паказалі гульню ў шахматы, то цар вельмі ўпадабаў новую гульню і ўрэшице загадаў прывесці да яго стваральніка гульні, каб ішодра ўзнагародзіць таго. Мудраца Сету прывялі да цара і цар сказаў ганарліва: «Прасі ў мяне, што хочаш, – я выканую любую тваю просьбу!» Усміхнуўся мудрэц з гэткай пыхі і сказаў: «Шахматная дошка мае 64 клеткі. Дай мне за першую клетку адно пішанічнае зернятка, за другую – два, за*

*трэцюю – чатыры, за чацвёртую – восем, і так за кожную наступную ўдвая болей». – «І гэта ўсё, што ты ў мяне просіш?!», – здзівіўся цар. «Усё. Мне гэтага хопіць». Рazzлаваны з такой малой просьбы цар загадаў выштурхаць мудраца з царскіх палатаў і выкінуць яму той мех пішаніцы, папярэдне дакладна падлічыўшы зерняткі. Назаўтра запытаўся, ці выкананы яго загад. Але царскі міністр кінуўся яму ў ногі і праенкатаў, што не ўолі цара выканаць тую просьбу, бо, каб выканаць яе, трэба...*

«А вось што трэба, давайце падлічым мы з вамі. Сума 64-х членаў такой геаметрычнай прагрэсіі роўна  $2^{64}-1$ . Накінем яшчэ адно зернятка – колькімяшкоў спатрэбіцца для  $2^{64}$  зернятак? Улічым, што  $210=1024\ 103$ . Тады  $2^{64}=2^4\cdot2^{60}=16\cdot(2^{10})^6\ 16\cdot(10^3)^6=16\ 000\ 000\ 000\ 000\ 000-16$  квінтыльёнаў! (нават болей, бо  $2^{10}>10^3$ ). Будзем лічыць, што ў адным коласе ў сярэднім па 50 зернятак і каласы раствуць праз кожныя пяць сантymетраў, г.зн. на адным квадратным метры  $20\cdot20=400$  каласоў або 5 тысяч зернятак (такая прыкідка нават з перавышэннем звычайнай ураджайнасці).  $1\text{ km}^2=1\ 000\ 000\text{ m}^2$ , таму на адным квадратным кіламетры вырастает 5 000 000 000 (5 більёнаў) зернятак. Значыць, каб выканаць просьбу мудрага Сеты, яму павінны аддаць ураджай, сабраны з  $16\ 000\ 000\ 000\ 000\ 000 : 5\ 000\ 000\ 000=3\ 200\ 000\ 000$  квадратных кіламетраў. А плошча паверхні зямнога шара (разам з гарамі і акіянамі)?  $400\ 000\ 000\text{ km}^2$ .

*Вось так і сказаў міністр цару: «... трэба высекчы ўсе лясы, растапіць ільды, асушиць моры і акіяны, зраўніць горы і ўсю цалкам паверхню зямлі засеяць пішаніцай. І калі яна вельмі добра ўродзіць, то за 8-10 гадоў такой ураджайнасці можна назбіраць патрэбную колькасць зернятак». Так мудры Сета паказаў пыхліваму Шэрому на абмежаванасць яго ўлады.*

Гісторыя заслугоўвае таго, каб яе пакінуць у памяці. Яна ўжо як-ніяк элемент агульначалавечай культуры. Таму ў лісце апорных сігналаў застаецца адлюстраванне гэтай гісторыі ў некалькіх знаках «Сета  $S_{64}$ ». Натуральная, што любая суправаджальная эмасыйная інфармацыя, як і гэта, не з'яўляецца абвязковай для разумення тэмы, таму адсутнасць гэтай інфармацыі ў адказе вучня не павінна прыводзіць да зніжэння адзнакі за адказ. У ЛАС такая інфармацыя звычайна адлюстроўваецца асобным колерам (не чырвоным).

Трэба сказаць, што разгляданая тэма вельмі багатая на суправаджальнную інфармацыю. У настаўніка раз-пораз узікае спакуса скарыстаць яшчэ штосьці і яшчэ. Напрыклад, вельмі просіцца сюды расповяд пра сутнасць фінансавых пірамід кшталту скандальна вядомай расейскай кампаніі «МММ». Тым болей, што ведаць пра гэта не толькі цікава, але й карысна, каб не патрапіць у пастку чарговай такой хвалі, якія раз-пораз баламуцця малаадукаваныя грамадствы не вельмі развітых краін. Але не трэба тут паддавацца такім спакусам: для гэтай інфармацыі знайдзеца час іншым разам. Шахматнай легенды цалкам дастакова, каб даць крыху адпачыць мозгу вучня, пераключыць яго ўвагу, ажывіць успрынняцце, дастатковае для ўсведамлення апошній цікавай акалічнасці.

«Разгледжаныя формулы суміравання прагрэсій, – паведамляе настаўнік, – дазваляюць складваць пэўную колькасць членаў той ці іншай прагрэсіі. Але бываюць выпадкі, калі можна складваць бясконцую колькасць лікаў і атрымаць у выніку не бясконцасць, а пэўны лік. Гэта можна толькі ў тым выпадку, калі складваюцца члены спадальнай па модулю геаметрычнай прагрэсіі. Чаму гэта можна, – давайце разбярэмся. Калі  $|q| < 1$ , то пры ўзвядзенні ў ступень модуль назоўніка памяншаецца. И калі  $n$  (паказык

ступені) стане вельмі вялікім, то  $q^n$  становіцца амаль нулём. На мове матэматыкі гэтую з'яву пазначаюць так: калі  $n$  імкненіца да бясконцасці ( $n \rightarrow \infty$ ), то  $q^n$  імкненіца да нуля ( $q^n \rightarrow 0$ ). Гэта азначае, што ў формуле складання членаў геаметрычнай прагрэсіі адымнік  $q^n$  знікае (замяняецца на нуль) і формула набывае такі выгляд:

$$S = \frac{a_1}{1 - q}$$

Зноў жа я адчуваю сверб настаўніка, якому хочацца адразу ж паказаць, як гэта цікавая формула проста вырашае знакамітыя і некалі невырашальныя апоры Зянона. Але і тут: пакіньце гэта да лепшых часоў. На гэты раз дастаткова аблежавацца просьценькім прыкладам прымінення атрыманай формулы – кшталту:  $9 + 6 + 4 + 8/3 + \dots = 9 : (1 - 2/3) = 27$ . Прыведзены прыклад затым выціраеца з дошкі.

Канчаткова ЛАС прымае наступны выгляд.

Прагрэсіі	
<i>Арыфметычная</i>	<i>Геаметрычна</i>
$23; 16; 9; 2; -5; -12; -19; -26; -33; -40; -47\dots$	$0,25; -0,5; 1; -2; 4; -8; 16; -32; 64; -128; 256\dots$
<i>разнасць</i> $d = -7 (< 0)$ , $d > 0$ , $d = 0$ <i>спадае</i> $\xrightarrow{\text{нарастае}}$	<i>назоўнік</i> $q = \pm 1$ $q = 0,7 \quad \left\{ \begin{array}{l} \text{нарастае} \\ \text{на модулі: }  q  > 1 \end{array} \right. \quad \left\{ \begin{array}{l} \text{спадае} \\ \text{на модулі: }  q  < 1 \end{array} \right.$
$a_2 = a_1 + d, \quad a_3 = a_1 + 2d \dots \quad a_n = a_1 + (n-1)d = a_1 + (n-k)d$	$a_2 = a_1 \cdot q, \quad a_3 = a_1 \cdot q^2 \dots \quad a_n = a_1 \cdot q^{n-1} = a_1 \cdot q^{n-k}$
$2a_n = a_{n-k} + a_{n+k} = (a_n - kd) + (a_n + kd)$	$a_n^2 = a_{n-k} \cdot a_{n+k} = (a_n \cdot q^{-k}) \cdot (a_n \cdot q^k)$
$S_n = \underbrace{a_1 + a_2 + a_3 + \dots}_{+d} + \underbrace{a_{n-1} + a_{n-2} + \dots + a_3 + a_2 + a_1}_{-d}$	$\frac{S_n}{qS_n} = \cancel{a_1q} + \cancel{a_2q} + \cancel{a_3q} + \dots + \cancel{a_{n-2}q} + \cancel{a_{n-1}q} + \cancel{a_nq}$
$2S_n = (a_1 + a_n)n \Rightarrow S_n = \frac{a_1 + a_n \cdot n}{2}$	$S_n(1 - q) = a_1 - a_nq \Rightarrow S_n = \frac{a_1(1 - q^n)}{1 - q}$
$S_n = \frac{2a_1 + (n-1)d}{2}$	<i>Сета: <math>S_{64} =</math></i> Калі $ q  < 1$ і $n \rightarrow \infty$ , то $q^n \rightarrow 0$
	$S = \frac{a_1}{1 - q}$

Адзначым: у ЛАС змяшчаецца не «асноўная», не «галоўная», не «самая важная» інфармацыя па тэме (як гэта памылкова лічаць асобныя настаўнікі), а ўся інфармацыя, яку навучэнец павінен успрыніць, усвядоміць, запомніць і навучыцца карыстацца ёю ў стандартных і (пажадана) нестандартных сітуацыях.

Такім чынам, за адзін урок (у кагосьці за два) вучні атрымаюць поўную інфармацыю па тэме, на якую традыцыйна адводзіцца мінімум 12 гадзін. Як усё гэта можна выкладці за 15-17 хвілін?! – здзіўляюцца некаторыя настаўнікі. Ну што ж, той, хто не верыць, што так можна, зробіць гэта за два разы па 15-17 хвілін. Зробіць так першы-другі раз. А на трэці яму самому захочацца паспрабаваць выдаць усё на адным уроку. Выгоды відавочныя. Бо калі разбіваць гэтую інфармацыю на дзве часткі, то губляеца цэласнасць успрымання. І яшчэ пытанне – як разбіваць? Калі на адным уроку выкладці арыфметычную прагрэсію, а на другім геаметрычную, то не так выразна праглядваюцца іх падабенства і адрозненні. Ужо ж лепш спачатку даць азначэнні разгляданых паняткаў, класіфікацыю прагрэсій, вывед формул агульных членаў і іх характарыстычных уласцівасцяў. А на другім – формулы суміравання. Але на гэтым другім (асабліва калі ён не назаўтра, а праз некалькі дзён) прыдзецаца страціць час на паўтор раней выкладзенага і ўжо паў забытага і на ўзнаўленне першай часткі ЛАС.

Як бы там ні было, вучні ўспрымуюць гэтую інфармацыю з частковым яе асэнсаваннем і частковым запамінаннем. І далей пойдзе праца па больш глыбокаму асэнсаванию тэмы і больш поўнаму і надзейнаму запамінанню яе структуры і дэталяў. Гэтая праца пачынаецца ўжо на гэтым жа уроцку.

Пакуль настаўнік распавядаў класу пра сутнасць і асаблівасці прагрэсій, вучні ніякіх запісаў не рабілі. Ім не трэба траціць час і разумовыя намаганні на гэта, бо той самы загадзя прадуманы і вывераны ЛАС, які настаўнік паказаў на дошцы, кожны з іх атрымае на асобным аркушыку для далейшай працы з ім. Гэтыя аркушыкі настаўнік раздае вучням пасля кароткага паўторнага агляду толькі што выкладзенай інфармацыі. Далей вучням прапануецца расфарбаваць атрыманыя ЛАС адпаведна таму, што на дошцы, – выдзеліць чырвоным самую важную інфармацыю, сінім – неабавязковую інфармацыю (магчымыя іншыя колеры дзеля пэўных мэт). Расфарбоўка – гэта працэс дадатковага ўспрыніцця і асэнсавання. Менавіта тут узімаюць пытанні – ці нязначныя (кшталту «трэба прыводзіць прыклады прагрэсіі з тымі ж лікамі ці можна з іншымі?»), ці глыбінныя («ці можна разглядзіць прагрэсіі як паслядоўнасці бясконці ў абодва бакі?», «а як складваць члены прагрэсій, пачынаючы не з першага, а напрыклад з дзесятага па дваццаты?» ды інш.).

З гэтымі аркушыкамі ў дадатак да падручніка вучні будуть працаваць дома. Но на наступным (магчыма, і не на наступным – варыянты і тут ёсць) уроцку ім трэба будзе паказаць, як добра яны засвоілі тэму. Паказаць, намаляваўшы ЛАС па памяці (на гэта будзе адведзена каля 15 пачатковых хвілін урока) і расказаўшы яго змест. Першае – ад усіх, другое – выбараочна (зноў жа ў В. Шаталава на гэтае «выбараочна» процьма варыянтаў, пра якія можна прачытаць у яго кнігах) з адпаведнымі адзнакамі і за адно, і за другое.

Пасля гэтага настаўнік мае права перайсці да трэнажу навучэнцаў у выкарыстанні нованабытай інфармацыі. Нагадаем: па праграме ён мае яшчэ мінімум 10 урокаў. 10 урокаў інтэнсіўнага паўтарэння і развязвання задач паступова нарастальнай складанасці. Задач, не прывязаных да адпрацоўкі формулы агульнага члена, ці формулы суміравання

членаў арыфметычнай прагрэсіі, ці якойсці іншай **адной** формулы, а задач у прасторы ўсёй тэмы – ва ўсёй яе шматстайнасці. Праз такія задачы, дзе працуе не адна асобная формула, зафіксаваная ў назве ўрока, а трэба прымяніць некалькі формул, выбраўшы іх з пэўнага мноства наяўных, і фармуюцца навыкі разглінаванага мыслення.

Тэма не вельмі багатая на формулы, таму для іх засвяення да ўзроўню актыўнага выкарыстання задач патрабуецца няшмат. Прапанова для самастойнага развязвання задач (ці як называюць гэта настаўнікі: хатніе заданне, мыж будзем называць **самазадачы**) можа змяшчаць 25-30 заданняў. Гэтыя прадумана адабраныя настаўнікам заданні вучні могуць развязваць як дома, так і на ўроках (калі настаўнік выдзяляе час на самастойную працу).

Натуральна, настаўнік непрыкметна рэгулюе і кантралюе гэтыя працэс. На наступным уроку, калі вучні атрымаюць адзнакі за веданне зместу тэмы, пачынаецца калектыўнае развязванне задач па тэме. Каля дошкі настаўнік (! – бо першыя запісы афармлення павінны быць узорнымі), але ў працэсе развязвання задачы ўдзельнічаюць усе. Ніякіх адзнак пры гэтым не ставіцца (так званыя «бягучыя адзнакі», яшчэ адно няўдале параджэнне савецкай школы, Шаталаў цалкам адкідае), думка вучня павінна быць вольнай, не абсяжаранай клопатам «а што мне за сказанае будзе?».

Вучні развязкі задач не запісваюць – зноў жа, каб запіс не адцягваў увагі ад мысліцельнага працэсу. Таму задач паспяваюць наразвязваць шмат. Напрыканцы ўрока настаўнік можа выдзеліць пэўны час (10-15 хвілін) на запіс **некаторых** з развязаных задач. Гэта як варыянт чарговага інтэнсіўнага паўтарэння з разлікам на бліжэйшы час, бо задачы, падобныя запісаным, маюцца сярод самазадач.

Самазадачы вучні атрымоўваюць усе адразу (а не па дзве-тры пасля кожнага ўрока) і тым самым маюць магчымасць выбару тэмпу і харектару працы з імі. Нехта пасправе паразвязваць іх усе сам, не чакаючы дапаможных задач, развязаных з настаўнікам на ўроку. Якіх ні дзіўна, такія спрабунцы амаль заўсёды знаходзяцца. Іншы будзе развязваць па дзве-тры, хто па парадку, хто не па парадку (звычайна знаходзяцца такія, хто імкнецца пачаць развязванне самазадач з самай апошняй). Некаторых магчымы давядзенцы падштурхоўваць. Але пакуль развязванне гэтых задач не будзе закончана і вучань не напіша **рэлейную** працу (кшталту кантрольнай працы, у якую ўключаюцца заданні, выбраныя настаўнікам з самазадач), да кантрольнай працы ён не дапускаецца і адзнакі за тэму не атрымае. Атрымоўваецца так, што завяршэнне тэмы напісаннем кантрольнай працы адбываецца ў навучэнцаў не адначасова. Падразважаем над гэтым.

Вось перад настаўнікам клас – два-тры дзесяткі вучняў. Два-тры дзесяткі маладой энергіі людзей, якія ўсё ж вельмі значна адрозніваюцца адзін ад аднаго – і талентамі, і схільнасцямі, і хуткасцю мыслення, і асаблівасцямі псіхофізіялагічных працэсаў, і нават адчуваннем патрэбы ці непатрэбы для іх той навукі, якую настаўнік імкнецца давесці да іх розуму. І гэтыя адрозненні ён павінен паважаць і ўлічваць у сваёй працы.

Калі, напрыклад, некаму для засвяення пэўнай тэмы дастаткова трох урокаў, а другому трэба дзесяць, то настаўнік павінен знайсці яму гэтыя дзесяць урокаў. А што, калі на тэму праграмай адводзіцца пяць урокаў, па заканчэнні якіх плануецца кантрольная праца? А далей – іншыя тэмы... Але ж паміж заданнямі іншых тэм можна раз-пораз устаўляць заданні з тэм ранейшых – і паступова гэтыя шматразовыя мініпаўтарэнні дапамогуць чалавеку ўсвя-

доміць напачатку незразумелае. І таму ў гэтай сістэме вучань піша контрольную працу не тады, калі захацеў настаўнік, а тады, калі ён сам лічыць, што гатовы да яе. Але тэрмін напісання контрольнай працы вучань ведае, і калі гэты дзень міне, насупраць кожнага прозвішча з'явіцца адзнака. У радках тых, хто працу не выконваў, будзе зіхацець нуль. Але гэты нуль вучня не палохае, бо ён ведае, што некалі гэты нуль заменіцца больш прыстойнай адзнакай.

Яшчэ пра адзнакі. Веды вучня – велічыня зменная. І калі адзнака адлюстроўвае гэту велічыню (а на мой погляд, менавіта так і павінна быць), то адзнака па той ці іншай тэме таксама павінна змяняцца. Чалавек за веданне, скажам, тэмы «Прагрэсіі» атрымаў адзнаку «6». Адзнака яго не задавальняе і ён, падрыхтаваўшыся больш грунтоўна, змог даказаць настаўніку, што ведае тэму на адзнаку «9». Новая адзнака павінна быць выстаўлена не **побач** з ранейшай, а **замест** яе. Ранейшая адзнака павінна знікнуць. Знікнуць назусім, каб ніякім чынам не ўплываць на выніковую адзнаку. У гэтым кантэксце губляюць сэнс класныя журналы як документы строгай справаздачнасці, дзе ніякі выпраўленні не дапускаюцца. Іх павінны замяніць ведамасці (у кожнага настаўніка свая), у якіх адзнакі выстаўляюцца алоўкам, каб можна было пры патрэбе выцерці гумкай і замяніць на большую.

Тут мы падступаем да вельмі істотнай проблемы грамадской адукцыі. Стваральнікі савецкай сістэмы адукцыі пазначылі, што мэтай адукцыі (іхній адукцыі!) ёсць чалавек усебакова развіты. «Усебакова» – але колькі гэтых бакоў? І ці раўназначныя яны? І ці дасягальная гэтая «ўсебаковасць»? А яшчэ насяцярожвае завершанасць другога азначальнага слова: развіты. Нібыта ў чалавечым развіцці ёсць мяжа, да якой чалавека можна развіць і спыніцца.

На думку аўтара гэтых радкоў мэтай адукцыі павінен быць **чалавек свабодны**, калі свабоду разумець як усвядомленую чалавекам неабходнасць дзейнічаць у адпаведнасці з законамі, што аб'екты ўна існуюць у прыродзе і грамадстве. Адсюль, дарэчы, вынікае, што чым болей законаў прыроды і грамадства здолеў усвядоміць чалавек, тым болей свабодны ён у сваіх дзеяннях.

Чалавек свабодны сам плануе, арганізуе і рэгулюе сваю дзейнасць. Таму і вучань сам павінен планаваць сваю выніковую адзнаку і сам шукаць шляхі для дасягнення гэтай мэты. Натуральная, з дапамогай настаўніка, якая павінна быць як найменш прыкметнай. Сёння ж навучэнец беларускай школы, якая ў значнай ступені захавала традыцыі школы савецкай, такой магчымасцю не валодае. Бо калі чалавек атрымае за нейкі адказ ніzkую адзнаку (тым болей на контрольнай працы), то выніковая «дзесятка-дзесятка» яму ўжо не дастанецца. Нават калі ён паглыбіць свае веды па тэмі і дакажа настаўніку, што ведае тэму на высокім узроўні, і нават калі настаўнік паставіць гэтую высокую адзнаку ў класны журнал, то яна будзе па스타ўлена там побач з ранейшай, а не наўзамен яе. І выстаўляючы адзнаку за чвэрць, за трыместр, за год настаўнік усё ж азірнецца на ту маленкую лічбачку і крыху знізіць адзнаку выніковую. А дзіця, у прыродзе якога закладзена імкненне да самых высокіх вяршынь, зразумеўши, што самы высокі бал для яго ўжо недасягальны, адпаведна зменшыць сваю вучэбную актыўнасць па гэтым навучальнym прадмэце. Тады ніzкія адзнакі стануть часцей і ўжо нават сярэдняя выніковая адзнака становіцца пад пытаннем. Тады чалавек пачынае думаць: ай, гэтая матэматыка (хімія, гісторыя, мова...) занадта складаныя для маёй галавы. І... (далей можна не працягваць). Праблема вельмі знаёмая настаўнікам. А яна вырашаецца сістэмай **рухомых** адзнак.

Вучань – і толькі ён! – вырашае, якую адзнаку па нейкай там гуміараўцы мець на выхадзе з навучальнай установы. Вось ён падыходзіць да настаўніка з пытаннем: што мне будзе за трыместр? – Давай палічым, – кажа настаўнік, – у цябе сярэдні бал па выстаўленых адзнаках роўны 6,4. Пры акругленні гэта «6». Ты хочаш «7»? Тады глядзі – вось гэтыя два раздзелы засвоены табой зусім слаба. Калі ты зможаш даказаць мне, што ведаеш іх хаця б на бал вышэй, то сярэдні бал падыметца на адну дзесятую – і гэта ўжо акругляецца як «7». Падняць адзнаку ўсяго на адзін бал па двух нескладаных раздзелах – праблема лёгкавырашальная і вучань звычайна ахвотна бярэцца за яе вырашэнне і амаль заўсёды з станоўчым вынікам.

На погляд аўтара гэтых радкоў, настаўнік пры выстаўленыні адзнакі (думаю, што любой) павінен дзейнічаць (знешне!) як бяздушны камп'ютар. Калі вучань зарабіў адзнаку меншую, чым ён меркаваў, то настаўнік, спакойна выстаўляючы гэту адзнаку ў ведамасць (натурадльна ж, алоўкам), у душы паспачувае вучню і нават можа выказаць гэтае спачуванне. Хаця выказваць і неабавязкова – у такім спачуванні часовая няўдача вучня агучваецца на ўвесе класа, што можа быць нават непрыемным для яго, а вучні і без таго добра адчуваюць, з якімі пачуццямі настаўнік ставіць тую адзнаку. Але гэтыя спачуванні ніколі не павінны прыводзіць да завышэння адзнакі.

І яшчэ адну (на мой погляд, важную) акалічнасць хо- чацца тут закрануць.

У гісторыі расейскай адукацыі ёсьць адзін вельмі прывабны для мяне эпізод. Гэта Царскесельскі ліцэй, дзе ў свой час вучыўся Саша Пушкін, будучы свяціла рускай паэзіі. Сярод іншых навук Сашу вучылі й геаметрыі. Але ці то з-за няздольнасці да гэтай навукі, ці то з-за нежадання траціць на гэта свой час Пушкін ніяк не мог засвоіць сутнасці не-

складаных геаметрычных сцвярджэнняў і логікі ўзаемасувязяў паміж імі. Настаўнік геаметрыі ставіў яму самыя нізкія адзнакі, што ніколі не перашкаджала ім паважаць адзін аднаго і не перашкаджала Пушкіну з павагай ставіцца да самой гэтай мудрай навукі. І сёння досыць часта ў школьніх кабінетах матэматыкі можна сустрэць выказванне «В геометрии вдохновение нужно не меньше, чем в поэзии. А.С. Пушкин». У гэтых словах – вялікая перамога настаўніка, які так і не змог навучыць недурнога хлопца геаметрыі.

У савецкай сістэме адукацыі («роўнай для ўсіх») такая вольнасць ужо не прадугледжвалася, тут лічылася, што **ўсе павінны ведаць ўсё**. Таму ўсе вучыліся па аднольковых праграмах у аднольковых школах. Права вучня на нейкі «ўхіл», на нейкую спецыялізацыю заціскалася і толькі ў старших класах давалі сякую-такую нібыта аддушыну ў форме факультатыўных заняткаў. А трохвойкі па любых прадметах пакідалі вучня на другі год ў тым жа класе, што толькі пладзіла людзей, якія адчуваюць сябе выгнаннікамі грамадства і пачыналі ў адказ пагарджаць гэтым грамадствам і знаходзіць свае «нестандартныя» формы самасцвярджацца ў ім.

Але ўжо нават у савецкай школе лепшыя настаўнікі пачыналі гаварыць аб неразумнасці аднольковасці. В. Сухамлінскі, напрыклад, гаварыў аб праве вучня на наведанні, а не паважлівым стаўленні да вучнёўскага наведання. Калі чалавек не хоча «развівацца ва ўсе бакі», дык пакіньма яго ў спакоі, – няхай ён развіваецца ў адзін бок, цікавы для яго. У гісторыі навукі і мастацтва колькі заўгодна прыкладаў, калі чалавек займаўся толькі нечым адным, дасягая ючы ў гэтым адным вялікіх вышынь, будучы зусім недасведчаным у іншых галінах, будучы нават ганебна непісьменным у справах самых звычайных.

Тут яшчэ трэба прызнаць, што ў навучальных праграмах мы недалёка адышлі ад савецкай аднолькавасці. У нас ёсьць класы гуманітарнага профілю, гуманітарныя ліцэі, гімназіі, але й там вывучаюць матэматыку, фізіку, хімію амаль у тым жа аб'ёме, як і ў іншых класах ці навучальных установах, робячы сякія-такія «абразанні». Хаця чалавек ужо ўсведамляе сябе як будучага журналіста, лінгвіста, спевака ці танцора, але мы яму ўпарты і зацята глумачым законамі роўнапаскоранага руху ці праблему вылічэння плошчы кривалінейнай трапецыі, якія ён з палёгкай забудзе, як толькі атрымае атэстат аб сярэдняй адукацыі. Праблема «чаму вучыць у школе?» (якая з кожным годам абвастраеца) яшчэ чакае разумнага дзяржаўнага вырашэння.

Але вернемся да разгляданай тэмы. Якія адзнакі можа атрымаць вучань па тэме «Прагрэсія»?

Першая – адзнака за ўзнаўленне ЛАС. Запомніць ЛАС чиста візуальна, нічога там не разумеочы, нерэальна (хаця нават і такое запамінанне ў некоторых выпадках, як ужо гаварылася, мае сэнс), таму пра чалавека, які дакладна ўзнавіў ЛАС па памяці, можна сказаць, што ён «увайшоў у тэму».

Другая – адзнака за вусны адказ па ЛАС. Настанік натуральна не зможа заслухаць вусныя адказы ўсіх вучняў нават па фрагментах тэмы, але В. Шаталаў раіць падключчаць сістэму вучнёўскага ўзаемакантролю. Трэба адзначыць, што па назіраннях аўтара гэтым тонкім педагогічным інструментам не ўсе настаўнікі ўмеюць карыстацца.

Трэцяя – адзнака за залік па тэме (зноў жа з элементамі ўзаемакантролю). Да заліка рыхтуюцца дакладна і эканамічна сфармульваныя пытанні. Кожнае лішняе слова патрабуе лішнія секунды на яго агучванне, а гэтых секунд настаўніку заўсёды не хапае. Таму не «Якая лікавая пасля-

доўнасць называеца арыфметычнай прагрэсіяй?», а прости «Арыфметычна прагрэсія».

Вось магчымы варыянты аркушыка з пытаннямі па тэме «Прагрэсіі»:

Пытанні да заліку па тэме «Прагрэсія» (алгебра, 9 клас)	
1	Арыфметычна прагрэсія і яе рознасць.
2	Геаметрычна прагрэсія і яе назоўнік.
3	<i>Манатоннасць арыфметычнай прагрэсіі.</i>
4	<i>Манатоннасць геаметрычнай прагрэсіі.</i>
5	<i>Тры прыклады спадальнай па модулю геаметрычнай прагрэсіі.</i>
6	Формула агульнага члена арыфметычнай прагрэсіі.
7	Формула агульнага члена геаметрычнай прагрэсіі.
8	<i>Характарыстычна ўласцівасць арыфметычнай прагрэсіі.</i>
9	<i>Характарыстычна ўласцівасць геаметрычнай прагрэсіі.</i>
10	Сума $n$ членаў арыфметычнай прагрэсіі.*
11	Сума $n$ членаў геаметрычнай прагрэсіі.*
12	<i>Сума членаў спадальнай па модулю геаметрычнай прагрэсіі.*</i>
13	<i>Прыклад вылічэння сумы членаў спадальнай па модулю геаметрычнай прагрэсіі.</i>

Зверху – нумар вучня адпаведна спісу. Кожны вучань атрымае такі аркушык са сваім нумарам. Настаніку такім чынам не трэба траціць час на падпісанне аркушыкаў. Вучні ўжо ведаюць, што курсівам выдзелены неабязвязковыя пытанні (на ўзоруні дзвюх самых высокіх адзнак яны абавязковыя), а зорачкай пазначаны пытанні, адказы на якія павінны быць лагічна аргументаваныя, г.зн. патрабуеца прывесці формулу з яе доказам.

На адным з урокаў, калі настаўнік пераканаўся, што асновы тэмы засвоены амаль усімі вучнямі класа, ён раздае гэтыя аркушыкі. Адзін з вучняў, што сядзяць далей ад настаўніка, чытае пытанні, а настаўнік сам адказвае на іх, нагадваючы яшчэ раз вывучанае і даючы ўзор правільнага адказу. Па заканчэнні ён па просьбе вучняў паўтарае адказы на асобныя пытанні. Не выключаны варыянт, што паўтарае некалькі разоў. Па гэтых пытаннях вучні рыхтуюцца да наступнага ўрока, калі ўжо ім самім прыдзецца адказваць на тых ж пытанні з адзнакамі. Лепшы варыянт, калі рыхтуюцца не кожны паасобку, а парамі ці маленёкімі групкамі. Паасобку вучань рыхтуецца моўчкі (прачытаў і ўспамінае: здаецца, ведаю), потым ужо на ўроку гэтае «здаецца, ведаю» ніяк не складваецца ў прыймальны адказ. А ў парах адказы агучваюцца, «кладуцца на язык»: адзін чытае пытанні, другі адказвае, потым мянляюцца ролямі. На ўроку застанецца толькі паўтарыць тое ж. Тут настаўнік задае пытанні, нехта адказвае, для пытанняў з доказамі адказы рыхтуюцца на дошцы. І пасля кожнага адказу настаўнік аб'яўляе адзнаку, якую вучань алоўкам заносіць у выдзеленую клетачку каля пытання, на якое адказваў. За няпоўны ўрок настаўнік можа пракруціць гэтыя пытанні чатыры разы, аб'явіўшы не 52 адзнакі, а болей, бо па некаторых пытаннях адзнакі могуць атрымаць некалькі вучняў. Напрыклад, адзін запісаў на дошцы выгад формулы, другі пачаў агучваць, трэці закончыў. Такім чынам, у кожнага вучня будзе выстаўлена ў клетачках 4-6 адзнак, сяродніе арыфметычнае якіх і будзе адзнакай па заліку.

Чацвёртая адзнака – за выкананне рэлейнай працы. Пасля таго, як вучань заяўвіў, што скончыў развязванне самазадач па тэме, настаўнік рыхтуе для яго на адзін з наступных урокаў рэлейную работу, выбраўшы для яе некалькі самазадач. Аб'ём рэлейнай працы прыкладна ў паў-

тары разы большы за аб'ём адпаведнай контрольнай працы, бо тут чалавеку трэба проста ўзнавіць развязкі раней развязаных задач, а не развязваць новыя. І патрабаванні да адзнак за рэлейную працу больш высокія: пры невыкананні паловы заданняў рэлейная праца ацэнваецца «нульём». Такое бывае толькі калі вучань развязваў задачы не самастойна, а няўдумліва перапісваў чужыя развязванні. Пасля адной-дзвюх такіх няўдач вучні пачынаюць разумець, што прымітыўнае перапісанне бессэнсоўнае, што трэба або развязваць задачы самому, або, перапісваючы, разбірацца ў развязках і запамінаць іх. Усё гэта прынцыпова змяніе характар адносін да самазадач.

Пятая адзнака – за контрольную працу.

Па гэтых адзнаках і будзе вызначана агульная адзнака кожнаму вучню за валоданне тэмай «Прагрэсія».

Натуральная, што выстаўленнем такой адзнакі праца над тэмай не заканчваецца. Праз заданні, дзе пытанні гэтай тэмы будуць дапасоўвацца да пытанняў іншых раздзелаў матэматыкі і сумежных навук, тэма пачне «абрастаць» сувязямі з іншымі раздзеламі і далучацца да сістэмы ведаў, якімі вучні ўжо валодаюць ці будуць авалодваць далей.

**Тамара Мацкевіч,  
выкладчыца БГЛ імя Я.Коласа**

## **ІНАВАЦЫЙНЫЯ ТЭХНАЛОГII I БЕЛАРУСКАЯ РЭЧАІСНАСЦЬ.**

**З досведу выкладання курса фізікі ў  
Беларускім гуманітарным ліцэі  
імя Я. Коласа**

Мая выкладчыцкая дзейнасць у Беларускім гуманітарным ліцэі пачалася з пошуку такіх адукатыйных тэхнагій і метадаў навучання, якія, ні ў якой ступені не адмаўляючы патрэбы і карыснасці ведаў, дазваляюць пабудаваць працэс навучання так, каб пры гэтым мэтаскіравана развіваліся інтэлектуальныя магчымасці ліцэістаў, фармавалася сістэма ведаў, набываліся грамадзянскія кампетэнцыі, выбудоўвалася сістэма каштоўнасцей. Перагледзеўшы стосы літаратуры, я прыйшла да высновы, што актыўныя формы навучання – гэта тое, што трэба.

Калі я распрацоўвала курс фізікі ў стратэгіі актыўнага навучання, мне здавалася, як толькі пачну карыстацца новымі методыкамі, дзецям стане вельмі цікава і лёгка вучыцца. У нас будуць зусім іншыя стасункі: партнёрскія, добразычлівія. Мы будзем супрацоўнічаць у навучальным працэсе, знікнуць праблемы з дысцыплінай. Гэта сапраўды так і атрымалася, але...

**Першая праблема**, з якой я сутыкнулася пры карыстанні актыўнымі метадамі – гэта *недахон часу*. Згодна з праграмай, на кожным уроку трэба выкладці вялікі аб'ём інфармацыі. Тут акрамя лекцыі ды, у меншай меры, працы з тэкстам, нічога не прыдумаеш. Знаў атрымліваецца, актыўны на ўроку настаўнік, а вучань прыходзіць паглядзець, як ён працуе. Тады я паспрабавала лекцыю зрабіць актыў-

най, з выкарыстаннем камп'ютэрнай праграмы PowerPoint<sup>1</sup>. Тоэ, што ў мяне атрымалася, дазваляе зрабіць наступныя высновы:

**Па-першае**, любы экран прыцягвае ўвагу вучня нашмат больш, чым фізіяномія любімага настаўніка ці тэкст кнігі. Нашыя дзеці – ахвяры тэле-кампьютарнай залежнасці. Хочам мы ці не хочам, новае пакаленне належыць да аўдыёвізуальнай цывілізацыі.

**Па-другое**, сучасныя камп'ютэрныя тэхналогіі дазваляюць з дапамогай анімацыі, відэаролікаў, розных спецэфектаў вельмі даступна тлумачыць складаныя фізічныя з'явы. Напрыклад, фізічныя законы і працэсы, якія вывучаюцца ў раздзелах «Радыёактыўнасць», «Квантавая фізіка», пазбаўленыя нагляднасці, але «ажываюць» і становяцца зразумелымі і простымі ў выглядзе кап'ютэрных мадэляў. Вучням дaeцца магчымасць зазірнуць у мікра- і макрасвет: вітуальная реальнасць дазваляе дэманстраваць з'явы, якія ў звычайных умовах прадэманстраваць складана ці немагчыма.

**Па-трэцяе**, актыўная лекцыя не дазваляе заснуць, бо пасля тэарэтычнага тлумачэння з'явы ці закону экран працягнуе заданне ў форме пытання, відэазадачы, загадкі, падсумавання і г.д. Выкарыстанне найноўшых інфармацыйных тэхналогій робіць лекцыі нагляднымі, відовішчнымі. Для стварэння лекцыяў можна выкарыстоўваць усе магчымасці кінематографа: рэжысуру, сцэнарый, актораў, фотаздымкі вучняў, настаўнікаў, прыводзіць прыклады з досведу канкрэтнага класа, школы. А калі матэрыял лекцыі ствараецца з дапамогай саміх вучняў, якія маюць магчымасць адначасова авалодаць інфармацыйнымі тэхналогі-

<sup>1</sup> Распрацоўкі лекцыяў для 8, 9 і 11 класаў можна спампаваць з сайту <http://nastaunik.info>

ямі, праявіць уласную творчасць і лепш засвоіць новы матэрыял, такая лекцыя ператвараецца ў презентацыю сумеснай працы.

I, нарэшце, **чацвёrtаe**, самае галоўнае: адна лекцыя на паўуроку ўтрымлівае матэрыял 4-5 параграфаў. Значыць, на наступных занятках вызвалеяцца даволі шмат часу на якаснае засваенне і прымяненне тэорыі, а гэта значыць, на актыўную дзеянасць самага вучня: эксперыментальныя даследаванні, творчыя майстэрні, рашэнне задачаў, нетрадыцыйныя паводле формы ўрокі, лабараторныя і даследчыя працы. Тут настаўнік можа выбіраць розныя метады і тэхналогіі, праяўляць уласную творчасць, сачыць за tym, каб разам з ведамі вучні набывалі базавыя кампетэнцыі, не менш важныя для паспяховасці ў жыцці.

**Другая праблема**, з якой мне прыйшлося сутыкнуцца, была больш складанай – негатоўнасць вучняў адразу ўспрыняць актыўныя метады навучання. Нават пры добра вядомай працы ў групах была рызыка згубіць навучальныя мэты. Каб справіцца з гэтай праблемай, на адну группу пайшло 2 месяцы, а на другую – больш за паўгоду часу. У наш ліцэй дзеці прыходзяць у 13-14 год, даволі добра засвоішы законы і стэрэатыпы савецкай школы. Настаўнік у іх разуменні – хтосьці накшталт начальніка. Ён камандуе на ўроку, а задача вучня – захоўваць субардынацыю, і любымі сродкамі (прэстыжна спісаць, абхітрыць настаўніка!) здабыць лепшую адзнаку, вольны час ці іншую каштоўнасць. Таму першыя спробы наладзіць дыялог, разам выпрацаваць нормы паводзінаў натыкаліся на насцярожанасць ліцэістаў. Яны ўжо добра засвоілі, што лепш моўчкі адсядзецца і паглядзець, што будзе далей.

Памятаю свой першы сумны досвед. Каб лепш зразумець будову *рэчыва*, мы з першакурснікамі вырашылі пра-дэмантраваць узаемадзеянне паміж малекуламі. Мы ўзы-

ліся за рукі, разам штурхаліся, танчылі, бегалі па класе. Пасля практикання, хлопчыкі доўга не моглі супакоіцца, а дзяўчынкі збліліся ў групкі, завялі размовы, дасталі люстэркі і «Касмапалітэн».

АМН прадугледжваюць *большую свободу вучняў*. Но толькі даўшы свабоду, можна навучыць ёю карыстацца і атрымаць вынік – добразычлівую і накіраваную на навучанне атмасферу ў класе і адказнае стаўленне да вучобы. І гэта самае цяжкае. Нашыя дзеці не ўмеюць карыстацца свабодай, бо ніколі яе не мелі. Тому першая віктарына, праца ў групах, ці дыскусія на ўроку непазбежна ператвараецца ў бедлам. Дзеці паводзяць сябе так, як сабака, які доўга сядзеў на ланцу, а потым яго спусцілі: ён не можа спыніцца, пакуль не налётаецца. Тому першая задача настаўніка – навучыць адказна карыстацца свабодай – а гэта ўжо элемент грамадзянскай адукцыі. (Я пачынаю з сумеснай выпрацоўкі правілаў карыстання мабільным тэлефонам падчас урока, калі мы вырашылі, у якіх выпадках можна адказваць на званкі, – і разам не парушаем дамовы). Потым, калі першае правіла пачынае працаваць, ідзе далейшая выпрацоўка нормаў. Важна акрэсліць, што гэтыя нормы дзейнічаюць толькі падчас вашага ўрока, каб пазбегнуць непара-зуменняў з калегамі. Праз нейкі час атрымліваецца так, што ўсё, аказваецца, можна: размаўляць, не падымацца, калі адказваеш, хадзіць па класе, запытвацца альбо тлумачыць іншаму, але ніхто гэтым не злоўжывае, – самі ўсталявалі законы.

Мне падабаецца навучаць першы курс. Гэта надзвычай цікава: назіраць, як за месяц-два дзеці ператвараюцца з «савочкай» у нармальныя маладыя людзей, з пачуццём самапавагі, з гіерархіяй каштоўнасцяў. Яны становяцца больш адкрытыя, адказныя, сучасныя. Вучацца размаўляць з дарослымі на роўных. Калі настаўнік не апусціў рукі пе-

рад першымі складанасцямі, ён абавязкова атрымае аддачу: яго пачнуць больш паважаць, слухаць, выконваць заданні, – і не таму, што баяцца, ці прагнуць атрымаць добрую адзнаку. Далей я прапаную некалькі распрацовак заняткаў з курсу фізікі, якія дапамагаюць развіваць грамадзянскія кампетэнцыі вучняў, не губляючы пры гэтым навучальных мэтаў урока.

### **Этап урока: Падсумаванне на тэму «Радыёактыўнасць» у 8 класе<sup>2</sup>**

**Навучальная мэта:** дзеці ўзнovяць і сістэматызуюць веды з курса фізікі 8 класа, навучацца іх прымяняць у зададзенай сітуацыі, усталююць міжпрадметныя сувязі паміж фізікай і біялогіяй (екалогіяй), эканомікай.

**Задачы асобаснага развіція:** спрыяць развіццю сацыяльна-палітычных і інфармацыйных кампетэнцыяў вучняў. У прыватнасці, стварыць сітуацыю для таго, каб дзеці навучыліся рабіць адказны выбор.

**Каментар.** З радыёактыўнасцю дзеці знаёмыя не толькі з падручнікаў. На папярэдніх занятках мы пішам формулы радыёактыўнага распаду, разбіраем, чаму адбылася аварыя на Чарнобыльскай АЭС, якія ступені абароны існуюць на атамных станцыях, паразуноўваем энергию, атрыманую з розных крыніц, вывучаем наступствы ўздзеяння радыяцыі на арганізм, на экалогію. Гэта ўсё прадугледжана праграмай. На апошнім уроку навучэнцам прапануецца ролевая гульня.

#### **Ход урока.**

Выбіраецца – презідэнт Беларусі. Праз 5 хвілінаў перамоваў з экспертамі (вучнямі ці настаўнікамі) яму трэба прыняць рашэнне: ці будаваць у Беларусі АЭС. (Звычайна,

абсалютная большасць адразу прымае рашэнне – НЕ, праўда, аднойчы презідэнт абвесці ў класе рэферэндум). Астатнія – народ, у т. л. і настаўнік, можа задаваць пытанні, каб даведацца, наколькі аргументаваны і адказны выбар зрабіў наш презідэнт.

Пытанні прыкладна наступныя:

- На колькі хопіць разведаных запасаў нафты, вугалю, газу, калі не будуць павялічвацца тэмпы іх спажывання? Дзеці добра ведаюць геаграфію і адказваюць імгненна: 35-45 год.
- «Power» па-ангельску азначае «энергія», другое значэнне слова «power» – «улада». Няма сваёй энергіі – няма ўлады. Якое прапануеце альтэрнатывунае энергазабеспячэнне – аснову нашай бяспекі, г. зн. –незалежнасці (абсалютная каштоўнасць для ліцэістаў)?
- Ці можна было пазбегнуць аварыі на ЧАЭС?
- Колькі энергії ў працэнтах атрымліваюць з дапамогай АЭС развітыя краіны (Францыя, Швецыя, Японія)? Як вы думаеце, чаму?
- Ці можна Вашае рашэнне называць адказным?

#### **Рэфлексія:**

Вучні адказваюць на пытанні. Якія высновы вы зрабілі? Чым адрозніваецца адказны выбар ад папулісцкага рашэння?

У выпадку з рэферэндумам дзеці самі прыйшлі да высновы, што пры ўмове адсутнасці доступу да рознабаковай інфармацыі, рэферэндум праводзіць няма сэнсу.

**Фрагмент урока па тэме «Магнітнае поле». 8 клас.  
Лабараторная работа-даследаванне без лабараторнага аbstалаявання.**

**Мэта работы:** дабіцца больш глыбокага разумення магнітных з'яваў, пазнаёміцца з рознымі спосабамі вывучэння магнітных уласцівасцяў прадметаў. Задачы асобас-

<sup>2</sup> Паводле праграмы з 11-гадовым навучаннем.

нага развіцця: спрыяць развіццю кемлівасці, развіць уменне прэзентаваць вынікі сваёй працы.

Лабараторная работа-даследаванне праводзіцца ў групах па 4-5 чалавек.

Для яе выканання магчыма абысціся без лабараторнага абсталявання. Дастаткова мець компас на кожную группу (настаўнік прапануе прынесці на ўрок компас тым вучням, хто мае), 2 звычайныя сталёвыя ключы, 2 цвікі, невялікі пастаянны магніт, некалькі манет ці жэтонаў з розных металаў. Пры падрыхтоўцы работы настаўнік намагнічае некаторыя прадметы, трymаючи іх у полі звычайнага пастаяннага магніту непрацяглы час.

Кожная група атрымлівае асобнае заданне, выконвае яго і апісвае ход сваіх даследаванняў, вынікі і тэарэтычнае абгрунтаванне вынікаў. Напрыканцы ўрока робіцца презентацыя. Можна заданне для групай сформаваць у выглядзе падарункаў, запакаваць у рознакаляровыя канверты, або разгуляць як фанты.

#### *Заданні для групай.*

1. Вы маеце вялікі жалезны цвік і компас.

Вызначыце, намагнічаны гэты цвік, ці не? (Можна карыстацца магнітнай стрэлкай, галавой і падручнікам).

2. Вы маеце 2 сталёвыя ключы, але дзвёры ад каморкі таты Карла можна адамкнуць толькі тым, які намагнічаны. Вызначыць, якім. (Можна карыстацца магнітнай стрэлкай, галавой і падручнікам).

3. Вызначце і намалюце магнітныя лініі поля цвіка, калі яно існуе. (Можна карыстацца магнітнай стрэлкай, галавой і падручнікам).

4. У Вас ёсць тры прадметы – «прыборы»:

- пастаянны магніт;
- сталёвая ненамагнічаная манета;
- медная манета.

У 3-х «чорных скрынях» (заклеенных непразрыстых канвертах) знаходзяцца гэтыя ж тры прадметы. Якім «прыборамі» і ў якой паслядоўнасці лепш скарыстацца, каб вызначыць, што ляжыць у кожнай з трох «чорных скрыняў»?

5. Вы збіраецце калекцыю манетаў, якія зроблены з каліяровых металau. Вам сябры даслалі 9 новых манетаў. Манеты якіх краінаў не падыходзяць да Вашай калекцыі? Чаму? (Можна карыстацца магнітнай стрэлкай, галавой і падручнікам).

#### *План презентатыў*

1. Запісаць, якая задача стаіць перад групай.
2. Пазначыць усе гіпотэзы, якія прагучалі ў групе.
3. Апісаць ход даследаванняў для праверкі гэтых гіпотэзаў.
4. Абгрунтаваць з тэарэтычнага пункту гледжання атрыманыя вынікі.
5. Зрабіць выснову.

#### *Гульня «Аукцыён»*

Праводзіцца тады, калі вучні стаміліся. Дазваляе сканцэнтраваць увагу на прадмеце, паўтарыць тэму, праверыць узровень ведаў. Развівае рэакцыю.

Настаўнік праводзіць аукцыён. Ён аб'яўляе, што выстаўлена на лот для продажу.

Лот 1. Прадаецца фізічная велічыня, якая характарызуе магнітныя ўзаемадзеянні.

Выйграе той вучань, хто апошнім «перакупіць» лот, г.зн. назаве патрэбную велічыню (Тэсла, Ампер, Ньютона і г.д.), пакуль настаўнік не далічыць да трох.

Лот 2. Прадаецца формула, дзе ёсць сіла тока.

Лот 3. Прадаецца песня (анекдот, верш, прыказка) з фізічным зместам.

На лот можа выстаўляцца ўсё, што адпавядае тэмэ ўрока.

## **Гульня «Казка»**

Метад дазваляе праверыць валоданне тэарэтычным матэрыялам, дазваляе праверыць хатніе заданне адначасова ў вялікай колькасці вучняў.

Звычайна настаўнік да дошкі выклікае аднаго вучня, пры гэтым астатнія, уздыхнуўшы, паглыбляюцца ў свае думкі. Гульня дапамагае прыцягнуць да працы ўсіх вучняў класа.

Каб растлумачыць умовы, настаўнік праводзіць адну спробную гульню на 3 хвіліны. Вучні сядоць у кола. (Калі немагчыма зрабіць кола, можна вучняў пакінуць за партамі).

*Настаўнік:* Мы зараз будзем распавядцаць казку, якую складзем самі. Расказваць яе будзем наступным чынам. Першы вучань пачынае казку і расказвае яе да таго моманту, пакуль не пачуе сігнал настаўніка. Па сігнале чарга пераходзіць да іншага апавядальніка, які працягвае аповед з перапыненага сказу.

Зазвычай атрымліваецца вельмі вясёлая гісторыя, якая падымае ўсім настрой.

Пасля настаўнік мяняе ўмовы гульні.

Казка будзе мець назуву зададзенай тэмамі ўроку. Напрыклад, «Магнітнае поле». Кожны вучань павінен быць гатовы працягнуць аповед папярэдняга па сігнале настаўніка. Пры ўдалай і слушнай спробе выстаўляецца адзнака «+», пры няўдалай ставіцца «-». Потым гэтыя адзнакі ўлічваюцца паводле загадзя абумоўленых правілаў у агульную, што выстаўляецца ў журнал.

**Таццяна Барткеевіч,  
настаўніца СШ №3 г. Глыбокае**

## **АКТЫЎНЫЯ МЕТАДЫ Ў ВЫКЛАДАННІ БЕЛАРУСКАЙ МОВЫ І ПАЗАКЛАСНАЙ ДЗЕЙНАСЦІ**

Актыўныя метады навучання ў маёй настаўніцкай працы аказаліся не прыгожай моднай тэорыяй, а практычай дзейнасцю, якая дае добрыя вынікі, дапамагае вучням засвойваць праграмны матэрыял па беларускай мове і літаратуры, робіць пазакласную працу цікавай ды разнастайнай.

Дзеі таксама станоўча ацэнываюць гэтыя від працы. Адзначаюць, што паступова з'яўляецца ўпэўненасць у сабе, адступае страх, нерашучасць, актыўізуецца мысленне. Спачатку для некаторых вучняў сітуацыя была стрэсавай: непрывычна тое, што прыйдзецца гаварыць, выказваць сваё меркаванне, адказваць па тэме ўрока абавязкова, а презентаваць працу группы можа выпасці абсалютна любому. Гэта вельмі адказна, бо твая падрыхтоўка непасрэдна ўплывае на адзнаку ўсёй групы. Таму ўсе зацікаўлены ў найлепшым выніку. Моцныя вучні праверылі на сабе праўльнасць высновы, што «навучаючы іншых, мы вучымся самі». Акрамя таго, яны атрымалі магчымасць пастаянна актыўна практикавацца ў сваіх ведах. Слабейшыя дэманструюць веды ў сітуацыі, якая для іх з'яўляецца якраз менш стрэсавай (слушаюць усяго 3-4 вучні). З цягам часу дзеі пачынаюць трывала больш разняволена, і ўрок дае мажлівасць атрымаць ад працы маральнае задавальненне, а не стомленасць ды жаданне, каб хутчэй празвінеў званок.

Настаўніку падчас працы вучняў у групе таксама не прыходзіцца сядзець склаўшы руکі ці займацца запаўнен-

нем журнала. Як толькі вучні адчуваюць, што даросламу не цікава тое, чым яны займаюцца, інтарэс дзяцей прападае таксама. Неабходна кантраліваць, дапамагаць (але не кіраваць), задаваць пытанні, прыцігваць, калі неабходна, да дыскусіі, каментаваць ход працы групы, даваць канкрэтную інфармацыю, якая ўтрымлівае ацэнку іх дасягненняў.

Праца павінна быць добра спланаванай. Лепш, калі дзецы дакладна ведаюць, колькі часу яны маюць на выкананне кожнага этапу задання – гэта стымулюе арганізаванасць і адводзіць ад спакусы «ўцячы» ад тэмы. Аднак часу павінна быць дастаткова, каб не ствараць нервовую абстаноўку.

Крытэріі ацэнкі працы таксама павінны быць вядомымі дзецыям. Лепш, калі вучні самі як мага часцей ацэньваюць і аналізуюць сваю працу. Трэба ўлічваць тэмп працы школьнікаў рознага ўзросту, складанасць матэрыялу. Здараюцца, безумоўна, і расчараванні, і памылкі, і недахоп часу, але без гэтых акаличнасцей немагчыма ўявіць жыщё. Зредку здараюцца і канфлікты, асабліва тады, калі вучні яшчэ не засвоілі добра працы разам. Тады група спыняе працу і аналізуе, што здарылася, шукае рашэнне, звяртаецца да аркуша з правіламі працы, які ляжыць на стале. Настаўнік дапамагае знайсці выйсце, падагульніе вынікі аналізу.

Даволі працяглы час выкарыстоўваючы працу ў групах, прыйшла да высновы, што пры дапамозе гэтага віду дзейнасці можна значна палепшыць работу на розных этапах урока.

Праверка пісьмовага і вуснага дамашняга задання ў групах па 4-5 чалавек спрыяе выпрацоўцы арфаграфічнай пільнасці вучняў, развіццю мовы, камунікатыўных навыкаў, канструктыўнаму стаўленню да іншых, а таксама – адказнасці за выкананую працу (бо яе будуць правяраць

сябры, якія часам больш строгія, чым настаўнік, нават прыдзірлівія). Акрамя таго, дзецы вучацца аб'ектыўна ацэньваць свае веды і веды аднакласнікаў. Калі на пачатку такой працы, скажам, папрацаваць з правілам, 3-4 разы паслушаць расказанае іншымі, самому расказаць, што ўдалося запомніць, то пасля, калі такі від праверкі становіўся сістэматычным, амаль нікому не хацелася кепска выглядаць у вачах аднакласнікаў, і значна павышалася якасць засваення ўсяго праграмнага матэрыялу.

Пры вывучэнні новага матэрыялу, працуочы ў групах, вучні з задавальненнем складаюць табліцы, апорныя канспекты, планы, ставяць пытанні да матэрыялу параграфа пра мову або тэкст мастацкага твора. І, галоўнае, ні ў каго няма надзеі на тое, што «пашанцуе» і не запытаюць ці не ўбачаць, што нічога не зроблена. А яшчэ лепш, калі правіла, якое выводзілі разам, або табліца, якую складалі, аказаўся вельмі падобнымі да тых, што ў падручніку, па форме і змесце. І ў гэтым «адкрыцці» ты сам прымаў удзел. Таму яно зразумелае, запамінальнае, цікавае. Не раз заўважала, як дзецы любяць тыя апорныя канспекты, што прыдумалі і намалявалі самі. Часам здаецца, што прыналежныя прыметнікі або азначальныя займеннікі не вартыя такіх трапяткіх адносін. Але гэта іншае – адносіны да прадмета.

Праўда, там, дзе матэрыял складаны або аб'ёмны, вучні проста не ўкладваюцца ў адведзены час урока, і трэба выкарыстаць іншы спосаб вывучэння тэмы.

На жаль, у старэйшых класах, калі гадзін становіща мала (дзве, а ў 10-11 класах увогуле адна), сітуацыя мяняецца не ў станоўчы бок. Аб'ём матэрыялу выходзіць далёка за межы падручніка. Калі ўсур'ёз рыхтавацца да тэставання, 45 хвілін урока – гэта кропля ў моры. Патрэбная карпатлівая індывідуальная праца як на ўроцку, так і дома.

У сярэднім школьнім звязе, калі вядзеца навучанне напісанню сачынення (аднаму з самых цяжкіх відаў працы па развіцці мовы, на маю думку), групавая праца таксама шмат у чым дапамагае вучням.

Звычайна на дошку вывешваюцца табліцы з асноўнымі патрабаваннямі да напісання сачынення, а вучні ў групах прадумваюць, якім можа быць уступ, што павінна ўключыць у сябе асноўная частка і заключэнне, што можа паслужыць асноўнай думкай сачынення і г. д.

Праз адпаведны час вучні зачытваюць, што ў іх атрымалася, аналізуюць. Яны вучыцца такім чынам пазітыўна ацэньваць працу іншых і карэктна не згаджацца з чыёйсьці думкай, пакідаючы права кожнаму мець сваё меркаванне, не прэтэндуючы на ісціну ў апошній інстанцы.

На пачатку былі перасцярогі, што атрымаеца 25 сачыненняў, падобных як краплі вады. Але такога не здарылася. Дзеці хочуць, каб іх паважалі, а за спісванне, «плагіят», вядома, вялікай пашаны няма. Яны захапіліся працай на ўроку, паверылі ў тое, што могуць прыдумаць самі нешта цікавае, падабраць патрэбныя аргументы для доказу пэўнай думкі. Яны ведаюць, як гэта трэба рабіць. І робяць. Адны лепш, іншыя горш. Але робяць усе. У кожным сачыненні ёсць свой «твар». Паступова знікае неабходнасць у калектывнай працы. Дзеці могуць пісаць сачыненні самі.

Вучыць пісаць без памылак, умець правяраць напісане, бачыць арфаграму дапамагае **ідэя метаду «Сонейка»**.

На асобных картках (6x15) пішуцца назвы арфаграм. Напрыклад, «Правапіс падоўжаных зычных», «Правапіс галосных у складаных словаах», «Правапіс суфікса -ск- у прыметніках» і г. д. Для кожнай групы рыхтуюцца карткі з аднымі і тымі ж надпісамі, але рознага колеру. Групы атрымліваюць тэкст з адным і тым жа зместам і заданне: адшукаць усе магчымыя арфаграмы. Праз пэўны прамежак

часу прадстаўнікі ад кожнай групы збіраюцца на свабодным месцы ў класе і проста на падлозе выкладваюць «сонейкам» тывя карткі, якія арфаграмы ім удалося адшукаць.

Станоўчае ў гэтым метадзе тое, што ў працы задзейнічаны ўсе вучні, выпрацоўваеца ўменне пазнаваць арфаграму, успамінаць канкрэтнае правіла (адначасова пайтараеца пройдзены даўно матэрыял), выпрацоўваеца ўважлівасць.

Прычым, калі ўсе карткі раскладзены, бачна, што нейкая група не адшукала слова на правапіс, напрыклад, канчаткаў назоўнікаў мужчынскага роду ў родным склоне, нехта не заўважыў, што ёсць прыслоўі і да т. п. Пралаца працягваеца.

Тое ж можна рабіць і з правіламі на пастаноўку знакаў прыпынку.

Запаўненне своеасаблівой табліцы дазваляе працягнуць працу па выпрацоўцы арфаграфічных навыкаў вучняў. Яна запаўняеца пасля выканання работы над памылкамі ў сыштках для контрольных работ, звычайна пасля напісання дыктанта або пераказа.

	Правапіс галосных а, о, э	Правапіс галосных е, ё, я	Правапіс галосных у складаных словаах	Правапіс і, ы, ў	Правапіс звонкіх і глухіх, шынчых і свісчых	Правапіс мяккага знака і апострафа	Правапіс зычных д-р, г-ц	Правапіс падоўжаных зычных	Правапіс грыстаўных	Ужыванне вялікай літары
Дыктант 1 чв.										
Пераказ										
Дыктант 2 чв.										
Пераказ										
Дыктант 3 чв.										
Пераказ										
Дыктант 4 чв.										
Пераказ										

Табліца вывешваеца на дошцы і вучні, выканаўшы работу над памылкамі, у слупку пад назвой арфаграмы ставяць крапку. Такім чынам відавочным становіщца для настаўніка і для дзяцей, над якімі арфаграмамі трэба працаўцаць. У табліцы 4 радкі – па адным на кожную чвэрць. У канцы навучальнага года бачны вынікі працы. Канешне, накрэсліць такую табліцу даволі цяжка, бо яна ўключае як мінімум трыццаць графаў (дарэчы, патрэбна аналагічная на пастаноўку знакаў прыпынку – толькі ўжо з меншай колькасцю графаў), але яны сябе апраўдваюць.

Выкарыстанне метаду «Адгадай» пры вывучэнні граматычных катэгорый розных часцін мовы дазваляе не толькі праверыць узровень ведаў, але і вучыць дзяцей дакладна фармуляваць пытанне, развівае лагічнае мысленне, патрабуе дакладных ведаў тэмам, бо трэба не толькі прадумашыць пытанні, каб даведацца, што за картка ў сяброў, але і добра арыентавацца ў пройдзеным матэрыяле, каб даволі хутка даць адказ самім на пытанне.

Возьмем, напрыклад, тэму «Прыметнік». Пасля таго, як пройдзена пэўная частка матэрыялу, або ўся тэма, групы вучняў атрымліваюць карткі з надпісамі: «Якасныя прыметнікі», «Прыналежныя прыметнікі», «Кароткія прыметнікі» і заданне: на працягу 5 хвілін скласці 5 пытанняў, якія дазволяюць групе вызначыць свой тэрмін, і якія павінны адносіцца да “разраду закрытых” (адказ можа быць толькі «так» ці «не»). Калі метад выкарыстоўваеца ўпершыню, то чым меншыя вучні, тым больш часу ідзе на складанне пытанняў, але за другім-трэцім разам усё прыходзіць у норму. Для дзяцей становіща відавочным, наколькі важна бывае правільна задаць пытанне і наколькі грунтоўна трэба ведаць матэрыял, каб сформуляваць пытанне і даць адказ на яго пры дапамозе толькі двух слоў: «так» ці «не».

Адзінае, што варта ўлічваць, вучні не вельмі любяць вучыць правілы, тэмы з вялікай колькасцю тэрмінаў (тым больш, што іх у кожным школьнім прадмеце вялікае мноства).

Выкарыстанне метаду «Адгадай» спрыяе засваенню граматычнай тэрміналогіі і асаблівасцей часцін мовы, калі яго выкарыстоўваць пры вывучэнні марфалогіі.

Не заўсёды, канешне, атрымліваеца так, як задумана. Бывае, асабліва ў 5-7 класах, дзецы забываюць аб правілах паводзін у групе, узнікае спрэчка. Крыўды бываюць за тое, што не даслухалі ці «перайшлі на асобы». Але і гэта ёсць навучанне, часам нашмат больш важнае, чым правапіс суфіксаў дзеясловаў.

Нестандартныя сітуацыі, як сведчанне таго, што ўрок «жывы», узнікаюць пастаянна. Напрыклад, на ўроках літаратуры мы з дзецьмі даўно прызычайліся правяраць веданне вершаў напамяць у групах: па-першае, часу ідзе параўнальна нямнога і ва ўсіх ёсць магчымасць прадэманстраваць уменне выразнага чытання, а па-другое – атрымаць адзнаку за працу. Калі ўзнікае спрэчная сітуацыя пры выступаўленні адзнакі, слухаем усім класам. Аднойчы здарылася так, што дзецы, засумніваўшыся, паставіць 8 ці 9, зварнуліся да класа. Калі ж вучань прачытаў верш перад класам, сумненняў не было – 10. Чаму так здарылася? Прычын можа быць некалькі. Але галоўным тут было тое, што вучань, чытаючы паўторна, улічыў усе свае заганы, сабраўся і прачытаў найлепшым чынам.

Некалькі думак пра ўрок, распрацоўка якога прыкладзена да артыкула. Каб хапіла часу на яго правядзенне, неабходна загадзя настроіць вучняў на працу. У канцы папярэдняга ўрока трэба паведаміць, што плануеца калектыўная праца над складаннем апорнага канспекта. Падзел на групы лепш за ўсё зрабіць перад урокам.

Трэба сказаць, што на занятках такога тыпу дзеци працуець добра. Было б надуманым шукаць нейкія надзвычайнія хібы. Галоўнае – арганізація дынамічнасць. Мы ўсе думаем з рознай хуткасцю, але абставіны не падладжаюцца пад нас, а, хутчэй, наадварот.

На працягу некалькіх гадоў пазакласную працу мы з дзецимі праводзімі таксама ў групах. Выбралі для сябе некалькі накірункаў дзейнасці, падзяліліся на групы і пачалі працаўцаць. Кожны меў права займацца тым відам дзейнасці, які яму найбольш падабаецца, пераходзіць у іншую групу, калі адчуваў, што «не туды трапіў». Раз у чвэрць склад групы мяняўся. Прычым, кірункі дзейнасці таксама паступова мяняліся ў залежнасці ад інтэрэсаў вучняў, іх узросту, часам нейкіх непрадбачлівых абставін. Напрыклад, добра «прыжылася» група «Маладзічок», што на працягу пяці гадоў стварала аднайменны часопіс. З цягам часу група ператварылася ў краязнаўчы гуртак, але часопіс выдае да-гэтуль: нядайна атрымалі дыплом за лепшае выданне на беларускай мове ад часопіса «Народная асвета», які праводзіў конкурс на лепшае школьннае выданне.

А вось групу, што займалася культурна-масавай работай, прыйшлося распусciць. Лідэрам у ёй стала дзячынка з дэманстрыўным (істэройдным) тыпам харектару, які вызначаеца імкненнем вылучыцца, быць у цэнтры ўвагі, дабіцца прызнання, пакланення, спачування, прэтэнзіямі на выключнасць свайго становішча. Яна настолькі раўніва аберагала межы групы, што гэта стала ўрэшце небяспечным: пачалі здараница канфлікты, псіхалагічная атмасфера ў класе пагоршылася. Урэшце на чарговы школьны конкурс, праграму да якога рыхтавалі і нашыя вучні, з'явілася толькі група і два балельшчыкі. Тады вырашылі, што мастацткай самадзейнасцю, удзелам у агульнашкольных конкурсах будзем займацца ўсе разам, не даючы якой-небудзь

асобнай групе права манаполіі на дзейнасць. Займаючыся працай у малых групах, нельга забывацца на індывідуальныя асаблівасці харектару дзяцей і на асаблівасці псіхалогіі дзіцячага калектыву.

Дастаткова часта ў пазакласнай працы выкарыстоўваецца **дискусія**. Тэмы ж падказвае жыццё. Працуючы ў класах з паглыбленым вывучэннем матэматыкі і замежнай мовы, не аднойчы прыходзілася заўважаць, як па-рознаму ставяцца дзеци да літаратуры, і як цяжка з «матэматыкамі», якія вырашылі, што, каб уладавацца ў жыцці, ім дастаткова матэматыкі і інфарматыкі (фізікі, хіміі), а літаратура – гэта марнаванне часу. Адна дзячынка ў сачыненні напісала, што для яе ні адзін мастацкі твор не варты добрай задачы па матэматыцы. Або: «Я не лічу, што Кручкоў дрэнна абышоўся з пінскай шляхтай. Абабраць Ѹёмных, недалёкіх, гарнарыстых людзей, – які тут грэх. Я, напэўна, зрабіла б гэтаксама». Яно, можа, і так, але куды прывядзе шлях, калі ў ягоным пачатку ўжо не бярэцца пад увагу Закон – абыходзіцца з іншымі так, як хочаш, каб з табой абыходзіліся...

Вядома, адна дыскусія нічога не вырашыць. Усё нашмат больш складана. І, магчыма, не дзін гузак будзе набіты, пакуль не прыйдзе разуменне элементарных ісцін. Але ўбачыць у літаратурным творы сябе самога, паспрабаваць зразумець іншых, не зрабіць непатрэбных кроکаў... Чаму б і не? Ведаючы, наколькі дзеци паважаюць настаўніка матэматыкі, яго думкі, вырашыла запрасіць на размову і яго, а таксама і настаўніцу рускай літаратуры. У кабінцы віселі аркушы паперы, на якіх прапаноўвалася закончыць сказы «Матэматыка – гэта...», «Літаратура – гэта...». Вось якія адказы атрымаліся: матэматыка – гэта «вельмі цяжкая наука», «логіка і цвёрдае веданне», «тройка за триместр», «наука, якая з'яўляецца неабходнай для кожнага чалавека, каб паступіць, каб развівацца, каб спраўдзіцца ў сучас-

ным жыцці», «мая надзея на паступленне», «навука, да якой мой мозг нясхільны», «любімая навука, якая дазваляе паказаць свае магчымасці ў лагічным мысленні», «навука, без якой немагчыма лічыць грошы», «дапамога для ўладкавання свайго жыцця...»; а літаратура – гэта «ўменне бачыць свет у яркіх фарбах», «энцыклапедыя жыцця», «мыльныя оперы», «тое, без чаго чалавецтва задыхнулася б», «уменне бачыць незвычайнае ў звычайнім, прыгожае ў паўсядзённым», «казка пра нас», «сродак адыходу ад дакладных вылічэнняў», «музыка маёй душы», «самае неабходнае для развіцця духоўнага пачатку ў чалавеку», «уменне чытаць і аналізаваць...». Здаецца, ўсё відавочна: патрэбна і тое, і тое. Чаму ж тады няма адпаведнай працы, і літаратура занесена ў спіс не проста другарадных предметаў? Нецікавае выкладанне, недахоп часу, ці яшчэ што? З самага пачатку дыскусія набыла дастатковую вастрыню. Вучні актыўна абмяркоўвалі пытанні, даказваючы адзін аднаму важнасць умення разбірацца і ў матэматыцы, і ў літаратуры, і тое, што «гены пальцам не раздушиш» і трэба памятаць пра дадзеныя табе таленты. Згадалі цытату Уладзіміра Арлова на сустрэчы ў школе, што «трэба ведаць усё пра што-небудзь і што-небудзь пра ўсё». Было трошкі блытаніны, бо не маглі вызначыцца пра што гутарка: пра школьні прыдмет ці пра навуку. Прагучала дастаткова цікавых меркаванняў і думак. Вобразна даказалі: левае і правае паўшар’і мозга чалавека выконваюць розныя функцыі, але чалавек жыве, толькі тады, калі яны функцыянуюць адначасова.

Падобна, што тэма закранула большыню вучняў, але хтосьці застаўся раўнадушным: няхай будзе ўсё, але мне яно не трэба; хтосьці выказаў сваю думку ўжо пасля дыскусіі, за дзвярыма; хтосьці імкнуўся ўдакладніць, ці вядомыя ў гісторыі выпадкі, каб вучоныя матэматыкі співаліся і заканчвалі жыццё самагубствам... Вельмі дапамагала пры-

сутнасць настаўнікаў, меркаванні якіх для вучняў былі цікавымі і карыснымі. Што ж тычыцца нейкіх асаблівых вынікаў дыскусіі, дык наўрад ці магчыма чакаць іх адразу. Тут звычайным тэстам не праверыш узровень ведаў і ўменняў. Падобныя пытанні хутчэй нагадваюць пытанне ваўка да касца на лузэ: «І тады можна ўжо хлеб есці?..»

Незаўважна ляціць час, калі на бацькоўскіх сходах дзеці разам з татамі і мамамі разважаюць над тым, што такое добрыя бацькі і добрыя дзеці, чаму, калі «пасееш характар – пажнеш лёс...» Дзеці пачынаюць па-іншаму глядзець на бацькоў; бацькі, аказваеца, не ўсё ведаюць пра дзяцей.

Як кожны медаль мае два бакі, кожны аргумент – сваю супрацьлегласць, так і праца ў групах мае свае плюсы і мінусы. Ацэньваць яе поўнасцю станоўча ці поўнасцю адмоўна нельга. Аднак відавочна, што гэты метад дапамагае настаўніку ўдасканаліць сваё настаўніцтва майстэрства, упłyвае на змяненне стаўлення вучняў да прадмета і да пазакласнай працы, дапамагае атрымаць лепшыя вынікі навучання і павышае ўнутраную матывацыю. Гэта азначае – не проста сабраць разам некалькі вучняў і даць ім карткі з заданнем або патлумачыць заданне вусна. Настаўніку трэба самому шмат працаваць пры падрыхтоўцы да такіх урокаў і на саміх уроках, каб сістэма спрацавала і дала добрыя вынікі, прыстасавалася да мадэлі дынамічнага наўучання. Можна знайсці яшчэ дзесяткі і сотні сістэм, якія таксама будуць даваць добрыя вынікі. І гэта цудоўна, абы было жаданне працаваць. Прыйгажосць свету якраз у яго разнастайнасці.

**Праца ў групах**, мне здаецца, таксама зойме сваё годнае месца ў гэтым шэрагу. Яна дазваляе вучням адчуваць сябе часткаю групы, нават калі іншыя дзеці адрозніваюцца ад іх. Досвед працы ў групе мяньяе ў школьнікаў спосаб мыслення з «мы і яны» на «мы». «У дэмакратычным гра-

мадстве, дзе дзецы вучачца паважаць права іншых, супрацоўніцтва ў групах дапамагае выхаваць таленавітасць і паразуменне ў дачыненні да асобы і да групы», – сцвярджае Марыя Бутс у артыкуле «Праца ў групах і дэмакратычны працэс».

### **Дыскусія «Матэматыка і літаратура»**

#### ***Падрыхтоўчы этап* вырашае такія задачы:**

- фармуляванне тэмы і мэты дыскусіі;
- презентацыя праграмы сумеснай дзейнасці;
- вызначэнне нормаў працы групы ў працэсе дыскусіі;
- пастановка пытанняў або сцверджанняў для сумеснага абмеркавання;
- прадастаўленне крытэрыяў ацэннювання працэсу і вынікаў дыскусіі.

#### ***Мэты дыскусіі:***

1. Атрыманне досведу ў дыскусіі, развіццё камунікатыўных навыкаў і сацыяльных уменняў узаемадзейння.
2. Аналіз досведу, які ёсць у вучняў, асэнсаванне і разгляд пытанняў, якія абмяркоўваюцца, з розных бакоў; крытычныя адносіны да ўласных ведаў, інфармацыі, а таксама да з'явы і сітуацыі.
3. Канструйванне новых ведаў, знаходжанне кампрамісных рашэнняў проблемы, змяненне ўстановак.

***Прэзентацыя праграмы сумеснай дзейнасці*** Наставнік знаёміць вучняў з алгарытмам правядзення дыскусіі, размяркоўвае пры неабходнасці ролі, напрыклад: на зіральнікі дыскусіі, прыхільнікі і апаненты, эксперты.

Пры выкарыстанні гэтага метада вучням неабходна адстойваць сваё гледзішча. Наставнік тлумачыць вучням, што існуюць розныя думкі, пазіцыі, кожная з якіх мае права на жыццё.

У працэсе знаходжання аргументаў у абарону сваёй пазіцыі педагог прапануе вучням паглядзець на сваю пазіцыю з гледзішча апанентаў і аргументаваць яе. Такім чынам, у вучняў ёсць магчымасць вучыцца не толькі прадбачыць аргументы сваіх апанентаў у дадзенай дыскусіі, але і ставіцца з цярпеннем да супрацьлеглых поглядаў, думак, знаходзіць у іх змест для далейшага асэнсавання.

#### ***Вызначэнне нормаў працы групы ў працэсе дыскусіі***

Абавязковай умовай правядзення змястоўнай дыскусіі з'яўляецца ўстаноўка вучняў на супрацоўніцтва, якое разумеецца як падтрыманне імі станоўчай працоўнай атмасферы, уменне выслушаваць таго, хто выступае, да канца, дэманстрацыя разумення і «адкрытасці» да іншага досведу, да іншага гледзішча – з аднаго боку, і ўменне крытычна ставіцца да тэзісаў апанента, жаданне выказаць свой пункт гледжання, дакладна аргументаваць сваю пазіцыю – з іншага боку.

#### ***Пастановка пытанняў або сцверджанняў для сумеснага абмеркавання***

Сцверджанні для дыскусіі павінны быць сформуляваны так, каб вучань мог уяўіць іх, знайсці аргументы ў падтрымку або абвяржэнне праблемнага пытання, актуалізаць свае веды і досвед і выкарыстаць іх у працэсе абмеркавання для дасягнення канчатковага выніку.

Характар сцверджанняў у многім упłyвае на змест дыскусіі. Наяўнасць адкрытых пытанняў, на якія няма адзначных адказаў, будзе стымулюваць мысленне вучняў, пошуک, выпрацоўку ўласнага меркавання.

#### ***Сцверджанні па тэме дыскусіі***

- а) Гаус сцвярджаў: «Матэматыка – каралева ўсіх науک». Што вы думаеце на гэты конт?
- б) Рускі пісьменнік Ю. Бондарau пісаў: «Чалавеку трэба думак, птушкам – лётаць, траве – расці». Што на вашу думку?

ку (матэматыка або літаратура) найбольш спрыяе развіццю мыслення чалавека?

в) Нельга быць сапраўдным матэматыкам, не будучы крыху паэтам.

г) «Людзі перастаюць думаць, калі перастаюць чытаць». (Л.М. Талстой)

д) Добрым чалавекам можна быць, не ведаючы ні матэматыкі, ні літаратуры.

### *Прадстаўленне крытэрыяў ацэньвання працэсу і вынікаў дыскусіі.*

Крытэрыямі дзейнасці могуць быць:

- уменне задаваць пытанні і адказваць на іх;
- вербальная і невербальная дэманстрацыя жадання і гатоўнасці да прыняцця гледзішча іншага ўдзельніка;
- спасылкі на ідэі і думкі іншых удзельнікаў дыскусіі;
- уменне прымакаць рашэнні ў сітуацыі выбару.

Пры ацэньванні ўзроўню змястоўнай працы вучня па тэме дыскусіі, можна вылучыць такія крытэрыі:

- разважае пра ідэі, якія сам не падзяляе;
- сінтэзуе інфармацыю, якую атрымаў ад іншых вучняў;
- прыходзіць да высноваў, якія ствараюць новы сэнс;
- усталёўвае лагічныя сувязі паміж прыведзенымі аргументамі;
- прыводзіць дакладныя і разнастайныя довады;
- праяўляе арыгінальнасць.

Ацэньваюць дыскусію настаўнікі матэматыкі і літаратуры, запрошаныя на мерапрыемства.

### *Правядзенне дыскусіі*

Правядзенне дыскусіі мае на ўвазе:

- арганізацыю абмеркавання тэмы;
- назіранне за развіццём групавой дынамікі, выкананнем нормаў работы і атмасферай у групе, рэгулюванне гэтых працэсаў;

- выкарыстанне пытанняў як сродку арганізацыі і правядзення дыскусіі.

### *Арганізацыя, абмеркаванне тэмы*

У дыскусіі прымаюць удзел вучні класа з паглыбленым вывучэннем матэматыкі і класа з паглыбленым вывучэннем замежнай мовы.

Важным момантам пры арганізацыі абмеркавання тэмы з'яўляецца дастаткова грунтоўная падрыхтоўка вучняў. Гэта дазволіць педагогу правесці дыскусію на глыбокім змястоўным узроўні, а яе ўдзельнікам прынясе пачуццё задавальнення ад зробленай справы.

Перад пачаткам дыскусіі вучні маркерам на вялікім аркушы паперы дапісваюць сказы, якія пачынаюцца са слоў «Матэматыка – гэта...», «Літаратура – гэта...»

Назіранне за развіццём групавой дынамікі, выкананнем нормаў работы ў групе; рэгулюванне гэтых працэсаў.

Выкананне рэгламенту этапаў дыскусіі і рэгламенту выступлення кожнага ўдзельніка садзейнічае яго больш актыўнай, дынамічнай працы, выступленню большай колькасці вучняў, а таксама дазваляе пазбегнуць непатрэбных паўз і зацягвання працэсу абмеркавання.

Настаўнік пасля ўступнага слова прапануе вучням прыступіць да абмеркавання пытанняў, вынесеных на дыскусію.

Зварот да нормаў паводзінаў групы падчас дыскусіі, тлумачэнне, а часам і патрабаванне іх выканання дазваляе педагогу падтрымліваць станоўчую рабочую атмасферу, пазбягаць непаразуменняў і канфліктаў у працэсе абмеркавання.

Настаўнік назірае за тым, каб вучні не адыходзілі ад тэмы, каб размова будавалася на абмеркаванні тэмы, а не асобаў саміх удзельнікаў.

### **Заключны этап**

Заключны этап мае на мэце развязанне гэтых **зада- чаў**:

- падвядзенне вынікаў дыскусіі, дапамога вучням у правядзенні аналізу зробленай працы;
- выказванне падзякі за ўдзел у дыскусіі.

### **Падвядзенне вынікаў дыскусіі, дапамога вучням у правядзенні аналізу зробленай працы**

Вучням задаюць простыя пытанні:

1. Якія вынікі атрымала група?
2. Ці ўсе вучні прымалі актыўны ўдзел?
3. Ці была ў кожнага магчымасць выказаць сваё гледзішча?
4. Ці трymала група тэму абмеркавання або адыходзіла ад предмета дыскусіі?
5. Ці займаў хто-небудзь дамінуючую пазіцыю пры абмеркаванні пытанняў?
6. Ці задаваліся вучням і педагогам адкрытыя пытанні, пытанні на ўдакладненне?
7. Ці падводзіліся прамежкавыя вынікі, ці падсумоўваліся пункты гледжання?
8. Ці прыводзіліся дакладныя аргументы, прыклады, ці рабілі самі вучні абагульненні ў працэсе абмеркавання?

### **Падзяка ўдзельнікам дыскусіі**

**Мікола Жуковіч,**

**дырэктар СШ № 1 г. Бяроза**

### **ТЭХНАЛОГІЯ ПЕДАГАГІЧНЫХ МАЙСТЭРНЯЎ**

**Майстэрня паводле аповесці Ул. Караткевіча**

**«Сівая легенда» ў 9 класе.**

**Урок пазакласнага чытання**

Пасля вывучэння тэмы «Уладзімір Караткевіч. “Дзіке паляванне карала Стаха”» праграмай рэкамендавана пра- весці ўрок пазакласнага чытання па аповесці «Сівая ле- генда» (1960). На нашу думку, на гэтых занятках варта вы- карыстаць метады, прыёмы і формы працы паводле тэх- налогіі педагогічных майстэрняў.

Гэтую тэхнолагію таксама называюць французскай, бо яна была распрацаваная ў Францыі прадстаўнікамі плыні «Французская група новай адукцыі». Псіхолагі названага руху лічылі, што ўдасканаліць любое грамадства можна толькі пры ўмове карэнных зменаў у адукцыі. Яны былі перакананыя ў tym, што кожны чалавек здольны здабы- ваць веды самастойна, але асабліва – у сумесным пошуку. Педагог-майстар павінен прадумашці і арганізаваць ход за-няткаў такім чынам, каб кожны вучань прац асабісты дос-вед і даследаванні быццам сам адкрываў веды.

Найбольш важныя і неабходныя прынцыпы эфектыў- най пабудовы педагогічнай майстэрні:

1. Абавязковое стварэнне педагогам атмасферы шчырасці, добразычлівасці і сутворчасці на ўсіх этапах урока;
2. Майстар павінен звяртацца да асабістых пачуццяў школьніка, абуджаць яго персанальную зацікаўленасць у выву- чэнні тэмы;

3. На працягу заняткаў не ацэнваць працу вучня, а на апошнім этапе даць яму мажлівасць самому ацаніць сябе;
4. Пажадана чаргаваць індыўдудальную працу падлеткаў з калектыўнай, даць ім права выбару відаў дзейнасці;
5. Педагогу важна не спяшацца адказваць самому на пастаўленыя пытанні, бо галоўнае – не так вынік, як сам працэс пошуку ведаў;
6. Неабходна дамагацца роўнасці ў адносінах паміж школьнікамі і настаўнікамі.

Звычайна на ўрокі па тэхналогіі педагогічных майстэрняў адводзіцца ў сярэднім дзве гадзіны, але, улічваючы рэальныя магчымасці педагога і змест сучаснай праграмы па беларускай літаратуре, паспрабуем паказаць сутнасць методыкі ў межах сарака пяці хвілінаў на асноўных структурных этапах гэтай тэхналогіі.

Вынікам урока па аповесці «Сівая легенда» павінна стаць разуменне дзеяцікласнікамі аўтарскай ідэі ў творы – асуджэнне дэспатызму, жорсткасці, рэнегацтва і ўсладунне найлепшых рысаў беларускага характару ў образе галоўнага героя – шляхціца Рамана Ракутовіча; раскрыццё мастацкай вартасці аповесці і яе сімвалікі.

Урок пазакласнага чытання варта пачаць (не аб'яўляючы яго тэмы, задач і этапаў) з **індуцыі** («навядзення») удзельнікаў на тэму ці праблему, якую ўзніё пісьменнік у мастацкім творы. Выклікаць у вучняў эмацыйны настрой, пачуцці, асацыяцыі, якія б спрыялі ўдумліваму стаўленню да предмета абмеркавання, – асноўная задача першага этапа. Для гэтага можна выкарыстаць адпаведную мелодыю, песню, уступнае слова педагога-майстра, прачытаны верш, тэкст, фразу, пытанне з мэтай асэнсавання загалоўка мастацкага твора, а таксама фотаздымкі, малюнкі, ілюстрацыі, предметы і інш.

Удалым індуктарам можа стаць мастацкае чытанне заключнай сцэны аповесці – «Сустрэча закаханых Рамана Ракутовіча і Ірыны на замкавым двары» (пачынаючы ад слоў «Ударыў недзе першы далёкі ўдар звана» да радка «і твар ваяўніка плакаў без слёз»).

Пасля паўзу настаўнік пачынае ажыццяўляць другі этап урока-майстэрні – **самаканструкцыю**, што скірувае вучняў на індыўдудальную працу па стварэнні гіпотэзы, тэксту, малюнка, праекта, на пошук вырашэння, адказу.

Выкладчык прапаноўвае вучням у сыштку па літаратуры абвесці асадкай сваю далонь і на кожным графічным пальцы ў адзін радок запісаць пачуцці (магчымы розныя часціны мовы), якія ўзніклі падчас слухання ўрыўку. У асанцыяцыйны шэраг, верагодна, патрапяць слова «страх», «боль», «нянавісць», «трывога», «шкадаванне», «радасць» і інш. Кожны вучань зачытвае запісаныя ім слова і дапаўніе гэты шэраг іншымі, названымі астатнімі ўдзельнікамі майстэрні. Такое заданне ўключае дзеяцікласнікаў у творчы працэс, які прымушае ў гэтым выпадку зразумець трагізм таго, што адбылося з закаханымі. Потым майстар просіць перачытаць яшчэ раз запісаныя, а адно слова, са- мае галоўнае і важнае, запісаць у цэнтры далоні.

З мэтай вывучэння ўспрымання вучнямі самастойна прачытанай аповесці, настаўнік прапаноўвае прыгадаць на галоўнае слова эпізоды, якія выклікалі ў чытачоў гэтае пачуццё, і расказаць пра ўражанні пасля прачытання твора.

Вусныя адказы даюць выкладчыку мажлівасць пераканацца, наколькі добра дзеяцікласнікі ведаюць змест аповесці «Сівая легенда». Школьнікі адзначаюць, што душэўныя пакуты і просьбы нобіля Рамана Ракутовіча, выказанныя Аляхно Кізгайлу, каб той вызваліў Ірыну, выклікаюць шкадаванне і спачуванне; напад паўстанцаў на кісцянёўскі

замак – радасць і трывогу; бойка Рамана з Кізгайлам – пачуццё хвалявання за жыщё ліръчнага героя.

Супярэчлівия думкі і пачуці вучні могуць выказаць пры аблеркаванні сцэны размовы пані Любкі з Ракутовічам, а потым і з Ірынай: адны спачуваюць першай з-за яе няспраўданага кахання, іншыя спрабуюць аргументаваць сваю нянавісць да пані, трэція ацэньваюць вернасць усіх герояў каханню. Практычна ўсе ўдзельнікі майстэрні выказваюць боль і трывогу, калі згадваюць эпізод пакарання закаханых Рамана і Ірыны пасля суда.

Наступныя два этапы педагогічнай майстэрні – **сацы-яканструкцыя і творчасць** — зыходзячы з задач гэтага ўрока будуць аб'яднаныя. Вучнёўскі калектыв трэба арганізаваць у міні-каманды ці майстэрні, дзе стварэнне гіпотэз, малюнкаў, праектаў, пошук адказаў ажыццяўляюцца ў пары, у групе з трох-пяці чалавек ці індыividуальна. Колькасць міні-групай звычайна залежыць ад колькасці запланаваных выкладчыкам заданняў. Пры наяўнасці больш дваццаці ўдзельнікаў майстэрні варта на пэўнае заданне фармаваць два-тры міні-калектывы, якія ў працэсе ўрока будуць дапаўняць адзін аднаго.

Кожнай групе школьнікаў майстар дае заданне, запісаное на асобных картках ці на дошцы.

Першай групе, назавем яе ўмоўна майстэрній «гісторыкаў», прапаноўваецца вызначыць час і месца падзеі, асаблівасці эпохі, апісаныя ў «Сівой легенды».

Другой – «тэатральных дзеячаў» – даецца наступнае заданне: «Як вядома, аповед у творы «Сівая легенда» вядзеца вуснамі швейцарца Канрада Цхакена, які дзеяць гадоў пражыў у Беларусі як наёмны ваяр. Безумоўна, за такі час у яго склаліся свае ўражанні і думкі пра характеристар беларускага народа. На аснове старонак твора складзіце

дыялог з героем-апавядальнікам на гэтую тэму і праінсцэнеруіце яго перад аднакласнікамі».

Трэцій – «літаратурным крытыкам» – прапанавана даць сціслую харкторыстыку галоўнаму герою Раману Ракутовічу на аснове яго выказванняў у найбольш значных эпізодах.

Чацвёртая майстэрня – «ваенных тэктыкаў і стратэгаў» – выконвае такое заданне: «Адметнасць сюжэта апoвесці «Сівая легенда» – падрабязны паказ У. Караткевічам батальных сцэнаў штурму, абароны і захопу замка ў Кісцяніях. На дошцы ці на аркушы паперы намалюйце ўмоўнымі знакамі карту хады бітвы паўстанцаў і абаронцаў крэпасці. Якія вашы высновы пасля аналізу баталіі?»

Апошнюю группу складаюць адораныя школьнікі – «мастакі-ілюстраторы». Настаўнік просіць стварыць на аркушы два партрэты Рамана Ракутовіча (у барвяным плашчы на белым кані пасля бою і на замковым двары ў Магілёве), а таксама партрэт пакаранай Ірыны.

Як паказвае практика, рабіць карту бою і партрэты мастацкіх вобразаў у час правядзення майстэрні не пажадана: гэтая праца патрабуе значнага часу, творчага настрою, фантазіі і цішыні. Таму выкладчыку літаратуры варта загадзі даць вучням мажлівасць выкананцаў гэтых заданні дома, напярэдадні ўрока пазакласнага чытання.

Выкананыя праекты і ілюстрацыі мацуецца на дошцы для агляду і аблеркавання. Кожная вучнёўская група дэманструе і абараняе свой праект, творчае заданне. Гэтыя справаўдзачныя этапы ў тэхналогіі называюцца **сацыялізацыя і афішаванне**. Ідэальны варыянт абароны праекта – той, у якім ўдзельнічаюць усе члены групы. Астатнія вучні ўважліва слушаюць, пры неабходнасці задаюць пытанні і ў сыштках па літаратуры занатоўваюць свае пачуцці і ўражанні.

Прывядзем для ўзору некаторыя праекты-адказы на прапанаваныя вышэй заданні.

**Праект майстэрні «гісторыкаў»** можа быць пададзены як асобным вучнем, так і ўсім міні-калектывам.

Падзеі, апісаныя ў аповесці «Сівая легенда», адбываюцца на Магілёўшчыне, непадалёк ад Быхава, у кісцянскім замку, а напрыканцы твора — і ў самім Магілёве на пачатку XVII ст., пасля Люблінскай (1569) і Брэсцкай (1596) уній. Гэта быў трагічны для Беларусі час. Пасля аб'яднання Польскага Каралеўства і Вялікага княства Літоўскага беларуская мова і культура захлыналіся ад паланізацыі. На тэрыторыі заходняй часткі Беларусі пачалі інтэнсіўна ўзводзіць касцёлы, замкі, абарончыя збудаванні. Рэакцыяй на ўсё гэта сталі стыхійныя выступленні простых людзей супраць прыгнітальнікаў і іх наймітаў. У размове нобіля Аляхно Кізгайлі з наёмным капітанам Канрадам Цхакенам згадваецца смута ў Віцебску. Як вядома з гісторыі, гаворка ідзе пра паўстанне сялян і шляхты 1623 г., накіраванае супраць сацыяльнага і нацыянальна-рэлігійнага ўціску. Рэлігійны прымус адбіўся і на маладой сям'і Кізгайлай. «Сам гаспадар, — пісаў У. Караткевіч, — таксама быў свежы католік, а жонка яго, Любка, заставалася праваслаўнай».

У аповесці дзеянічаюць і рэальныя асобы першай паловы XVII ст. — нобіль Раман Грынка з Ракутовічай, пад кірауніцтвам якога быхаўскія сяляне змагаліся супраць уціску магнатаў і іх прыслужнікаў, палітычны дзеяч, прыхільнік уніяцкай ідэі Леў Сапега, Дэспат-Зяновіч і князь Друцкі.

Адзначана ў творы і тое, што горад Магілёў яшчэ не страціў магдэбургскага права, паводле якога гараджане вызваляліся ад феадальных павіннасцяў, што давала ім магчымасць займацца рамесніцтвам, гандлем і земляробствам. Жыхары маглі выбіраць гарадскі орган улады — магістрат, а таксама суд.

**Праект «тэатральных дзеячаў»** пабудаваны на аснове выказванняў героя-апавядальніка Канрада Цхакена (дзеяцілісткам трэба падабраць урыўкі з твора і прыдумаць да іх пытанні).

Непасрэдна перад пачаткам абароны гэтага праекта настаўнік прапаноўвае вучням усяго класа *заданне*: вызначыць і занатаваць рысы харектару беларускага народа, найбольш ярка выяўленыя ў выказваннях іншаземца.

*Летанісец.* Паважаны Канрад, Вы пражылі на Беларусі дзеяць гадоў. Што Вы думаеце пра беларусаў?

*Канрад Цхакен.* «Так, я жыў сярод іх дзеяць год, часам пачынаў нават думачы па-беларусінску, а ўсё ж ведаў іх ненашмат лепей, чым у першы дзень.

Яны будуць крычаць: «Воўк вырваўся з логава» і ніколі не зробяць ласкі толкам раслумачыць, што здарылася, каб добры хрысціянін зразумеў іх. Як быццам гэта наш абавязак — разумець іхня тропы і іншасказы... Крый божа, калі сярод іх з'явіцца першы паэт — яны затопяць вершамі ўвеселі свет і нікому не дадуць спакою.

Яны трацяць шалёныя гроши на цэлы табун загадзя асуджаных коней — і пакідаюць пад'ёмны мост апушчаным.

Іхня старая крэпасці, як Смаляны, Ворша, Магілёў, — страшныя. Я не згадзіўся б абараняць іх нават пад пагрозай пазбаўлення раю (я ўсё адно, бадай што, туды не траплю), нават калі б мне плацілі не пяцьдзесят талераў, а сто. Сапраўды, каб выстаяць за такім плотам, патрэбна вялікая мужнасць і вялікая легкадумнасць. А яны не толькі выстоіваюць, але і наносяць страты ворагу.

Яны ўмудрыліся, седзячы ў гэтых быдлячых загонах, адбіцца ад татар і сто год, абяскроўленыя, супраціўляліся Літве — гэтага досыць».

*Летанісец.* У сваім жыцці Вы мелі непасрэдныя стасункі з найбольш радавітай часткай беларускага магнацтва — нобілемі. Што можна сказаць пра іх сэнс жыцця?

*Канрад Цхакен.* «Нобілі — самыя знатныя і самыя паважаныя народам людзі на гэтай зямлі. Яны не проста маюць дрэва продкаў, яны вядуць яго ад якога-небудзь славнага чалавека.

Іхні закон гонару: кожнае пакаленне павінна памноўжыць славу гэтага продка сваім дзеяннямі. Таму большасць з іх вызначаеца справядлівасцю, шчырым норавам і неутаймаванай адвагай у бай.

Гэтыя тры добрыя якасці — я заўсёды казаў гэта — зусім не садзейнічаюць працвітанню. Таму гэта парода належаць да ліку выміраючых. Зніклі нашчадкі князя Вячкі, няма прамых нашчадкаў Андрэя Палацкага, нястомнага ворага Крэўскай уніі. Іх забылі. І па заслузе — няма чаго геройстваваць. Чалавек створаны на тое, каб пладзіцца, а не на тое, каб знішчаць сябе. Які толк у tym, што іх імёны занесены ў які-небудзь гарадзельскі прывілей або першы статут, калі носьбітаў гэтых імён не засталося на зямлі».

*Летанісец.* Як ваяру Вам даводзілася часта бачыць смерць людзей розных нацыянальнасцяў, у прыватнасці і беларусаў. Чым вылучаюцца яны ў апошнія хвіліны жыцця?

*Канрад Цхакен.* «Паміраюць спакойна — за іх заступаецца Божая маці, — так спакойна, быццам у іх шчырыя сяброўскія адносіны і з богам і з чортам. І мне здаецца, што яны не вераць у тое і ў другое».

*Летанісец.* У чым, на Вашу думку, заключаецца шчасце беларусаў?

*Канрад Цхакен.* «Тутэйшым людзям мала трэба: толькі штодзённая луста хлеба з салам, гарэлка на свята. І яшчэ

дабрата. Калі з імі добры — яны зробяць усё. Нават калі не будзе сала і гарэлкі, толькі павага».

Пасля інсцэніроўкі, у час **франтальнай гутаркі**, дзе-вяцікласнікі адзначаюць найлепшыя рысы харектару беларускага народа: смеласць, адданасць справе, справядлівасць, дабрыню і павагу да іншых людзей. Усё пералічанае можна аб'яднаць у адно ёмкае паняцце — чалавечнасць. Практычна ўсе ўдзельнікі выказываюць пачуцці захаплення і гонару за свой народ.

**Справаздача майстэрні «літаратурных крытыкаў»** можа быць прадстаўлена таксама ўсімі членамі. Кожны ўдзельнік называе адну-дзве найбольш значныя рысы харектару Рамана Ракутовіча і аргументуе прыкладамі з прачытанай аповесці.

У гісторыі пра закаханых, якую расказаў герою-апавядальніку Канраду Цхакену нейкі поп, і потым, на працягу ўсёй аповесці, у нобілі Грынкі яскрава выяўляюцца такія рысы харектару, як настойлівасць у дасягненні мэты і вернасць у кахранні да Ірыны. Два разы Раман асабіста прасіў і маліў Аляхно Кізгайлу адпусціць дзяўчыну яму ў жонкі, нягледзячы на сацыяльную няроўнасць паміж імі.

Няnavісць да панства не засляпіла вочы «мужыцкаму цару» пасля штурму замка: ап'янёны перамогай, ён праявіў літасць да наёмных ваяроў-іншаземцаў і да нобілі Аляхно Кізгайлы, пакуль апошні сам не напрасіўся на паядынак, што закончыўся яго смерцю. Праўда, прынцыповым Ракутовіча бачым у адносінах да астатніх ворагаў, певраважна з беларускай шляхты, калі ён загадаў некаторых з іх «пусціць пад корань», хоць добра ведаў, што сам асуджаны ўладамі на смерць за кіраўніцтва паўстаннем.

Справядлівым можна назваць галоўнага героя за яго загад не знішчаць і не рабаваць замак Кізгайлы, а ўсю маё масць падзяліць пароўнуну паміж усімі мужыкамі і іх сем'ямі.

Вернасць нобіля свайму народу, бацькаўшчыне мы заўважаем, калі асэнсоўваем прамоўленыя ім слова: «Мужык – станавы хрыбет усяму. А вы яго ў пекла ўвергнулі... Ты ці многа разумееш у гонары? Ваш гонар у Варшаве Жыгімонту пяткі лізаў. Ваш гонар адзінаверцаў маскоўскіх пад Воршай разграміў і пакуты ім чыніў смяротныя. Ваш гонар сваіх беларусаў на прэнг вешае. Да чаго вы народ русінскі, божы народ, давялі ў подласці сваёй? Дзеў на чужацкі ложак шпурнулі. Краіну ўсю! Слёзы яе вам сэрца не абцяжарваюць?! Вера змянілі, хрыстапрадаўцы! Народ прадалі, гандляры! Сваімі рукамі пятлю на яго звілі ды самі і надзелі. Ва ўніжэнні, ва ўціску ён небу вапіе, а вы лікуеце! <...> Я дваран здрадзіў, а ты здрадзіў край. Мне гарэць, а табе пакі. Ды мне, можа, яшчэ і даруе пан Бог, бачачы, што скроні ў мяне ад мучэнняў сівеюць. А табе — няма літасці».

У сцэне размовы ў бібліятэцы Рамана Ракутовіча з пані Люблай Кізгайлай маладая жанчына шчыра прызналася і ў сваім кахранні да яго. Можна было пакараць грэшніцу, але ён і тут гуманны: «Другая ніколі ў такім не сазналася б. Адна ты... Таму і не магу я цябе ненавідзець. І калі што перашкодзіла б мне цябе кахаць, дык не гэта тваё прызнанне».

З канцоўкі аповесці мы даведаліся, што панскае войска разбіла палкі мяцежнікаў, але самога кіраўніка доўга не маглі схапіць. «Амаль ніхто не здаваўся, а астатнюю, большую, частку Раман выпусціў сваім целам: паставіў умову, што здасца, калі іх адпусцяць».

І здаўся. Пасля гэтага кінуліся лавіць адпушчаных уцекачоў, ды куды там». Такім чынам, «мужыцкага цара» можна называць клапатлівым і самаахвярным.

Такая рыса характару, як мужнасць, яскрава выяўлена ў сцэне пакарання Ракутовіча і Ірыны на палацавай плошчы ў Магілёве. Кат адсек герою правую руку вышэй

кісці, а на левай пакінуў толькі мезены і безыменны пальцы. Але гэтыя здзекі не зламілі героя...

На аркушы паперы ці на дошцы ўдзельнікі майстэрні «ваенных тактыкаў і стратэгаў» прадстаўляюць загадзя падрыхтаваную карту штурму, абароны і захопу кісцянёўскага замка. Яны павінны тапаграфічнымі знакамі пазначыць названыя ў адпаведным эпізодзе лес, узгорак, лагчыну, вал, Кізгайлаў замак, размяшчэнне абедзвюх армій і асабліва падрабязна апісаць расстаноўку мужыцкага войска. Вусны аповед вучняў мае на мэце паказаць майстэрства падрыхтоўкі і вядзення бою, мужнасць і мудрасць Рамана Ракутовіча як вайскаводцы і раскрыць прыгчыны паражэння арміі даволі вопытнага ў вядзенні вайны капітана Канрада Цхакена.

З-за дыму абаронцы замка не заўважылі, як з лагчыны, зусім блізка ад муроў, нечакана выпаўзла дваццаць мужыцкіх вазоў з дзіўным рыжым сенам. Капітан Цхакен, разважаючы пра незвычайнэ з'явішча, спазніўся своечасова знішчыць гарматамі гэтыя вазы. І ў выніку абедзве брамы замка Аляхно Кізгайлы згарэлі. Вал перад крэпасцю з-за недахопу ваяроў таксама не быў абаронены. Гэта і стала першай сур'ёзной памылкай абаронцаў, бо ўзнікла нечаканая пагроза замку і знікла перашкода для ворага патрапіць у яго.

Раззлаваны капітан Цхакен зрабіў яшчэ адну недараўнную памылку, калі паслаў на вараных конях сваіх кірасіраў на невялікі на тоўшчы узброеных абы-чым паўстанцаў з асаднымі доўгімі лесвіцамі. Як потым выявілася, гэта была запланаваная падсадка, праз якую чорныя конны атрад пасля быў цалкам знішчаны конніцай мяцежнікаў.

Сілы абодвух войскаў па колькасці ваяроў сталі няроўнімі. Пасля аблогі замак быў узяты мужыкамі пад кіраўніцтвам «барвянога ўладара і ваяёніка». «Чорт бы пабраў

гэтага мужыцкага карала! – злосна праклінаў Ракутовіча наёмны капітан Канрад Цхакен. – Ён ваяваў зусім не па правілах. Праудзівей, не па тых правілах, па якіх ваююць ва ўсім свеце. І не зразумела, па якіх».

Пасля гэтага выступлення выкладчык прапаноўвае дзевяцікласнікам назваць і запісаць рысы харктару Рамана Грынкі, выяўленыя ў батальной сцэне.

Кульмінацыйны момант педагогічнай майстэрні — этап «разрыву», на якім з’яўляецца новае бачанне, азарэнне. Удзельнікі павінны адчуць недахоп ведаў, унутраны эмацыйны канфлікт, што ў далейшым скроўвае на паглыбленне ў проблему, на пошук адказаў, на зверку набытых ведаў з літаратурнымі крыніцамі. На дадзеным этапе можна выкарыстаць і «падказкі» — інфармацыю, якая будзе дадзена вучням, калі ў гэтым ёсць патрэба.

Далей, пасля афішавання першага партрэта «барвяно-га ваяўніка» (на белым кані), майстар прапаноўвае класу паслушаць аўтарскае мастацкае апісанне Рамана Ракутовіча.

«Конь мерна ступаў паміж целамі, і капыты звонка білі аб камень. Белы конь з залацістымі вачымі. А гэты сядзеў на ім як уліты. Бачыў я грыву непаслухмяных і бліскучых попельных валасоў, што адлівалі золатам, ёмісты чэррап з вялікім ілбом, цвёрда сціснуты вялікі рот, жорсткія жайлакі на шчоках, прамы і крыху кірпаты нос.

Аблічча, што наганяе жах. Але жахлівей за ўсё былі вочы, незразумелыя па колеру, то шэрыя, то сталёвия. То залацістое ў ім прамільгне, то нават трохі зялёнае, раз’юшанае. Доўгія, светлыя, незразумелыя вочы.

І гэта галава была закінута назад, бы ў нязмернай гардыні, а жылістая рука ўладна сціскала павады. І конь адчуваў гэту руку і шоў паслухмяна, дрыжучы кожнай жылкай, касавурачы шалённым вокам і стрыгучы вушамі».

Вучні адказваюць на пытанне: сімвалам чаго выступае ў аповесці Раман Ракутовіч? Майстар побач з партрэтам галоўнага героя кнігі прымацоўвае «падказку»: выяву старажытнабеларускага герба «Пагоня» і бел-чырвона-белага сцяга. Супрацьлеглыя ўражанні выклікае ў вучняў кан-траст згаданага партрэта з партрэтамі знявеченых пасля суда ў Магілёве закаханых Рамана і Ірыны. Выкладчык задае пытанне: чаму менавіта так пакаралі суддзі галоўных герояў (юнаку адсеклі кісці рук, а дзяўчыну асяляпілі), што сімвалізуе гэтае пакаранне?

У падмацаванне зробленых вучнямі высноваў майстар можа працытаваць урывак з артыкула даследчыка літаратуры Анатоля Вераб’я: «Аповесць насычана патрыятычнай сімволікай. Так, Раман выступае нібы казачны волатасілак. У ягоным апісанні як вершніка на белым кані, апранутага ў барвяны плашч са старадаўнім двухручным мячом у руцэ, увасобіліся святыя для мастакоўскага сэруца герб «Пагоня» і бел-чырвона-белая старажытная беларуская сімволіка. И потым, калі паўстанне пацярпела паражэнне, на гэты, як піша У. Караткевіч, «Богам праклятай, лютай, грэшнай зямлі», ганьбаваліся і былі пакараны і сам вершнік, змагар і абаронца людзей, і ягоныя меч і щыты, і ягоная ка-ханая, якая ўспрымаецца як дзяўчына і як сімвал Беларусі.

У аповесці «Сівая легенда» асуджаеца дэспатызм, жорсткасць і рэнегацтва. Асабліва трагічна паказана пакаранне Ракутовіча і яго кахранай Ірыны, <...> якія не здрадзілі свайму пачуццю. Нельга не далучыцца да заключных слоў, сказанных Цхакенам: «Божа, злітуйся над зямлёю, што на-раджае такіх дзяцей!». Так пранікнёна і балоча сказаць пра аслепленую і абязрученую Беларусь мог сапраўдны талент».

Наставнік прапаноўвае дзевяцікласнікам паразважаць над сэнсам заключных слоў аповесці, якія сказаў герой-

апавядальнік, калі назіраў за сустрэчай скалечаных Рамана і Ірыны, і адказаць на пытанне: якіх «такіх дзяцей» капітан меў на ўвазе?

Адказам могуць паслужыць названыя школьнікамі рысы характару абодвух літаратурных вобразаў: «такіх – гэта значыць стойкіх, цвёрдых воляю, цярплівых, мэтанакіраваных і – самае галоўнае – верных адно аднаму ў канані, якое здолелі зберагчы і пранесці праз неймаверныя пакуты і выпрабаванні».

Такім чынам, на этапе «разрыву» як бы замыкаецца кола ходу ўрока-майстэрні па аповесці «Сівая легенда»: ён пачаўся з маствацкага чытання ўрыўка пра трагічны эпізод сустрэчы Рамана і Ірыны і заканчваецца гэтай сцэнай, але ўжо асэнсаванай з пункту погляду літаратуразнаўцы.

Потым майстар скіроўвае ўвагу вучняў на самае першае, запісаное ў цэнтры далоні галоўнае слова, якім яны выказалі сваё ўражанне ад прачытанага, і прапаноўвае, калі ў гэтым ёсць неабходнасць, замяніць яго іншым.

Закончыць педагогічную майстэрню методыка рэкамендуе **рэфлексію** – апошнім этапам гэтай тэхналогіі. Рэфлексія – зварот «назад», усведамленне і асэнсаванне кожным узельнікам уласнай дзеянасці. Настанкі просіць вучняў выказаць пачуцці, уражанні і заўвагі, якія ўзніклі ў працэсе заняткаў. Гэтыя выказванні – карысныя матэрыял для выкладчыка, для ўдасканалення наступнай майстэрні і наогул для далейшай педагогічнай працы.

**Юры Сянкевіч,  
намесьнік дырэктара Аляхновіцкай СШ**

**ШКОЛЬНЫ МУЗЫЧНЫ КЛЮБ  
«НАША МУЗЫКА»  
3 досьведу Аляхновіцкай сярэдняй школы**

Цягам 2005-2006 навучальных гадоў у нашай школе ажыццяўляеца даволі цікавы й перспектывны, на наш погляд, праект «Наша музыка». Яго ўзельнікі – вучні 9-11 клясаў, зацікаўленыя музычным жыццём нашай краіны. Ужо пры выборы назвы былі вызначаныя асноўныя кірункі дзеянасці. *Nasha* – гэта перш за ўсё беларуская музыка. Па-другое, *nasha* – музыка, якая цікавіць менавіта *nas*, а не каго іншага.

Каштоўнасць гэтага праекту ў тым, што ініцыятарам яго былі не адміністрацыя ці іншыя кіроўныя структуры, а самі вучні. Каардынатарам і кансультантам стаў намесьнік дырэктара па выхаваўчай працы, які адначасова каардынаваў дзеянасць вучнёўскага самакіравання.

Распачынаючы працу, мы ставілі перад сабой некалькі **метаў**:

- пашырыць уласныя веды пра сучасную беларускую музыку;
- далучыць да актыўнай дзеянасці праз разнастайныя формы працы іншых вучняў (у першую чаргу 6-8 клясаў);
- праць дзеянасць нефармальнага клубу інтэрсаў дапамагаць школьнікам набываць кампетэнцыі: камунікатыўныя, інфармацыйныя, сацыяльныя, грамадзка-палітычныя.

Чаму выбраны менавіта такі кірунак дзеянасці? Мы зыходзілі з таго, што пераважная балшыня школьнікаў у

той ці іншай ступені цікавіцца музыкай, на гэтай глебе ствараюцца й існуюць шматлікія нефармальныя групоўкі. Але найчасцей яны расьселянныя, не кантактуюць, а то й варагуюць паміж сабой. Штуршком для стварэння музычнага клубу стала цікавае назіранье: аказваецца, вельмі многія вучні сярэдняга школьнага ўзросту й нават малодшых клясаў ужо перахварэлі шматлікім «фабрыкамі» й «народнымі артыстамі», сталі цікавіцца сучаснаю беларускаю музыкай. А некаторыя зь іх дэманструюць зайдзросную дасьведчунасць.

Значную ролю тут адыгралі тыя самыя 75% музыкі «беларускага паходжання» на FM-станцыях, як бы скептычна да іх ні ставіцца.

### Гісторыя стварэння клубу

Клуб «Наша музыка» распачаў працу не на пустым месцы. Пунктам адліку можна лічыць 1996 год. Тады сёньняшня дзесяцікляснікі толькі прыйшли ў школу. Каб адзін з такіх аваўязковых момантаў раскладу, як фізкультурная хвілінка, праходзіў цікавей, мы выкарыстоўвалі запісы «**Палацу**» й «**Крыві**». Дзецям яны вельмі падабаліся. Дзяўчаткі нават прыдумвалі пад іх розныя танцавальныя рухі. Тады ж вучняў пачатковых клясаў пазнаёмілі з творчасцю **Данчыка**. На ўроках чытаньня, клясных гадзінах дзеці слухалі ў ягоным выкананьні песні на слова **М. Багдановіча, Я. Коласа, Н. Арсеньевай, С. Сокалава-Воюша**. На гэты пэрыйяд прыпала й першае знаёмства з жывым выкананьнем беларускіх песняў. Вельмі таленавітая асона – выпускніца нашай школы **Алена Нупрэйчык** – пачынала спрабаваць сябе ў жанры бардаўскай песні. Аднымі зь першых слухачоў былі вучні, якія цяпер складаюць актыў музычнага клубу.

Яшчэ адным штуршком да стварэння школьнага музычнага клубу стала акцыя ТБШ «Калядныя падарункі для

беларускіх школаў». Сябры ТБШ на чале са Зымітром Саўкам прывезылі да нас у школу касэты зь беларускай музыкай і відэафільмы па-беларуску. Кожны вучань атрымаў гукавы калядны падарунак – толькі таму, што вучыўся па-беларуску. Прычым касэты былі розных жанраў: ад бардаўскіх песняў **Вальжныны Цярэшчанкі й Сержука Сокалава-Воюша** да альбомаў «N.R.M.» і «Крамы». Вось тады й было вырашана стварыць нашую супольную фанатэку, каб кожны мог прыйсьці й узяць паслуhaць упадабаны запіс. Зразумела, ня ўсе вучні карысталіся такой магчымасцю. Некаторым гэта было проста нецікава. Затое з'вярталіся вучні зь іншых клясаў і прасілі паслуhaць што-небудзь зь беларускіх фанатэкаў. Акрамя таго, пра ўсе новыя запісы паведамлялі ўсім зацікаўленым. За невялікі час фанатэка пашыралася з 26 касетаў да 60.

Стала відавочна, што проста слухаць запісы ўжо недастаткова. Бракавала інфармацыя пра гурты й выканаўцаў. Шукалі яе ў «Бярозцы», «Нашай Ніве», «Музыкальной газете», абменьваліся, капіявалі.

### Найлепшыя справы клубу

Дзесьці ў 8 клясе некаторым вучням бацькі пачалі дазваляць ездзіць на канцэрты разам з настаўнікам. Але самай істотнай перашкодай былі ўсё ж не забароны бацькоў, а нятаннія квіткі. Таму звычайна больш за пяць чалавек сабраць не ўдавалася. Але й у такім мінімальным складзе мы наведалі самыя значныя музычныя падзеі: презэнтацыі альбомаў «Святы вечар», «Народны альбом», «Я нарадзіўся тут», «Віза N.R.M.» Самай масавай была паездка на канцэрт, прысьвечаны дзесяцігодзьдzu «N.R.M.»: нашая каманда складалася з восьмі чалавек, але розгалас пра падзею быў на ўсю школу.

Калі на базе нашай школы праходзіў сэмінар для намеснікаў дырэктараў па выхаваўчай працы, мы падзялілі-

іся ўласным досьведам стварэння музычнага клубу й запрасілі барда **Зымітра Бартосіка**, каб ён праспяўваў свае песьні для настаўнікаў і вучняў. Праўда, пільныя «добра-зычлўцы» не ўпусцілі магчымасці патэлефанаваць “куды паложана”, але многія дзецы па сёньня пытаюцца, калі да нас зноў прыедзе гэты цікавы й неардынарны чалавек.

Відавочна, настаў час для больш систэматызаванай і мэтанакіраванай дзейнасці клубу. На паседжаныні рады вучняў старэйшых клясаў вырашылі стварыць клуб, выпрацавалі плян працы. Такім чынам музычны клуб «Наша музыка» стаў часткаю агульнашкольнае выхаваўчай працы. Многія клубныя справы ўнесены ў плян працы школы. Дзейнасць клубу стала арганічнаю часткаю суботняга раскладу. Пагатоў у рэкамэндацыі да арганізацыі выхаваўчае працы рапорта «арганізація мэтанакіраваную працу дзеля азнямлення вучняў з рознымі жанрамі айчыннай папулярнай музыкі, а таксама з творчасцю сучасных беларускіх аўтараў і выкананіццаў».

Вялікі ўплыў на съядомасць вучняў зрабіла вечарына ў Доме літаратара «Жыцьць для Беларусі», прысьвечаная творчасці **Ларысы Геніюш**. Дзецы ўбачылі ў цэнтры сталіцы больш за паўтысячы чалавек, якія размаўлялі па-беларуску. Адчулі, што беларуская культура й музыка запраграбаваная, бо яны, прыехаўшы на час, не змаглі патрапіць у залю. Патрапілі толькі пасля званка арганізатору імпрэзы – бо дзецы ж ехалі здалёк. Вярталіся дахаты ў добрым настроі. Яго не папсавала нават тое, што ня здолелі набыць дыск з творамі на вершы паэткі для фанатэкі. Усю партыю раскупілі на вачах.

Нам удалося стварыць агульнашкольную фанатэку. Цяпер у ёй больш за 140 кампакт-дискаў і касэтаў разнастайных жанраў: бардаўская музыка, усе супольныя праекты, альбомы сярэднявечнай і фальклёрнай музыкі, усе аль-

бомы «N.R.M.», «Крамы», «Палаца», «Тройцы» й г.д. Многія вучні маюць дома кампьютеры, і ахвотна карыстаюцца клубнаю фанатэкаю, каб паслуҳаць любімых выкананіццаў. Часам зьбіраемся разам у кампьютернай залі, каб паглядзець фота й відэададаткі да альбомаў. Маём сэрыю беларускіх відэакліпаў.

Школьнікаў прывабілі дыскусіі. Тэмы дыскусіі мог працягаваць кожны сябра клубу, таму яны былі жывымі, актуальнымі й цікавымі. Дзецы вельмі сур'ёзна да іх рыхтаваліся, шукалі матэрыял, каб аргументаваць сваю пазыцыю. З методыкай дэбатаў, падрыхтоўкай мадэратораў дапамаглі настаўнікі.

Прэзентацыя кнігі **Віктара Дзятліковіча «Іх МРОЯ. Ix N.R.M.»** паказала дзесяцям: каб быць цікавым музыкам, трэба шмат ведаць, мець уласны погляд на сьвет, падзеі, выразна акрэсленую грамадзянскую пазыцыю.

Школьная каманда КВЗ удзельнічала ў раённым конкурсе пад назвай «Тры чарапахі», перапрацаваўшы аднайменную песьню «N.R.M.» І хоць прызовых месцаў мы не ўзялі, падпяўвала нам уся залія. Пасля выступу каманда зьявілася на школьнай дыскатэцы, дзе «Тры чарапахі» прагучалі дзясяткі разоў.

Пасля такога ажыяцажу ўзынікла думка зладзіць целкам беларускую дыскатэку. Пакуль мы ўстаўляем беларускую танцавальную музыку блёкамі, але ў школьнікаў разбурыўся стэрэатып, што пад беларускую музыку складана танчыць. Цяпер старэйшыя вучні рэалізоўваюць сваю новую ідэю – рыхтуюць сярэднявечную дыскатэку пад музыку «Старога Ольсы».

### Вынікі дзейнасці

1. Удзельнікі навучыліся *крытычна працаваць з інфармацыяй*, аналізаваць і апрацоўваць яе: рэгулярна праглядаюць музычныя выданні, адбіраюць найбольш каштоўную

інфармацыю, систэматызуюць і даносяць да вучняў у такой форме, каб зацікавіць і далучыць да клубу больш сяброву.

2. Гісторычна музыка дапамагла глыбей *засікаеўца школынымі прадметамі*: гісторыяй, мастацкай культуры, літаратурай.

3. Вучні *асвоілі камп'ютарныя праграмы*, перапісваючы музыку, мяняючы фарматы аўдыёфайлаў, набіраючы тексты, укладаючы інфармацыйны аркушык.

4. Зъявіліся навыкі *самаарганізацыі*. Шмат імпрэзаў (паздкі на літаратурныя й музычныя вечарыны, канцэрты, дыскусіі («Рок і незалежнасць», «Рок супраць папсы» й інш.), выпуск інфармацыйнага аркуша клубу «Наша музыка», конкурс «Адгадай мэлёдью») вучні рыхтавалі самастойна, часам звязратаючыся па кансультатацыі. Настаўнікаў запрашалі на презэнтацыю.

5. *Самакіраваньне* перастала быць фармальнаю структурою: дзеці зразумелі, што яно існуе для вырашэння кантрэных справаў, патрэбных вучням. Зъявіўся новы цікавы кірунак дзейнасці, які стаў найбольш прывабнымым тым, хто далучаны да дзейнасці самакіраваньня.

6. Вучні *набылі камунікатыўныя камп'етэнцыі*. Усталяваліся нефармальныя дачыненіні з настаўнікам – куратарам клубу. Гэта дапамагло навучыцца камунікаваць з дарослымі на роўных, чаго зазвычай не хапае нашым школьнікам, што выходзяць у дарослае жыццё.

7. Пры дачыненіях унутры клубу дзеці навучыліся з павагаю ставіцца да іншых думак, а значыць, *навучыліся культуры дыскусіі*.

І ўрэшце – найважнейшыя, сутнасныя вынікі. Па-першае, вучні далучыліся да сапраўднай, не зымітаванай, грамадской дзейнасці, і адчулі, што дабро іншым рабіць прыемна. Па-другое, яны (спадзяюся, на ўсё жыццё) съядо-

ма атаясамілі сябе зь беларускаю культурою – як зь яе багацтвою традыцыяй, так і з дынамічнаю й перспектывуною сучаснасцю.

**Жана Сяргеева,  
настаўніца СШ №2 г. Маладзечна**

## **АКТЫЎНАЕ НАВУЧАННЕ – ШЛЯХ ПАШЫРЭННЯ СВЯДОМАСЦІ НАСТАЎНІКА І ВУЧНЯ**

### **Адкуль такая тэма?**

Аднойчы, выпадкова ўключыўшы тэлевіzar, я трапіла на перадачу, у якой аўтар расказваў пра выхаванне коней без пугі. Жывёлы былі паслухмняны і спакойныя, яны выконвалі самыя неверагодныя трукі, добра разумелі свайго гаспадара, нават, здавалася, што ставяцца да яго як да старэйшага, мудрэйшага сябра. Вядучы прыводзіў прыклады ва ўсім свеце распаўсяджанай негатыўнай практикі жорсткай дрэсіроўкі... У гэты час адна аналогія надзейна трymала мяне каля экрана: у памяці ўсплывалі сюжэты на школьнную тэматыку, моманты прымянення «пугі» ў адносінах да асабістых дзяцей. Было сорамна і няўтульна... А коней не прымушалі ні сілай, ні біццём: вядучы са свістам выпісваў хлыстом восьмёркі перад носам жывёлы, а яна, прыгожая, свабодная, цягнулася панюхаць невядомую рэч. «У выхаваных такім чынам коней адбываецца пашыренне свядомасці...», – дабіў мяне аўтар перадачы.

Нічога не адбываецца выпадкова. Прыйшоў час узважыць, пераацаніць свой досьвед праз прызму «пашырэння свядомасці». Пад уплывам гэтага словазлуччэння я трапіла на семінар «Актыўнае навучанне: ад досведа да будучыні», што адбыўся 28-30 чэрвеня 2004 года ў межах праграмы «Наставнік. Школа. Грамадства». Усім уздельнікам было прапанавана распрацаваць артыкул пра свае погляды, пошуки, плюсы і мінусы актыўнага навучання.

Спадзяюся, што мае думкі таксама будуць каму-небудзь карыснымі.

### **Каму адрасаваны артыкул?**

Артыкул будзе карысны настаўнікам, выхавальнікам, бацькам, якія адчуваюць у сабе

- жаданне шукаць,
- упартасць і ўдачу знаходзіць,
- натхненне апрабоўваць,
- мудрасць аналізаваць,
- і сілы вяртацца на гэтае кола зноў і зноў на больш высокім узроўні.

Прапаную прачытаць артыкул людзям незнаёмым, або мала знаёмым з метадамі актыўнага навучання.

### **Мая першая сустрэча з актыўнымі метадамі.**

Тэмай першага семінара такога ўзроўню была «Міжкультурная адукцыя ў школе». Для мяне, настаўніка матэматыкі, – тэма даволі далёкая, але я згадзілася паўдзельнічаць: шчыра кажучы, хацелася збегчы са школы на пяць дзён у Мінск.

Першае маё здіўленне – мы троі гадзіны знаёмліся і стваралі добразычлівія абставіны. Пасля лекцыяў ва універсітэце, або курсаў павышэння кваліфікацыі ў мяне было спачатку ўражанне страчанага дарма часу. Але хутка гэта ўражанне прайшло, бо на кожным наступным кроку нас па-новаму разбівалі на групы, і нам даводзілася вырашаць праблемы з новымі людзьмі. І гэта стала другім здзіўленнем. Хацелася працаваць з сябрамі, а не супрацоўнічыць, выпрацоўваць агульнае рашэнне з новымі, мала вядомымі і, можа, на першы погляд, не вельмі прыемнымі табе калегамі. Але паступова ў працэсе сумеснай працы, рэфлексіі і аналізу вынікаў прыйшло разуменне, што пры такім контакце чалавек вучыцца, адстойвае свае ідэі, набіраеца досведу ад іншых. Бо жыщёвы досвед сваіх сяброву мы

канцэлтуальна ведаем, можам нават меркаваць, як яны адкажуць на пэўнае пытанне, што значна спрашчае зносины, – а тут трэба правільна зразумець, правільна выразіць сваю думку, сказаць, каб цябе пачулі і г.д. Дадайце яшчэ абмежаванасць часу і абавязковы, пісьмова зафіксаваны вынік працы групы. Свайго роду экстрым.

Яшчэ адно здзіўленне мяне чакала, калі метадам  $1 \times 2 \times 6$  трэба было вывесці азначэнне «міжкультурная адукацыя ў школе». Усім удзельнікам было прапанавана за дзве хвіlnы напісаць сваё асабістое азначэнне гэтага паняцця. «Мне ж ніхто яшчэ нічога не расказаў, а я ўжо павінна напісаць нейкія высновы», – я была абурана. Але ўбачыла, што ўсе астатнія, як пчолкі нешта пішуць. Што зробіш? Пачала разважаць сама. Напісала некалькі сказаў. Потым нас аб'ядналі з суседкай, і ўжо ўдваіх мы распрацавалі адзінае азначэнне, паспрачайшыся і дамовіўшыся. Наступным крокам было стварэнне з трох пар шасцёрак, якім трэба было акрамя аналагічнай работы, презентаваць свае пошуки і знайдкі. Усе тры шасцёркі прапанавалі вельмі разнастайныя працы: адны намалявалі схему ў выглядзе чалавека, другія сформулявалі ўзнёслыя, прыгожыя сказы аб міжкультурной адукацыі, а наша азначэнне было па-матэматычнаму канкрэтным, аргументаваным, дасканальным і падрабязным, мы нават пералічылі, якія ўключаюцца этапы ў такую адукацыю. Гледзячы на працу нашай групы, я адчувала памер свайго асабістага ўнёску. Тут я зразумела, што, аказваецца, я валодала гэтымі ведамі, сама таго не ведаочы. У той момант прыйшла на памяць думка, што ўнутры чалавека ёсьць намнога больш магчымасцей, чым яму здаецца. Адкрыцці былі на кожным кроку. На мой погляд, менавіта тады мая педагогічная і чалавечая свядомасць пачалі пашырацца.

### У чым розніца традыцыйнай і сучаснай актыўнай адукацыі?

У традыцыйнай школе адукацыя – гэта перадача вучням вядомых узору ведаў, уменняў і навыкаў. Вучань выступае ў ролі аб'екта педагогічнага ўздзейння, ён тут – той, каго навучаюць. Настаунік – суб'ект, які навучае. І наогул, асноўнай місіяй адукацыі з'яўляецца падрыхтоўка маладога пакалення да жыцця і працы шляхам перадачы гатовай вучэбнай інфармацыі. Накапленне невядома для якіх сітуаций: ці спатрэбіцца, ці не? – справа несур'ёзная і нецікавая. Маналагічныя адносіны настаунік-вучань не спрыяюць развіццю мыслення маладога чалавека. Гэта так званая «школа памяці», дзе ўсе веды – з мінулага.

Сучасны досвед паказавае, што адукацыя – гэта стварэнне чалавекам вобраза сусвету ў сабе самім, пры дапамозе актыўнага ўкладання сябе ў свет предметнай, сацыяльнай і духоўнай культуры. Асноўнай місіяй становішча забяспечванне ўмоваў самавызначэння і самарэалізацыі вучня – аб'екта пазнавальнай дзейнасці. Дзеці вучацца актыўна, творчы; самастойна здабываюць веды. Адбываецца дыялог з настаунікам; веды – з будучыні («школа мыслення»).

Прывяду прыклад. Калі малое дзіця цягнецца да гарачага чайніка, звычайна бацькі перашкаджаюць яму са словамі: «Нельга, будзе балюча!». Але такога досведу маленькі чалавек яшчэ не мае. Як хутка і якім способам ён гэты досвед атрымае, залежыць ад упартасці і зацікаўленасці дзіцяці, але, хутчэй за ўсё, вы пры гэтым прысутнічаць не будзеце. Больш разумна будзе даць дакрануцца яму да гарачага, адчуць і зразумець самому. Упэўнена, у другі раз слова не спатрэбяцца.

Мне падабаецца думка вядомага шахматыста Каспарава: «Дурняў у прыродзе няма, ёсьць чалавек не на сваім

месцы». Таму задача настаўніка накіраваць, заўважыць і дапамагчы знайсці маладому чалавеку сваё месца ў жыцці. Згадзіцесь, гэта зусім іншае, чым перадача гатовых ведаў.

### **Што такое «актыўнае навучанне»?**

Стратегія актыўнага навучання – гэта арганізацыя педагогам, з дапамогай вызначанай сістэмы прыёмаў і метадаў, адкуцацыйнага працэсу, заснаванага на:

- суб'ектна-суб'ектных стасунках настаўніка і вучня;
- шматбаковай камунікацыі;
- канструяванні ведаў вучнямі;
- выкарыстанні самаацэнкі і зваротнай сувязі;
- актыўнасці вучня.

Паколькі мой артыкул мае мэту, можна сказаць, рэкламы актыўных метадаў, то лепш за ёсё будзе прывесці канкрэтныя яскравыя прыклады.

### **1. На ўроку геаграфіі (з вопыта настаўніцы МБГ г. Маладзечна Дрокінай Галіны)**

Пасярод класа стаіць стол, на ім аркуш паперы з насыпанымі шышкамі; чатыром вучням прапануецца палавіць рыбак. Яны імкнуцца схапіць як можна больш. Падлічваюць. Далей настаўніца падзяляе аркуш на 4 часткі, зноў рассыпае шышкі і кажа: «Гэтае мора падзелена на терыторыі, вось гэта ваша асабістая частка. Лавіце рыбак». Задумаліся. І ўжо ніхто не хапае, кожны разумее, што сваё трэба берагчы. Вучні тлумачаць свой выбар. А потым адбываецца пераход да вывучэння складанай тэмы... Тут галоўнае – што разуменне, цікайнасць, уважлівасць ужо ёсць, і дзеці прыйшлі да гэтага самастойна, праз гульню, умела арганізаваную вопытным настаўнікам, творчым чалавекам.

### **2. У выхаваўчай работе**

Рэкамендую праводзіць гэтую гульню ў пачатку навучальнага года або пры стварэнні новага калектыву. Усе ўдзельнікі становяцца ў кола і заплющваюць вочы. На-

стаўнік прыляпляе ім на лоб рознакаляровыя квадраты. Цяпер расплющваем вочы. Задача: не размаўляючы, сабрацца групамі паводле колеру. Складанасць у tym, што кожны ўдзельнік не ведае, якога колеру яго квадрат, але добра бачыць колер сваіх аднакласнікаў і можа дапамагчы, паказаўшы напрамак. Яму таксама хтосці прыходзіць на дапамогу. Калі заданне выканана, настаўнік пррапануе кожнаму расказаць, як ён знайшоў дарогу да свайго месца. Аналізуячы, што дапамагло выканану заданне і прыйсці да поспеху, дзеці адчуваюць, што ўзаемадапамога, добразычлівасць, уважлівасць адзін да аднаго – гэта не проста слова. І колькі б вы ім не паўтаралі, пакуль не будзе набыты асабісты досвед, вам ніхто не паверыць.

### **3. Падчас працы ў рознаўзроставых групах**

Летам я працую ў дзіцячым аздараўленчым лагеру з мастацкім ухілам «Гармонія». Там адпачываюць дзеці, якія займаюцца бальнымі танцамі, і добра ведаюць адзін аднаго. Праца арганізаторам прывяла мяне да думкі, што мае сэнс перад мерапрыемствам ствараць групы з дзецьмі рознага ўзросту. Гэта дае магчымасць больш-менш сумленна падрыхтаваць ўдзельнікаў (конкурс прыгажуняў, рыцараў і інш.). Увесь лагер падзяляецца на столькі групай, колькі ўдзельнікаў будзе ў конкурсі. Кожная канкурсантка атрымлівае ўмову, заданне і групу, якая будзе ёй дапамагаць. І хлопцы, і дзяўчата мала знаёмыя. Што рабіць? Пасля неўлічкай раскачки знаходзіцца сярод іх чалавек, які становіцца лідэрам і размяркоўвае абавязкі. (Калі не знаходзіцца, побач ёсць выхавальнікі, яны дапамагаюць арганізаваць працу). Дарослым дзецям прыходзіцца быць больш цярпливымі, спакойнымі і уважлівымі да малых, а малыя разумеюць, што трэба слухацца старэйшых у інтэрэсах сваёй групы і сваёй прыгажуні або рыцара. Нехта малое, нехта стварае касцюм або танец, нехта мяньяе ваду для маляван-

ня, або шукае кветкі і г.д. Галоўнае – сумесная праца на карысць агульнай мэты. Як падвядзенне выніка абавязко-вае абмеркаванне працы групы: што дапамагала, што перашкаджала, што спадабалася. Потым будзе іншая гульня, – напрыклад, турыстычная эстафета, і групы будуць ужо іншыя, кожны з дзяцей прыйдзе туды са сваім досведам.

### **Станоўчыя бакі выкарыстання метадаў актыўна-га навучання**

*Настаўнік* пачынае нестандартна ставіцца да сваёй дзейнасці, адбываецца тое саме пашырэнне свядомасці. Праз некаторы час ён ужо не зможа праводзіць урокі не цікава. Выкарыстанне актыўных метадаў прымушае рухацца наперад, дае добры прыліў сілаў, стымулюе творчасць, садзейнічае ўсталяванню лепшых узаемаадносінаў паміж ім і дзецьмі; да дзяцей узрастает давер.

Вучні атрымліваюць павышэнне матывацыі; актыўізацыю ўвагі, фантазіі, творчасці. Развіваецца ўменне дакладна і лаканічна выражаць свае думкі, паважаць думку іншага, узрастает інтарэс да сумеснай дзейнасці, з'яўляецца ініцыятыва, набываюцца камунікатыўныя ўменні, навыкі самаарганізацыі. У працу ўключаюцца ўсе вучні.

### **Якія ж існуюць бар’еры распаўсюджвання метадаў актыўнага навучання?**

«?» *непадрыхтаванасць бацькоў*: яны вучыліся інакш. Прывклад. На ўроку матэматыкі, каб зацікавіць дзяцей тэмай урока, настаўнік прапануе назваць некалькі назоўнікаў-асацыяцыяў да новай тэмы. Пасля чаго дзеці разам складаюць верш:

Хто параўноўваць умее дробы, лікі  
Таго чакаюць поспехі вялікія!

(Дзякую за ідэю настаўніцы хіміі СШ №1 г.Маладзечна Таццяне Шырочынай). Настрой на ўроку задаўся добры і

дзеці з ахвотай працавалі, але ўявіце сабе рэакцыю бацькоў на такое матэматычнае вершаскладанне...

«+» Каб пазбегнуць праблем гэтага плана, неабходна праводзіць тлумачальную работу і з дзецьмі, і з бацькамі.

«?» *непадрыхтаванасць вучняў*: асноўная частка вучняў прывычна да пасіўных паводзін на ўроці, а тут іх ставяць у такія ўмовы, што прыходзіцца працаўца, гаварыць, усім прымаць удзел; не выпрацаваны навык самастойнай працы; сустракаюцца вучні, у якіх няма матывацыі нават да гульні; без аналізу, моцнай матывацыі, абавязковай рэфлексіі кожнага, асабліва на першых кроках, у вучняў можа скласціся ўражанне аб несур’ёзнасці такой працы; няма досведу актыўнага дзеяння.

«+» Практыка, практика, практика, акуратны і мэтанакіраваны падбор метадаў.

«?» *непадрыхтаванасць настаўніка*: неабходнае глыбокое веданне псіхалогіі вучняў, калектыву; трэба быць самому актыўным, дзейным, валодаць креатыўным мысленнем; быць гатовым праводзіць даволі вялікую папярэднюю работу, часам трохі змяняць праграму.

Хацелася б трохі спыніцца на гэтым пункце, бо на мой погляд, насамрэч менавіта ён самы складаны. Эрык Бёрн падзяляе людзей паводле жыццёвых пазіцыяў на дзве катэгорыі: «прынцы» і «жабы»:

- «Зялёнай жаба» – я благі, а ты добры.
- «Шэрай жаба» – я благі, і ты благі.
- «Карычневая жаба» – я добры, а ты благі.
- «Прынц» – я добры, і ты добры.

Самае галоўнае, чым адрозніваюцца першыя і апошнія – тое, што «жабамі» мы ўсе нараджаемся, а «прынцамі» можна толькі становіцца, мэтанакіравана працуочы над сабой. Аўтар такога дзялення выказвае думку, што пакуль настаўнік не стане «прынцам», нічога ў яго не атрымаец-

ца. Сапраўдны настаўнік – шчаслівы настаўнік («прынц»). З гэтага гледзіча асноўнай задачай любога настаўніка з'яўляецца задача самому стаць «прынцам» і стварыць умовы, якія дазволяць рухацца тым жа шляхам яго вучням. («Эфективный учитель. Книга о превращении детей в хороших учеников». А.Л. Крупинин, И.М. Крохина)

«+» Прапаную абавязковая прачытаць гэтую кнігу настаўнікам, асабліва пачаткоўцам. Можа так здарыцца, што менавіта з крока да «прынца» самога настаўніка і трэба пачынаць.

«?» абмежаванасць часовымі рамкамі ўрока.

«+» даволі часта гэтая абмежаванасць мабілізуе і садзейнічае больш напружанай работе ў групе.

«?» матэрыяльная база: грошы, папера, маркеры, ксеракс, месца, мэбля.

«+» Прабачце, калі ласка, але хто хоча, шукае магчымасці, хто не хоча, шукае апраўданні. Ёсць бацькі, можна звярнуцца да адміністрацыі, пры вялікім жаданні знайсці спонсараў... Наогул, праявіце вынаходлівасць.

«?» цяжкасці ацэньвання: праца кожнага ў групах, ацэньванне творчых працаў і г. д.

Спачатку я карысталася недасканалымі спосабамі, якія адмоўна ўздзейнічалі як на слабых або лянівых вучняў, так і на старанных і працавітых. Гэта ацэньванне па адным для ўсёй групы: паводле лепшага, або паводле мінімальнага выніку, або па выпадкова выбраным вучні і г. д. Прыйтайшыя можна фармавацца звычка адсядзецца, атрымаць добрую адзнаку за кошт іншага, а з другога боку можна расці незадаволенасць ад нічым не апраўданай «ураўнілаўкі». Насамрэч кожны чалавек павінен быць адказны за асабістую працу, асабістыя веды і навыкі. А сумесная праца ў групе садзейнічае больш якаснаму засваенню матэрыяла: можна ўдакладніць у аднакласнікаў, адшукаць больш

рацыянальны спосаб развязання праблемы (адна галава – добра, а дзве – лепш), узаемаўзбагаціцца, растлумачваючы незразумелае. Але кожны абавязковая напрыканцы працы павінен выдаць свой асабісты вынік і атрымаць сваю асабістую адзнаку.

«+» Ацэньванне павінна адбывацца паводле 10-балльной сістэмы з улікам 5 узроўняў.

- «+» і «?» сабраныя ў асобным журнале, іх накапленне да пэўнай адзнакі;

- папулярнасць сярод вучняў: дзеці аддаюць свае галасы больш якасна зробленаму, на іх погляд, праекту;

- самастойнае ацэньванне вучнямі работы кожнага ўнутры групы.

- настаўніку трэба самому або з вучнямі распрацаўваць крытэрыі, сістэму адзнак за кожную працу (у тым ліку і творчую).

Памятайце, што ёсьць метады, накіраваныя на ўваход у тэму, на першапачатковыя ўяўленні нейкіх паняццяў, дзе ацэньванне не патрэбна зусім.

У канцы артыкула я змясціла спіс літаратуры, якая дапаможа глыбей, больш дасканала і лагічна разабрацца ў метадах актыўнага навучання і пазнаёміцца з багатымі скарбонкамі метадаў.

Хачу падвесці рысу. Вы ўбачыце, што працы ў вас не стане менш. Але тыя змяненні, якія будуць адбывацца з вашымі вучнямі, тое пашырэнне свядомасці (як дзіцячай, так і вашай), тое адчуванне сваёй карыннасці і рэалізаванасці, будуць нязменна натхняць вас на новыя крокі да метадаў актыўнага навучання. А пасля добра га знаёмства з імі вас ужо чакаюць інтэрактыўныя метады. Яны падобныя на карцінкі «трэцяе вока», калі ўважлівы глядзяч пачынае бачыць аб'ёмную выяву. Жадаю вам поспехаў, цікавых

адкрыццяў (асабліва ў сабе), пашырэння свядомасці і пазітыўнага мыслення!

Дзякую ўсім, хто дапамагаў мене ў стварэнні гэтага артыкула: СПГА «Чазенія», асабліва Змітру Губарэвічу за такт і цярплівасць, адукатынаму цэнтру ПОСТ, грамадскаму аб'яднанню «Клуб общэнія и творчества "Гармонія"», і ўсім калегам, з якімі мне пашанцавала працаўцаў на семінарах, у педагогічным гуртку. Без вас нічога б не атрымалася.

Літаратура:

1. Григалчик Е.К., Губаревич Д.И., Губаревич И.И., Петрусов С.В. Обучаем иначе. Стратегия активного обучения. – Мн.: НО ООО «БИП-С», 2003.
2. Бюлетэнь «Навучаем інакш». – СПГА «Чазенія».
3. Величко В.В., Карпіевіч Д.В., Карпіевіч Е.Ф., Кирилюк Л.Г. Инновационные методы обучения в гражданском образовании. – Мн.: СП «Медисонт», 2001.
4. Крупенин А.Л., Крохина И.М. Эффективный учитель. Книга о технологии превращения детей в хороших учеников. Практическая психология для педагогов. – Ростов-на-Дону: «Феникс», 1995.
5. Величко В.В., Дергай А.В., Карпіевіч Д.В., Савчик О.М. Межкультурное образование в школе. – Мн.: «Тесей», 2001.
6. Эдвард де Бено. Учите вашего ребенка мыслить. – Мн.: «Попурри», 1998.

## Інавацыйныя методыкі ў беларускай школе

Зборнік артыкулаў настаўнікаў

Падпісана ў друк 30.09.2006. Фармат 60x84/16.  
Папера афсетная. Гарнітура Times New Roman.  
Ум. друк арк. 43,4. Заказ № 65.

Наклад 299 асобнікаў. Распаўсюджваецца бясплатна.